



ВЫДАЕЦЦА 3 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.

9 чэрвеня 2011 г.
ЧАЦВЕР
№ 106 (26970)

Кошт 750 рублёў

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА РАСПАРАДЗІЎСЯ ЗНІЗІЦЬ 3 РАЊІЦЫ ЦЭНЫ НА ПАЛІВА

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка распарадзіўся знізіць з раницы цэны на паліва. Аб гэтым ён заявіў учора на нарадзе па актуальных пытаннях эканомікі, перадае БЕЛТА.

«Давайце дамовімся: паліва з заўтрашняй раницы будзе не Br5200-5100, а максімум Br4500, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Таму можаце ісці і аб'явіць усім: Br4500 — гэта максімум, гэта я бяру самы дарагі бензін. Ад гэтага будзем лічыць і дызельнае паліва, і больш танны бензін — нізкаактанавы», — падкрэсліў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў далейшым цана на бензін не будзе рэзка расці, будзе прывязана да курсу долара, калі ён устаноўцца. «І да 1 студзеня, калі ў нас будзе курс ці то Br5000, ці то Br4500: калі Br4500 — такі і застанецца, калі Br5000 — значыць, да 1 студзеня будзе працаваць па цэнаўтварэнні, за квартал дабаўляючы па 2-3 працэнты, калі гэта трэба будзе, але не на 30 працэнтаў», — сказаў Прэзідэнт. «Вось і ўсё мае рашэнне па паліве», — сказаў ён. Аляксандр Лукашэнка таксама дадаў, што, магчыма, давядзецца «адкручваць цэны» і па іншых групах тавараў.

«Я катэгарычна забараняю любы рух звыш 3-5 працэнтаў па цэнах без майго ведама», — сказаў ён.

Аляксандр Лукашэнка раскрытыкаваў работу ўрада па цэнаўтварэнні. Ён нагадаў, што тыдзень таму на нарадзе гаварыў аб тым, што ў цяперашніх складаных умовах трэба сур'ёзным чынам звярнуць увагу на стабілізацыю сітуацыі як у эканоміцы, так і ў сацыяльным плане. «Галоўная праблема, якая да гэтага часу хвалюе людзей, — гэта інфляцыя. Мною было дадзена ўказанне прэм'ер-міністра, губернатарам і мэру Мінска самым строгім чынам рэагаваць на рост цэн. Я быў упэўнены, што гэтыя службовыя асобы будуць прымаць рашэнні ўзважана і абдуманна, паколькі галоўнае сэнна — не проста зрабіць так, каб бюджэт быў тоўстым і тлустым, а галоўнае — абараніць людзей», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Пры гэтым абсалютна недапушчальна, я аб гэтым катэгарычна папярэдзіў, рабіць рэзкія рухі ў цэнаўтварэнні. Можна толькі ўніз, уверх нельга», — падкрэсліў ён. На думку кіраўніка дзяржавы, калі дзесьці патрэбна была карэкцыроўка цэн, то гэта неабходна было рабіць плаўна і акуратна. «Людзі павінны былі мець магчымасць прывыкнуць да любога руху. Што атрымалася на справе? За адзін вечар вы павысілі цану на паліва аж на 30 працэнтаў», — сказаў ён. Паводле слоў Прэзідэнта, калі б давялося павышаць цану толькі на паліва, гэта было б зразумела. «Але гэта ўжо «букет», цэны выраслі на ўсё!» — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Хто падумаў, што будзе заўтра, павышаючы цану на паліва? Напэўна, кожнаму вядома, што будзе. Паліва — гэта прадукты харчавання, гэта ў меншай ступені, але таксама адзенне. Вы што, і заўтра яшчэ раз павысіце цэны на прадукты харчавання?» — звярнуўся кіраўнік дзяржавы да прысутных.

«І наогул, дзе чалавеку ўзяць грошы на ўтрыманне сям'і? Вы што, дасце заўтра гэтыя грошы, кампенсуеце страты кожнай сям'і? А інфляцыя? Вы ж не на іншай планеце жывяце, у магазіны, напэўна, ходзіце і бачыце, што там адбываецца», — сказаў Прэзідэнт. «Вы мне хочаце сказаць, што ў нас цэны сэнна на тавары, у тым ліку на паліва злашчаснае, ніжэйшыя, чым у суседніх дзяржавах. Вывозяць. Але да гэтага часу мне ніхто не далажыў факты, дзе затрымалі, колькі, хто вёз, якія меры прыняты і г.д.», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

Мікалай ЛАДУЦЬКА:

«ЧАРГА НА ЖЫЛЛЁ ЗАМАРОЖВАЦЦА НЕ БУДЗЕ»

ШТО стане з цэнамі на прадукты і ці будучы пераглядацца цэны на жыллё — на гэтыя і іншыя пытанні журналістаў падчас прэс-канферэнцыі адказаў старшыня Мінгарвыканкама Мікалай Ладуцька.

— За апошнія 12 дзён цэны на асноўныя таварныя групы ў нас замерлі, — зазначае мэр. — Айчынная вытворчасць свае цэны не павышала. Тая ж вараная каўбаса як каштавала ад 13 да 16 тысяч, так і каштуе.

Павышэнне ж цэн назіраецца найперш на імпартных таварах. На 35 працэнтаў з сённяшняга дня ўзраслі цэны на цыгарэты. Тытунь — сто працэнтаў імпарт. Але не варта хвалівацца — цыгарэт у краіне дастаткова. Сэнна на базах у нас каля 200 млн штук. У гандлі — 80 млн штук.

Аналізуючы сітуацыю на рынку, Мікалай Ладуцька адзначыў, што неўзабаве будучы праведзеныя тэндары, дзе вызначацца пастаўшчыкі такіх відаў тавараў як рыс, грэцкія крупы, алеі — «таго, чаго ў нас

не вырабляюць зусім (рыс), або вырабляюць у недастатковай колькасці». Акрамя таго, паводле слоў мэра, Мінгарвыканкам ініцыяваў заключэнне з буйнымі гандлёвымі арганізацыямі сталіцы дамовы аб зніжэнні імі гандлёвых надбавак на асобныя спажывецкія тавары.

Мяса, цукру і рыбы мінчанам хопіць

Як адзначыў мэр сталіцы, колькасць мяса ў рассяканні і мяса тушкі ў гандлёвай сетцы Мінска значна павялічана. У гарвыканкаме прынялі рашэнне і аб фарміраванні стабілізацыйных фондаў, якія пры неабходнасці дапамогуць ліквідаваць часовы дэфіцыт прадуктаў. Першыя такія фонды былі сфарміраваны ў сталіцы яшчэ ў далёкім 1949 годзе.

— Сэнна ў нас практычна сфарміраваныя фонды. Гэта

Кропка на планеце



Вёска Памяць:

шэсць коней, дзве каровы і два буслы

НАОГУЛ у вёсцы Памяць жыве сэнна 17 чалавек. Старэйшая з іх — 91-гадовая Настасся Апанасаўна Паплёўкіна. Памяць у жанчыны яшчэ добрая, а столькі перажыўшы, узгадаць, вядома, ёсць што. Калектывізацыя, 1937-ы, вайна, пасляваеннае напайгалоднае жыццё, хрушчоўскі камунізм, брэжнеўскі рай, чарнобыльская ліхаманка — складнікі жыцця не толькі прастай сялянкі, гэта — лёс усёй вёскі. Сэнна толькі гэтая ўдава-доўгавечніца — апошняя сведка поўнай гісторыі вёскі з першых яе дзён. Памятае, як задоўга да вайны, прыблізна ў 1925-м, хыхароў суседняй вёскі Малья Нямкі рассялялі на колішня панскія землі, як узнік пасёлак з нязвычай для сльху назвай. Як з'явіліся суседнія Лабусёўка і Зацішша, ад якіх сэнна амаль нічога не засталася. Памяць, дзякуй Богу, яшчэ жыве. І будзе жыць, пакуль ёсць у ёй гаспадары, прыязджаюць на лета дзеці і вяртаюцца буслы. Толькі ці доўгі гэты век?

СТАР. 8



ISSN 1990 - 763X



Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 9.06.2011 г. (для б/н разлікаў)		Курсы замежных валют для безвалютных разлікаў Цэнтрабанка РФ	
▲ 1 долар ЗША.....	4 956,00	1 чэшская крона.....	300,39
▲ 1 еўра.....	7 271,44	1 польскі злоты.....	1839,99
▲ 1 латвійскі лат.....	10 247,08	▲ 1 расійскі рубель.....	179,02
1 літоўскі літ.....	2 105,80	1 украінская грыўня.....	620,66
		USD.....	27,6847
		10 UAH.....	34,6514
		1000 BYR.....	55,7373
		EUR.....	40,6273

БЕЛАРУСБАНК

**С 9 июня 2011 года ОАО «АСБ Беларусбанк»
УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ
В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
и устанавливает в следующих размерах**

«Накопительный»
«Сберегательный»
«Ваш выбор»
«Премиально-накопительный «Детский»

24% годовых

«Новый-2010» — в течение первых 3-х месяцев хранения фиксированный доход — 24% годовых (по вновь принимаемым вкладам); после истечения 3-х месяцев хранения — 23% годовых;
«Гарантированный доход» на 15 дней — 21% годовых;
Сберегательный сертификат на 15 дней — 21% годовых.

Проценты, выплаченные по вкладам, депозитам в течение 2010 г., млн. бел. руб.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	2010 год
Вклады до востребования	7,8	73,8	236,0	326,8	207,9	839,0	319,6	428,0	515,2	370,8	1886,7	60072,8	65284,4
в том числе: в белорусских рублях	7,6	73,0	234,6	325,0	205,1	835,9	318,1	425,3	512,9	367,1	1880,2	60015,0	65199,8
в иностранной валюте	0,2	0,8	1,4	1,8	2,8	3,1	1,5	2,7	2,3	3,7	6,5	57,8	84,6
Срочные депозиты	93342,6	104496,0	130293,5	118149,6	112007,0	114286,8	99323,4	115963,9	102920,3	84705,4	102572,5	94096,7	1272157,7
в том числе: в белорусских рублях	62894,2	74091,3	94123,7	83865,7	79269,4	79773,7	67225,8	83239,0	71583,8	56764,0	71578,3	59208,4	883617,3
в иностранной валюте	30448,4	30404,7	36169,8	34283,9	32737,6	34513,1	32097,6	32724,9	31336,5	27941,4	30994,2	34888,3	388540,4

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912.

АЛЯКСАНДР ЛУКАШЭНКА РАСПАРАДЗІЎСЯ ЗНІЗІЦЬ З РАЊІЦЫ ЦЭНЫ НА ПАЛІВА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Прэзідэнт распарадзіўся напалавіну ўрэзаць расход паліва службовага транспарту ўрада і Адміністрацыі Прэзідэнта.

«З заўтрашняй раніцы напалавіну ўрэзаць ліміт паліва ўраду і Адміністрацыі. На веласіпедых няхай ездзяць, тады, можа быць, будуць думаць, як думаюць людзі», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

«Як назло робяць!» — дадаў Прэзідэнт.

«Людзі толькі-толькі ачухаліся ад удару — на табе, як абухом па галаве, другі раз. Толькі людзі апамяталіся — на табе трэці раз, і гэта, мне дакладваюць, не апошні», — канстатаваў Прэзідэнт. «Тады, хлопцы, я скажу вам, не ў краіне, а недзе за мяжой трэба будзе шукаць работу», — сказаў Аляксандр Лукашэнка, звяртаючыся да прысутных у зале. — Я дапусціць гэтага здэку з людзей не магу. Я вас папярэдзіў 10 дзён таму, прэм'ер-міністра асабіста».

«Вы зыходзіце з нейкага курсу долара. Скажыце мне, калі ласка, а які сёння рэальны курс долара? Не ведаеце. Дык чаму прывязваеце да нейкага

незразумелага курсу долара ўсё на свеце, у тым ліку і паліва? Няўжо тут нельга было прайсці спакойна, павысіўшы цэны на паліва на 10-15 працэнтаў адразу, а потым расцягнуць да 1 студзеня, калі стабілізуецца сітуацыя на валютным рынку, прывязваюцца да якога-небудзь долара і пералічыць праз доллар цану на гэта паліва. Гэта нельга было зрабіць?» — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Прэзідэнт падкрэсліў, што на сённяшняй нарадзе мае намер пачуць выразныя тлумачэнні з пункту гледжання ўнутранай сітуацыі ў краіне. «Сапраўды, як дзеці малыя. Ад вас запалкі ў доме трэба хаваць, бо дом спаліць. Крыху адвернешся — праўда, дом спаліць», — сказаў Прэзідэнт.

Звяртаючыся да губернатараў, кіраўнік дзяржавы адзначыў, што мае намер пачуць ад іх, як яны збіраюцца весці ўборачную кампанію, павысіўшы цэны на паліва. «Ці вы думаеце, што з бюджэту вам нехта грошы дасць? У бюджэце гэты грошай няма», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка мае намер пачуць і аб

сітуацыі на валютным рынку. «Думаю, калі Пётр Патровіч можа сёння, ён даложыць, што адбываецца на ўнутраным рынку і што будзе заўтра, паслязаўтра, праз 5 дзён, а не абмяжземся размовамі аб імпартазамышчэнні», — сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да кіраўніка Нацыянальнага банка Пятра Пракаповіча. Кіраўнік дзяржавы падкрэсліў, што галоўнае, што ён хоча пачуць, — гэта дынаміка, што змянілася за апошнія 10 дзён «з моманту прынцыповай размовы». «Вы мне дакладваеце, што ажывіўся пазабіржавы валютны рынак. Хацелася б мець канкрэтныя факты, як ажывіўся гэты пазабіржавы рынак», — адзначыў Прэзідэнт.

Аляксандр Лукашэнка запатрабаваў ад прысутных даць дакладныя адказы на пытанні, хто і як прымаў рашэнні аб павелічэнні цэн на спажывецкія тавары, у тым ліку паліва, чым матываваны такія значныя скачкі цэн, як урад мае намер утаймаваць інфляцыю, ці прадугледжаны адэкватныя меры сацыяльнай абароны насельніцтва, ці відаць дадатная дынаміка на ўнутраным валютным рынку.

Аляксандр РАДЗЬКОЎ:

«Насельніцтву з фіксаваным даходам будзе аказвацца сацыяльная падтрымка»

Сляям насельніцтва з фіксаваным даходам будзе аказана сацыяльная падтрымка. Аб гэтым заявіў учора журналістам першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Аляксандр Радзькоў, які з рабочай паездкай наведвае Магілёў, перадае БЕЛТА.

Аляксандр Радзькоў азнаёміўся з работай Магілёўскага металургічнага завода, а таксама наведаў аб'екты рознічнай гандлёвай сеткі.

На яго думку, у сённяшняй складанай эканамічнай сітуацыі неабходна падтрымка перш за ўсё такіх слаі насельніцтва, дзе даход фіксаваны, — гэта пенсіянеры, студэнты, шматдзетныя сем'і. Падтрымка будзе аказвацца за кошт прымянення дысконтных сістэм у гандлі, зніжэння гандлёвых надбавак на сацыяльна значныя тавары, выплаты аднаразовых дапамог, адкрыцця сацыяльных магазінаў і г.д. У Магілёве такая сістэма лаяльнасці ўжо дзейнічае, аналагічная работа праводзіцца і ў цэлым па рэспубліцы.

«Урад сёння прымае ўсе неабходныя меры для забеспячэння разумнага балансу, каб эканоміка развівалася, а неабаронены слаі насельніцтва не пацярпелі. Прыкладам тут можа служыць ЗАТ «Атлант», якое працуе кругласутачна, пастаўляючы прадукцыю для беларускіх спажывцоў і максімальна забяспечваючы запасы сваіх замежных партнёраў. Працуючы толькі на беларускі рынак, прадпрыемства страціла б неабходную краіне валюту», — растлумачыў Аляксандр Радзькоў.

Эканамічныя праблемы павінны вырашацца сістэмна, з удзелам усёй вертыкалі. На думку Аляксандра Радзькова, неабходны сістэмны падыход у арганізацыі работы па выхадзе краіны з крызіснай сітуацыі. І тут важная роля адвядзіцца, вядома, вертыкалі. Калі ёсць дакладная

арганізацыя работы і каардынацыя пачынаючы ад кіраўніка ўрада, губернатара, дырэктара вытворчасці і завяршаючы начальнікам цэха або брыгадзірам, то і сітуацыю можна направіць спакойна, без вялікіх страт. Не выпадкова цяпер усе структуры ўлады і ідэалагічная вертыкаль у адпаведнасці з даручэннем Прэзідэнта краіны праводзяць маніторынг сацыяльна-эканамічнай сітуацыі, сустрэкаюцца з людзьмі. Прычым сустрэчы з працоўнымі калектывамі прадпрыемстваў у большай ступені праходзяць не на вялікіх сходах, а непасрэдна на вытворчасці, каб як мага менш адрываць людзей ад работы.

«Мы знаходзім разуменне і падтрымку людзей, якія бачаць, што праводзіцца сістэмная работа, яны адчуваюць падтрымку з боку Прэзідэнта краіны, урада, мясцовага кіраўніцтва, якія адказваюць за тое, каб была работа, прамысловасць працавала прыбытковая, каб напаяўняліся таварамі рынку, павышаўся дабрабыт людзей», — адзначыў Аляксандр Радзькоў.

У якасці пазітыўнага прыкладу першы намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта прывёў Магілёўскі металургічны завод, які за студзень—май 2011 года ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года павялічыў экспарт прадукцыі ў два разы. «Калі раней тут у асноўным выпускалі сталёныя трубы і чыгунныя люкі, то цяпер знайшлі новы від прадукцыі — тэхнічны шрот, які карыстаецца павышаным попытам на рынку не толькі СНД, але і Заходняй Еўропы. Таму прадпрыемства працуе стабільна, тут расце зарплата, забяспечваюцца ўсе сацыяльныя абавязальнасці. Супрацоўнікі цэняць сваё рабочае месца, і ў людзей нармальны настрой, ёсць упэўненасць у будучым», — сказаў Аляксандр Радзькоў.

Асабістая эканоміка

СЕМКІ І ЧЫПСЫ СТАЛА ЕСЦІ ДОРАГА

За тры тыдні мая індэкс спажывецкіх цэн склаў 108,4%, напісана на сайце Мінэканомікі — пры гэтым найбольшы рост цэн зафіксаваны органамі статыстыкі па такіх групах як рыба і рыбапрадукты — 122,5%, крупы — 122,0%, гарбата — 134,6%, электратавары — 138,4%, мыйныя сродкі — 125,7% і гэтак далей. Але фактычна атрымліваецца, што кожны асобны грамадзянін ці сям'я рост цэн адчулі па-рознаму: адзін замест рыбы купляў пельмені, а другі, наадварот, рыбныя кансервы еў па 5 разоў на дзень. Так атрымалася, што ў мяне сабралася цэлая кіпа чэкаў з крамаў, самыя раннія з якіх датуюцца канцом 2009 года — і я паспрабаваў разабрацца, наколькі ж падаражэла жыццё асабіста для мяне.

Перш за ўсё я адабраў з усёй кіпы чэкаў толькі тыя, якія былі выбіты ў адной краме. Бо на адны і тыя ж тавары цана ў розных магазінах горада нават у адзін і той жа дзень можа адрознівацца на 100, а то і болей, рублёў. Потым з гэтых адабраных чэкаў я выпісваў аднолькавыя пазіцыі — напрыклад, малако адной пэўнай маркі і тлустасці. Такім чынам у мяне атрымалася некалькі пазіцый аднолькавых тавараў, якія я перыядычна набываў у сталічнай краме «На недзелку» ў перыяд з лістапада 2009 года па чэрвень 2011.

Спачатку возьмем харчовыя тавары. Напрыклад, малако «Любімае» з тлустасцю 3,5% у канцы 2009 года каштавала 1680 рублёў, у канцы сакавіка 2010 года — 1730, яшчэ пазней — 1790, ну а апошнія амаль паўгода цана на гэтае малако заста-

валася стабільнай — 1990 рублёў за 1 літр. Сёння пачак гэтага малака падаражэў неістотна — усяго на 100 рублёў — і каштуе 2090 рублёў. Рост у параўнанні з пачаткам 2010 года — 5%, у параўнанні з канцом 2009 года — 24,4%.

Больш істотна падраслі цэны на каўбасныя вырабы: яшчэ ў канцы 2010 года адзін кілаграм варанай каўбасы «Дзіцячая» каштаваў 14740 рублёў, у красавіку 2011 ужо 15840 рублёў, а цэннік на 1 чэрвеня 2011 года быў 17720 рублёў. Такім чынам, за шэсць апошніх месяцаў «Дзіцячая» каўбаса падаражэла на 20,2 працэнта. Тое ж самае і з сасіскамі: 5 студзеня 2011 года я за кілаграм сасісак «Тыгрыты» аддаваў 11840 рублёў, 2 мая 2011 — 13805 рублёў, а 1 чэрвеня 2011 — ужо 16990 рублёў (рост у параўнанні з пачаткам 2011 года — 43,4%.

Вельмі рэзка за апошні час падаражэлі імпортныя тавары. Так, напрыклад, 85-грамовы пачак чыпсаў «Лэйс» калісьці, у канцы 2009 года, каштаваў 2050 рублёў, у канцы 2010 — 3090 рублёў, сёння — цэлых 6690! Такім чынам іх кошт

за ўвесь 2010 года вырас на 50,7%, а за шэсць месяцаў гэтага года — у 2,2 раза. Дарэчы, яшчэ ў студзені 2011 года ўдвая большы пачак «Лэйс» каштаваў 5390 рублёў... Значна падаражэнне адбылося і на жавальную гумку «Орбіт» — з ранейшых 1290 рублёў цана на яе вырасла да 1820 рублёў (і то, відаць, гэта старыя запасы яшчэ распрадаюцца). Цікава таксама, што амаль у два разы падаражэлі і семкі — калі ў студзені 2011 года 120-грамовы пакецік семак «Рэнь» можна было набыць за 2390 рублёў, то зараз — за 5090 рублёў...

Нехарчовыя тавары адсачыць па маёй калекцыі чэкаў вельмі складана, бо не кожны ж дзень ходзіш у краму за якім-небудзь мыйным сродкам, але дзве пазіцыі ў мяне ўсё-такі аказаліся зафіксаванымі: бутэльку на 750 мілілітраў гелю «Дося» я ў канцы 2010 года набыў за 6370 рублёў, а сёння тая самая бутэлька стаіць на паліцах па 21380 рублёў — цана вырасла больш чым у тры разы.

Цікава таксама было паназіраць за тым, як змянялася цана ў рэстаране хуткага харчавання «МакДоналдс» (таксама знайшоў чэкі адтулі). Напрыклад, цана на чызбургер з канца 2009 года па канец 2010 года павялічылася ўсяго на 200 рублёў — з 3100 да 3300 рублёў. Але ўжо ў красавіку 2011 года чызбургер каштаваў 3700, а сёння — дык усе 6500 (рост амаль у 2 разы). Тое самае і з соўсам у МакДаку — калісьці даўно ён быў 900 рублёў, а сёння — 1700. Так што, як ужо жартуюць у народзе, МакДоналдс сёння становіцца рэстаранам у поўным сэнсе гэтага слова.

Павел БЕРАСНЕЎ.

КАМЕНТАР СПЕЦЫЯЛІСТА

Антаніна ПАПКО, эканаміст-аператар сталічнага гандлёвага дома «Купалаўскі»:

— Калі параўноўвае сённяшняе цэны з цэнамі на пачатак года, то яны ў сярэднім выраслі ў два разы: гэта і цукар, і алей, і макарона, і кандытарскія вырабы. Тая самая сітуацыя і па гарбаче і каве — зараз маленькі пачак каштуе столькі, колькі раней вялікі.

Хлеб, малако, мука таксама сталі каштаваць даражэй, але ўжо не ў два разы, а мо працэнтаў на 20. На столькі ж падраслі і нашыя беларускія безалкагольныя напоі.

ПАЎДНЁВЫ ЁСХОД БЕЛАРУСІ ЎЖО ТРЫ ТЫДНІ БЕЗ ДАЖДЖОЎ

У паўднёва-ўсходняй палавіне Беларусі дэфіцыт ападкаў захоўваецца на працягу трох тыдняў, паведаміла БЕЛТА начальнік аддзела аграметэаралагічных прагнозаў Рэспубліканскага гідраметэацэнтара Надзея Мельчакова.

Паводле яе слоў, з сярэдзіны мая да 6 чэрвеня на большай частцы Магілёўскай, Гомельскай, у паўднёва-ўсходняй палавіне Брэсцкай, паўднёвых і ўсходніх раёнах Мінскай і на крайнім паўднёвым усходзе Віцебскай вобласці колькасць ападкаў складала ад 4 да 18 мм, што адпавядае 10-35 працэнтам нормы для гэтага перыяду.

У шэрагу раёнаў Гомельскай і на ўсходзе Мінскай вобласці на палях, за якімі вядзецца назіранне, адзначаецца пажаўценне лісця збожжавых культур. На бягучым тыдні ў рэспубліцы захаваецца гарачае і ў асноўным сухое надвор'е, што можа прывесці да далейшага пагаршэння аграметэаралагічнай абстаноўкі, адзначыла спецыяліст.

Абзац

▲ У Заводскае РУУС звярнулася 28-гадовая мінчанка, заявіўшы, што з яе кватэры на Партызанскім праспекце скралі ванну. Зламыснікі скарысталіся незамкнутымі дзвярыма і адсутнасцю гаспадыні. Пранікуўшы ў кватэру, яны з шумам і грукатам прыняліся дэмантаваць ванну. На пытанні суседзяў адказвалі: у кватэры пачынаецца рамонт. Адна з суседка нават дала ў дапамогу «рамонтнікам» кувалду. Дэмантаж ванны заняў некалькі гадзін. Затым яе знеслі з чацвёртага паверха, пасля чаго накіраваліся ў бліжэйшы пункт прыёму металалому. Атрыманая сорок тысяч рублёў адразу прапілі. Зараз раней неаднаразова судзімыя зладзеі даюць паказанні ў міліцыі. Распачата крымінальная справа.

▲ Пракуратура Маскоўскага раёна Мінска завяла крымінальную справу ў дачыненні да намесніка дырэктара свідравальнай кампаніі, якая змахвавала падчас работ па добраўпарадкаванні сталічных мікрараёнаў «Малінаўка-8» і «Малінаўка-9». Паводле звестак аперацыйных службаў, намеснік дырэктара ТАА ад 1 кастрычніка 2008 года да 31 мая 2009 года пры выкананні будаўніча-мантажных работ на аб'екце «Добраўпарадкаванне тэрыторыі паміж мікрараёнамі «Малінаўка-8-9» уключыў у акты здачы-прыёмкі выкананых работ найменне і цану работ па перавозцы грунту. Насамрэч гэтыя работы выкананыя не былі, а ТАА атрымала незаконнае ўзнагароджанне за працу ў памеры 77,4 мільёна рублёў. Сродкі затым былі абнаўлены і скрадзеныя, чым КУП «УКБ адміністрацыі Маскоўскага раёна г. Мінска» быў нанесены ўрон на буйную суму.

▲ Буйная нелегальная партыя згушчанага малака канфіскавана паблізу беларуска-ўкраінскай мяжы. Аўтамабіль Mercedes, у якім было больш за 3 тыс. бляшанак згушчанага малака агульным коштам каля Br17 млн, гомельскія памежнікі затрымалі сумесна з мытнікамі. Кіроўца, жыхар Гомеля, не змог прад'явіць ніякіх дакументаў на груз. Між тым вывозіць такі груз з Беларусі можна ў неабмежаванай колькасці, але трэба прад'явіць належным чынам аформленыя дакументы або чэкі з крамаў.

Поўны абзац

▲ Жыхарка Галандыі вырашыла навечна зафіксаваць усіх сваіх сяброў з Facebook — яна зрабіла 152 татуіроўкі партрэтаў на сваёй руцэ. Дзяўчына пад нікам Suzuy87 расказала, што доўга рабіла тату сваіх сяброў, каб пакінуць пра іх памяць. Па словах галандкі, перш чым нанесці партрэты прыцяляў на цела, яна спачатку спытала ў кожнага з іх дазволу. Акрамя таго, яна адзначыла, што ў Facebook у яе намнога больш сяброў, аднак магчымасць трапіць на яе руку атрымалі толькі самыя блізкія з іх. «Мне вельмі падабаюцца мае «сацыяльныя» татуіроўкі, я ганаруся імі!» — хваліцца дзяўчына. Аднак многія карыстальнікі, хто бачыў відэа, задаюць пытанне: ці будзе інтэрнэт-сяброўства такім жа пастаянным, як татуіроўкі?

Паводле паведамленняў карэспандэнтаў «Звязды» і інфармагенцтваў.

Абмежавальныя санкцыі ЕС сарвалі ўдзел беларускай дэлегацыі ў міжнароднай нарадзе АБСЕ

Абмежавальныя санкцыі, уведзеныя ЕС адносна шэрагу грамадзян Рэспублікі Беларусь, сарвалі ўдзел дэлегацыі Беларускага саюза журналістаў у нарадзе па бяспецы журналістаў у рэгіёне АБСЕ. Мерапрыемства праходзіла ў Вільнюсе 7 і 8 чэрвеня і арганізавана было ў рамках старшынства Літвы ў АБСЕ. Аб гэтым карэспандэнту БЕЛТА паведамілі ў Беларускім саюзе журналістаў.

Прадстаўнікі БСЖ атрымалі запрашэнне да ўдзелу ў нарадзе, падпісанае намеснікам міністра замежных спраў Літвы Эвальдасам Ігнатавічусам. «На гэтым прадстаўнічым форуме планавалася абмеркаваць шырокае кола пытанняў, звязаных з прафесійнай дзейнасцю журналістаў. Зразумела, Беларускаму саюзу журналістаў было аб чым расказаць сваім калегам», — адзначылі ў БСЖ.

Нягледзячы на наўнасыць афіцыйнага запрашэння ад МЗС Літвы на гэта мерапрыемства, літоўскае пасольства адмовіла прадстаўнікам БСЖ у прадстаўленні

візы, спаслаўшыся на санкцыі, уведзеныя Саветам ЕС. «Гэта беспрэцэдэнтны крок. Ён сведчыць аб негатыўных тэндэнцыях у разуменні сучаснага развіцця грамадства, якія выяўляюцца ў асяроддзі еўрабюракратыі. Відавочна, гэта рашэнне выклікана нежаданнем дапусціць кантакты паміж грамадскімі арганізацыямі Беларусі і дзяржаў — удзельніц ЕС, бояззю пачуць альтэрнатыўны пункт гледжання наконт таго, што адбываецца ў нашай краіне», — лічаць у БСЖ.

Прадстаўнікі БСЖ маюць дакладную інфармацыю аб тым, што кіраўніцтва ЕС утойвае ад еўрапейскай грамадскай факт уключэння журналістаў у спісы грамадзян, якім забаронены ўезд у краіны ЕС. «БСЖ, як і іншыя грамадскія арганізацыі Беларусі, пастаянна атрымлівае запрашэнні для ўдзелу ў мерапрыемствах на тэрыторыі ЕС. Аднак гэты ўдзел ускладнены ў сувязі з уведзенымі абмежавальнымі санкцыямі з боку ЕС», — падкрэслілі ў БСЖ.

Выпадак з нядопускам дэлегацыі на-

шай краіны да ўдзелу ў вільнюскай нарадзе ў БСЖ расцэнююць як спробу Еўрасаюза «раздзяліць грамадзянскую супольнасць Беларусі на сваіх і чужых, на добрых і дрэнных». Кіраўніцтва ЕС відавочна падтрымлівае арганізацыі, якія займаюць аднабокую пазіцыю адносна працэсаў, што адбываюцца ў Беларусі, і абмяжоўвае кантакты з іншымі арганізацыямі, якія прытрымліваюцца супрацьлеглага меркавання.

У БСЖ запэўнілі, што, нягледзячы на праводзімую палітычным кіраўніцтвам ЕС палітыку, кантакты Беларускага саюза журналістаў з грамадскімі арганізацыямі іншых краін, у тым ліку Еўрасаюза, працягваюцца. «Нашы замежныя калегі выказваюць салідарнасць з беларускімі журналістамі. Спадзяёмся, яны змогуць адкрыта аб гэтым заявіць падчас медыя-форуму, які плануецца правесці ў канцы чэрвеня ў Мінску і на які запрашаны ў тым ліку і прадстаўнікі журналіскай супольнасці ЕС», — адзначылі ў БСЖ.

«ЧАКАЕМ ДАЖДЖУ, ЯК МАННЫ НЯБЕСНАЙ»

Так сказаў учора карэспандэнт «Звязды» старшыня сельскагаспадарчага кааператыва «Свіслач» Гродзенскага раёна Васіль Густыр.

Паводле слоў кіраўніка аднаго з лепшых сельгаспрадпрыемстваў Прынямоння, фінансавае становішча гаспадаркі даволі стабільнае, парадак і ў жывёлагадоўлі, і ў нарыхтоўцы кармоў, і ў забеспячэнні тэхнікі палівам. Ды і ўраджай, зазначае Васіль Мікалаевіч, расце надзіва добры, асабліва з улікам вымушанага перасеву азімых. І азімыя, і яравыя культуры, і цукровыя буракі, і кукуруза абячаюць высокі вынік. Аднак яго можа не быць, калі ў бліжэйшыя тры-чатыры дні не будзе дажджоў.

Барыс ПРАКОПЧЫК.



Спякота традыцыйна прымушае задумацца над тым, як абараніць пасевы. Сваім вопытам дзеляцца тыя, хто працуе на зямлі.

— Што пра спякоту раскажаш? Чакаем дажджу, як Боскі падарунак. У выніку спякоты мінулага года загінулі 137 гектараў рапсу. Восенню пасяялі 187 гектараў азімага рапсу. Яшчэ займаемся збожжавымі: пшаніцай, ячменем, — расказвае Сяргей ЛІЦЯГА, дырэктар філіяла «Лучоса» адкрытага акцыянернага таварыства «Віцебскі камбінат хлебапрадуктаў». — Апрацоўку ядахімікатамі і падкормку культур прыводзім увечары. Спадзяёмся, што не паўтарыцца мінулагадня аномалія. Шкада, калі напружаная праца сыходзіць на «не» ў выніку стыхій...

— Каб захаваць у спякоту будучы ўраджай, трэба навучыцца правільна паліваць расліны: шчодрэ, але калі сонца ўжо заходзіць. Кожная кропля вады ў спякоту толькі шкодзіць, бо сонечныя прамяні праламляюцца праз ваду і спальваюць культуры. А яшчэ ствараецца «эфект зварвання»: вада ў моцную спякоту, зразумела, награвецца і шкодзіць пасевы, якія літаральна «варацца» падчас паліву. Знаёмая, не шкадуючы ваду, палівалі бульбу ў спякоту, дык яна і загінула, — дзеляцца вопытам дачніца Алена АЛЬХІМОВІЧ. — Мы шчодрэ паліваем тое, што пасадзілі, увечары вадай са шланга і вёдрамі. Менавіта дзякуючы правільнаму паліву амаль што не страцілі летась падчас гарачыні наш ураджай. Не рэкамендую «фанатычна» змагацца з пустазеллем. Шкодныя расліны, як ні здзіўна, у спякоту нават дапамагаюць захаваць ураджай, прыкрываючы сабой сваіх карысных для людзей, але яшчэ вельмі слабых «братоў».

Аляксандр ПУКШАНСКІ.



Частку пасеваў азімых культур на Гомельшчыне прыйдзецца перасеяць з-за засухі. Старшыня камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Гомельскага аблвыканкама Валянцін БАБОК лічыць, што з-за дэфіцыту вільгаці (а ў некаторых раёнах вобласці не прайшло ніводнага дажджу) у азімых збожжавых адбываецца скід бакавых атожылкаў і каласкоў у коласе, што прыводзіць да зніжэння патэнцыялу іх ураджайнасці. Таму спецыялісты рэкамендуюць скасіць іх на корм, а плошчы, якія вызваліцца, перасеяць просам ці кукурузай. Тым не менш, кіраўнік камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні Гомельскай вобласці лічыць, што сітуацыю на палях пакуль нельга называць крытычнай. На суглінкавых глебах запас вільгаці, няхай і невялікі, яшчэ захоўваецца. У нармальным становішчы пасевы бульбы і кукурузы. Перасяванне праблемных участкаў плануецца весці выбарачна па выніках абследавання пасеваў. Наступная тактыка дзеянняў па выратаванні ўраджаю будзе залежаць ад умоў надвор'я.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Май на ўвазе!

ЧАЦВЁРТЫ КЛАС ПАЖАРНАЙ НЕБЯСПЕКІ АБ'ЯЎЛЕНЫ Ў 23 РАЁНАХ БЕЛАРУСІ

Аб гэтым паведамліў першы намеснік міністра па надзвычайных сітуацыях Валянцін Карпіцкі, перадае БЕЛТА.

У Лунінецкім раёне аб'яўлены пяты клас. «Сухое гарачае надвор'е садзейнічае ўзнікненню пажараў у эксістэзмах», — растлумачыў Валянцін Карпіцкі. Ён таксама адзначыў, што на гэтым тыдні ў параўнанні з мінулым колькасць пажараў павялічылася ў 2,2 раза. Усяго з пачатку года зафіксавана больш як 1,1 тыс. пажараў у эксістэзмах.

КАЛІ СТАІЦЬ СПЯКОТА

Баранавіцкі райвыканкам прыняў рашэнне, якое забараняе з 8 чэрвеня наведванне лесу і тарфяных масіваў. Забаронена распальванне агню ў лесе і на тарфяніках — штраф да 875 тысяч рублёў.

Дарэчы, такая ж забарона ўведзена ў Лунінецкім, Пінскім, Столінскім раёнах Брэстчыны, а таксама ў шэрагу раёнаў Гомельскай і Магілёўскай абласцей. Звязана гэта са спякотным надвор'ем, што прымусіла павысіць узровень пажарнай небяспекі да 4-га класа (макс. 5).

Сымон СВИСТУНОВІЧ.

КАМЕРЫ З ВЫШЫНІ СОЧАЦЬ ЗА ЛЯСАМІ

У лясных гаспадарках Віцебскай вобласці прымяняюць сучасныя сродкі назірання, каб апэратыўна адсочваць і своечасова ліквідаваць лясныя пажары.

Сёлетняе «ноу-хаў» — лясныя «карцінкі» — перадаюцца з бартоў авіяцыі «Беллесавія», якая таксама прымяняецца для кантролю за становішчам у лясках. Такія фота, зробленыя з нябёсаў у рэжыме «рэальнага часу», перадаюцца па сетках інтэрнэту GSM. І на маніторах спецыялісты лясной гаспадаркі адразу бачаць, дзе ўзнік пажар, якая яго плошча. У сучасных «лясных» у ліку іншага ёсць магчымасць пры дапамозе відэатэхнікі бачыць усё ў лесе з вышыні птушынага палёту.

На супрацьпажарныя мерапрыемствы выдаткавалі ўжо каля 500 мільёнаў рублёў, што на сто мільёнаў больш, чым летась.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЛЕС — АГУЛЬНЫ ДОМ, А НЕ СМЕТНІЦА

У сувязі з цёплым надвор'ем, што ўсталявалася апошнім часам, грамадзяне пачалі больш актыўна выязджаць на адпачынак у лес. У гэтай сувязі дзяржаўная лясная ахова перайшла на ўзмоцнены рэжым працы — павялічылася колькасць рэйдавых мерапрыемстваў.

Толькі за мінулы тыдзень, паведамліў у Мінлясгасе, за розныя правапарушэнні на тэрыторыі ляснога фонду на іванавых былі складзены 203 пратаколы і вынесена 165 пастаноў аб накладанні адміністрацыйных спагнанняў. У тым ліку за засмечванне лясоў — 90 пратаколаў. Усяго ж з пачатку года менавіта такіх дакументаў складзена 703. Грамадзянін за забруджванне лесу адходамі ці сцёкавымі водамі або іншым спосабам можа атрымаць папярэджанне або штраф у памеры да дваццаці базавых велічынь (да 700 тысяч рублёў). Міністэрства лясной гаспадаркі заклікае ўсіх не засмечваць лясы і выконваць правылі пажарнай бяспекі.

Сяргей РАСОЛЬКА.



«АГАРОДНІНУ РАТУЕМ ПАЛІВАННЕМ»

ФЕРМЕРСКА-СЯЛЯНСКАЯ гаспадарка Мікалая УСТЫМЧУКА з вёскі Рудск ужо 15 гадоў з'яўляецца лідарам па вырошчванні агародніны сярод прыватных гаспадарак Іванаўскага раёна. Акрамя цыбулі, морквы, буракоў Устымчукі традыцыйна займаюцца бульбай, збожжавымі, цукровымі буракамі.

Летась іх залівала з вясны. Сёлета прыпыкае. За ўсю вясну прайшоў адзін дождж — на мінулыя тыдні.

— Купілі вось палівачную машыну, гэтым ратуемся, — гаворыць Мікалай Мікалаевіч. — Паліваем капусту, моркву, буракі, цыбулю. Калі спэка прастаіць яшчэ колькі дзён, дзевядзецца паліваць і бульбу, не глядзець жа, як яна будзе сохнуць. Спадзяванні на ўраджай былі добрыя, а вось гэтая спэка прымушае баяцца. Тым больш што за мінулы год набылі новую тэхніку, агрэгаты. За некаторыя з іх меліся разлічыцца пасля збору ўраджаю.

Тут не ўтрывала жонка рудскага фермера Ніна Міхайлаўна і ўставіла сваё слова:

— Напішыце абавязкова, што нельга так з селянінам абыходзіцца, які забяспечвае народ прадуктамі харчавання. За раннюю капусту аптавілі даючы нам толькі па дзве тысячы рублёў, а вы ў горадзе яе па 5-6 тысяч купляеце. Мы з такой цяжкасцю агародніну адваёўваем у спэкі, а нас абдзіраюць, як ліпку. Купілі палівальную машыну і дрыжым цяпер: што далей будзе? Машына добрая, яе прывезлі з-за мяжы з растэрміноўкай пляцяжу. Ужо прайшлі

два тэрміны абавязковых узносаў, а мы не можам купіць еўра. Замежнаму партнёру няма справы да нашых праблем, яму трэба грошы вяртаць.

— Такія праблемы не ў адных нас, — паспрабаваў згладзіць эмацыйны запал жонкі галава фермерскай гаспадаркі. — А вось што, на мой погляд, найбольш актуальна для ўсіх сельгасвытворцаў — цана на паліва. Думаю, што на ўзроўні ўрада трэба прыняць нейкія захады: можа, датацыю з разліку на адзін гектар плошчы, можа што іншае. А то будзе вельмі крыўдна, што ў развіццё сельскай гаспадаркі ўклалі мільярды сродкаў, а цяпер яе можна падкасіць за кароткі час. На Палессі заўсёды прырода з норавам: то дажджы, то засуха. Калі ж будзе нармальна тэхніка і больш-менш прымальныя ўмовы гаспадарання, то можна выжыць.

Фермер такога ўзроўню, як Устымчук, па сутнасці — кіраўнік маленькага калгаса, таму і мысліць катэгорыямі большымі, чым гектар зямлі.

А гаспадары ўласных падвор'яў, як расказала кіраўнік справамі Рудскага сельскага Савета Валянціна АЛЯКЕВІЧ, займаюцца тым, што ратуюць свае грады вадай са шланга:

— У нас у аграгарадку, ды і ў іншых вёсках у дамах паўсюль стаяць лічальнікі вады. І людзі паліваюць свае агароды. Вядома, бульбу на сотках так не выратуеш. А градкі калі хаты кожны вечар зліваем вадой. Свае грады яшчэ можна ўратаваць паліваннем, але ж баімся, каб трава зусім не згарэла, каб было куды выгнаць сваю і грамадскую скаціну на пашу.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Іванаўскі раён.

НІ КРОПЛІ...

У Магілёўскай вобласці ўвогуле не было дажджоў ад 26 мая. А калі казаць яшчэ больш, то і ад 18 мая, бо толькі месцамі ў рэгіёне выпалі невялікія апады ў пачатку трэцяй дэкады мая.

Засуха, безумоўна, адбываецца на штодзённым жыцці: у горадзе вельмі душна і ўсе газоны ўжо даўно не зялёныя, а суха-жоўтыя.

— Непрыемнасці для людзей — гэта адно, але найбольша шкода ад засухі для раслін, — растлумачыла начальнік аддзела гідраметэазабеспячэння Магілёўскага абласнога цэнтру па гідраметэаралогіі і маніторынгу навакольнага асяроддзя Сцепаніда БУЛГАРАВА. — Што і казаць, менавіта цяпер засуха — з'ява вельмі неспрыяльная. Таму што значна пагоршыліся ўмовы развіцця пасеваў — у прыватнасці, азімых збожжавых культур. Мы правярылі запасы вільгаці ў глебе і можам сказаць, што высушаны верхні слой глебы, 10-15 сантыметраў. Але гэта можа быць толькі пачаткам: клімат змяніўся, і засушлівыя перыяды ўсё часцей паўтараюцца ў розныя летнія месяцы.

На вёсках і ў дачных пасёлках ідзе няспыннае змаганне за ўраджай на ўласных сотках. «Усё гарыць!» — плачуць земляробы-аматары і паліваюць градкі.

Але яшчэ больш песімізму выказваюць у сельскіх гаспадарках, дзе вялікія аб'ёмы вытворчасці ў такіх варунках бідомамі з вадай не абыдзешся. У Камітаце па сельскай гаспадарцы і харчаванні Магілёўскага аблвыканкама не ўтойваюць сваіх эмоцый: «Жах!»

— Няма вільгаці, і ад гэтага гіне гародніна, не расце трава і дрэнна сябе адчуваюць збожжавыя культуры, — расказала галоўны аграном Таццяна ГРАМАКОЎСКАЯ. Спецыялісты растлумачылі, што, так, засуха — гэта не навіна, і летась Беларусь пакутавала ад спякоты і адсутнасці дажджоў. Але адбывалася гэта ў жніўні: якраз сухое жніво пайшло на карысць сельскай гаспадарцы і дазволіла ўбраць ураджай у рэкордныя тэрміны і атрымаць эканомію на суцэлы збожжа. Цяпер жа зусім іншая сітуацыя, якая негатыўна ўплывае на будучы ўраджай.

— Справа ў тым, што пасля цвіцення збожжавых вельмі патрэбна вільгаць, каб завязаўся паўнаватрасны колас, — тлумачыць Таццяна Грамакоўская. — Тое ж самае і з рапсам. І з плодовымі дрэвамі:

КОЛЬКАСЦЬ ЗАБОРОНЕНАХ ДЛЯ КУПАННЯ ВАДАЁМАЎ БУДЗЕ ПАВЯЛІЧВАЦЦА Ў СУВЯЗІ СА СПЭКАЙ

КОЛЬКАСЦЬ забароненых па санітарных нормах вадаёмаў для купання ў Беларусі будзе павялічвацца ў сувязі з гарачым надвор'ем. Аб гэтым паведаміла учора на прэс-канферэнцыі загадчыца аддзялення камунальнай гігіены Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Ірына Жаўняк, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

Гарачае надвор'е і як вынік цёплая вада садзейнічаюць размнажэнню кішэчнай палачкі, якая з'яўляецца індыкатарам пры праверцы якасці вады. Інфармацыя аб санітарным стане вадаёмаў абнаўляецца кожны тыдзень на афіцыйным сайце Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя, сказала Ірына Жаўняк. Так, па стану на 3 чэрвеня, эксплуатацыя зон адпачынку забаронена каля ракі Чаква (вёска Рубель, Столінскі раён, Брэсцкая вобласць), каля вадасховішча «Жабер» Драгічынскага раёна Брэсцкай вобласці, а таксама каля ракі Іпучь (горад Добруш, Добрушскі раён, Гомельская вобласць).

У той жа час, удакладніла Ірына Жаўняк, забарона на купанне не з'яўляецца пастаяннай. Заборы проб вады для праверкі якасці ажыццяўляюцца санітарнымі службамі штотыднёва і ў выпадку адпаведнасці нормам, забароны здымаюцца.

Асноўная прычына забароны на купанне ў вадаёмах — дрэнная якасць вады, што можа справакаваць у чалавека розныя кішэчныя захворванні. Спецыяліст удакладніла, што санітарныя службы рэспублікі правяраюць толькі тыя вадаёмы, якія зацверджаны рашэннямі органаў выканаўчай улады, як афіцыйныя зоны адпачынку.

Цяпер у Беларусі 167 афіцыйных пляжаў.

«А я думаю так...»

АДКЛЮЧЫЛІ ГАРАЧУЮ ВАДУ: ШТО РАБІЦЬ?

У адзін цудоўны ранак ты заходзіш пад душ, уключаеш гарачую ваду, а яе... няма. Чакаў цёпленькую, а цябе абдае ледазным струменем. Ты выскокваеш з халоднага душу з крыкам: «Зноў гарачую адключылі!». Пачатак чэрвеня — і ў многіх дамах беларусы ўжо памянлівым словам камунальнікаў. Што ж рабіць, калі гарачай вады ў доме няма? Як выкручваецца нашы суайчыннікі?

Юліяна ЦІХОВІЧ, студэнтка БНТУ:

— Лепш, вядома ж, каб не адключалі, але што ўжо зробіш, калі здарыцца. Я ваду награвваю ў чайніку. А пасля — мяю галаву ці твар. Магу да сяброў папрасіцца памыцца. А лазня — не. Сярод маіх знаёмых, калі адключаюць ваду, ніхто ў лазню не ходзіць. Я жыў у інтэрнаце, у нас адключэнне ўжо было. Зараз гарачая вада зноў ёсць.

Дзмітрый ПЫСУХА, пенсіянер:

— Я іду спачатку да аднаго сына, затым — да другога. У іх — бойлеры. А езджу я да іх штодзень (усміхаецца. — Аўт.). Прывычка. Сыны, нявесткі ставяцца лагодна, усё разумеюць. У лазню зараз не хаджу, раней наведваў, але сёння з гэтымі цэнамі... Танней да сыноў з'ездзіць.

Яраслаў ЧАЦВЯРАКОЎ, афіцыянт рэстарана:

— Тазік грэць, а зранку — у халоднай. Хтосьці і халодны душ прымае, а што рабіць? Пакуль жа спякотна, дзякуй Богу. Ад халоднай вады не так зімна. А так — грэем чайнічкі, каструлі. Пасля — па знаёмых езджу. Пакуль на вуліцы спэка, можна выцярпець, будзе цяжэй, як пыхаладае. Вытрымаць магу тыдзень, два.

Іна АФАНАСЬЕВА, спявачка:

— Трэба паставіць кацёл — і праблема вырашыцца. Мы так зрабілі ўжо даўно, і мае знаёмыя, наколькі я ведаю, таксама. Не такое ўжо гэта і дарагое за давальненне для тых, хто працуе. Таму я раіла б усталяваць кацёл.

Ядзвіга АНГЕЛЬЦАВА, вяртаўнік сталічнай лазні № 1.

— Хаджу ў лазню. У гарачай вадзе чалавек мае патрэбу штодня, таму лазня — першы памочнік. І знаёмыя або ў лазню ідуць, або да родзічаў едуць, калі ў іх гарачая яшчэ ёсць. Адключаюць ваду раз на год — на два тыдні ўлетку. Сама я працую ў лазні, таму магу сказаць: уліваючы тое, што некаторыя лазні ў Мінску зачынілі на рамон, то прыток наведвальнікаў павялічыўся. Людзей прыходзіць шмат.

Апытваў Ілья ЛАПАТО.

Ілона ІВАНОВА.

**СЯМЁНУ
ФЭДАРАВУ
БЫЛО ТОЛЬКІ
20 ГАДОЎ**

Пад Магілёвам знайшлі астанкі шасці салдатаў, якія абаранялі горад у 1941 годзе. Асобу аднаго з іх удалося ўстанавіць адрозна: гэта малады чырвонаармеец з Чалябінскай вобласці.

Удалося адшукаць салдацкі медальён, дзе на паперцы зроблены запісы хімічным алоўкам. Асабістыя рэчы захаваліся праз 70 гадоў: шпуля з белымі ніткамі, біклажка, папруга. Астанкі Сямёна Фэдаравы перапахавалі на Буйніцкім полі, дзе праходзілі асноўныя баі ў 1941 годзе. А асабістыя рэчы адправяцца ў музей на радзіме Сямёна Фэдаравы ў Расіі.

Мясцовыя жыхары называюць лес паблізу вёскі Кадзіна Магілёўскага раёна, дзе знайшлі астанкі абаронцаў, Высокім полем. Там у 1941 годзе байцы трапілі ў акружэнне і прынялі свой апошні бой. За апошнюю чвэрць стагоддзя тут знайшлі некалькі дзясяткаў астанкаў салдатаў Вялікай Айчыннай вайны, але толькі пяць асобаў удалося ўстанавіць дзякуючы салдацкім медальёнам.

Між тым Магілёў рытуецца ўрачыста адзначаць 70-годдзе герайчнай абароны: мяркуецца, што гэта будзе вялікае тэатралізаванае шоу і салют.

Ілона ІВАНОВА.

Усе ў шакаладзе

Салодкае шкодзіць не толькі фігуры. Пасля крадзяжу больш за сотні плітак шакаладу зладзеі адправяцца за кратамі.

Краму «Карамель» у цэнтры горада Магілёва абакралі ўначы: там не было ні сігналізацыі, ні вартаўніка, і зладзеі абсалютна спакойна ўзламалі ўваходныя дзверы.

Раскрылі крадзеж выпадкова. Патруль спыніў аўтамабіль і знайшоў там вялізныя торбы з шакаладам. «Адкуль шакалад?» — спыталі ў двух маладых магілёўцаў, як потым высветлілася — неаднаразова судзімыя. Падраніца стала вядома, што абрабавана кандытарская крама.

У міліцыі спадзяюцца, што пасля гісторыі з шакаладам гандлёвая арганізацыя паклапоціцца пра больш надзейную ахову сваіх салодкіх тавараў.

Алена КАЗЛОВА.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОННЫХ ТОРГОВ
РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 14 июля 2011 года проводит 11-й открытый аукцион
по продаже имущества республиканской собственности**

Лот	Наименование техники	Местонахождение объекта	Год выпуска	Пробег/наработка в м/ч (износ %)	Начальная цена продажи (руб.)	Сумма задатка (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
67	Электростанция ЭД2х30/Т400-1РАМ1 № АК5273СОАП на КАМАЗ-43101, ш. 0006560, дв. 0514607, с кузовом-фургоном К-4320Д № 1189, 4 кат.	г. Береза, в/ч 23324	1991	9 557 110 м/ч	54 000 000	5 400 000
68	Электростанция ЭД2х30/Т400-1РАМ1 № ЮС7904РКВИ на КАМАЗ-43101, ш. 008395, дв. 0535678, с кузовом-фургоном К-4320Д № 12271, 4 кат.	г. Береза, в/ч 23324	1990	5 973 78 м/ч	52 000 000	5 200 000
69	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-14 3 категории, партия в количестве 25 штук	г. Россь, в/ч 97100	1978	41	11 250 000	1 125 000
70	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-14 3 категории, партия в количестве 25 штук	г. Россь, в/ч 97100	1978	41	11 250 000	1 125 000
71	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-14 3 категории, партия в количестве 30 штук	г. Россь, в/ч 97100	1978	41	13 500 000	1 350 000
72	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-14 4 категории, партия в количестве 25 штук	г. Россь, в/ч 97100	1978	61	10 000 000	1 000 000
73	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-14 4 категории, партия в количестве 25 штук	г. Россь, в/ч 97100	1978	61	10 000 000	1 000 000
74	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-14 3 категории, партия в количестве 25 штук	н.п. Бобровичи в/ч 01264	1977	50	10 500 000	1 050 000
75	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-14 3 категории, партия в количестве 25 штук	н.п. Бобровичи, в/ч 01264	1977	50	10 500 000	1 050 000
76	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-14 3 категории, партия в количестве 25 штук	н.п. Бобровичи, в/ч 01264	1977	50	10 500 000	1 050 000
77	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-14 3 категории, партия в количестве 25 штук	н.п. Бобровичи, в/ч 01264	1977	50	10 500 000	1 050 000
78	Аэродромная железобетонная плита ПАГ-14 3 категории, партия в количестве 20 штук	н.п. Бобровичи, в/ч 01264	1977	50	8 400 000	840 000
79	Комплект элементов металлоконструкций СРМ-18х5, 4 кат.	н.п. Бобровичи, в/ч 01264	1980	70	45 000 000	4 500 000
80	Комплект элементов металлоконструкций СРМ-18х5, 4 кат.	н.п. Бобровичи, в/ч 01264	1980	70	45 000 000	4 500 000
81	Комплект элементов металлоконструкций СРМ-18х5, 4 кат.	н.п. Бобровичи, в/ч 01264	1980	70	45 000 000	4 500 000
82	Автошасси УРАЛ-375Е из под ТМС-65, ш. 290139, дв. 825567, 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	1979	2 215	10 000 000	1 000 000
83	Автошасси УРАЛ-375Е из под ТМС-65, ш. 417389, дв. 086152, 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	1984	1 015	11 000 000	1 100 000
84	Автошасси УРАЛ-375Е из под ТМС-65, ш. 399075, дв. 44589, 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	1983	1 335	11 000 000	1 100 000
85	Автошасси УРАЛ-375Е из под ТМС-65, ш. 436126, дв. 377006, 4 кат.	г. Ст. Дороги, в/ч 42747	1985	3 292	12 000 000	1 200 000

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 2, 6-й этаж в 11.00 **14 июля 2011 г.**

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, оплатившие задаток и подавшие заявление на участие в аукционе, учредительские и другие необходимые документы до 17.00 **12 июля 2011 года.**

Победитель аукциона обязан:

1. Заключить договор купли-продажи **14 июля 2011 г.**

2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым платежом в течение 10-ти банковских дней со дня подписания договора купли-продажи.

Задаток и денежные средства победителем лота перечисляются на расчетный счет РУП «Белспецконтракт»: 3012107883029 в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Банк» г. Минск, ул. Чкалова, 18/1, УНП 101099370, БИК 153001369. **Без НДС. Справки по тел.: (017) 278 06 97, факс 224 20 01. Наш адрес в интернете: www.belspeckontrakt.by.**

Прадукцыя ў запасе ёсць. І ў людзей дома, і на складах. Было б надалей яе за што набываць... Па той бок прылаўка

Канцэрн «Белдзяржхарчпрам» прывёў звесткі па забяспечэнні патрэбаў унутранага рынку ў харчовай прадукцыі з пачатку года — за пяць месяцаў.

Так, па стане на пачатак чэрвеня на ўнутраным рынку было рэалізавана 185 515 тон цукру, што складае 125 працэнтаў да аналагічнага перыяду мінулага года. У маі было адгружана 30 350 тон (тэмп 171 працэнт). Рэшткі цукру па стане на 6 чэрвеня, інфармуе канцэрн, складалі 102 660 тон. Сёння штодзённая вытворчасць гэтага прадукту складае 2,5-2,7 тысячы тон. Такім чынам рэсурсаў цукру дастаткова для бесперабойнага забяспечэння ўнутранага попыту да новага сезона перапрацоўкі цукровых буракоў.

За студзень—май на ўнутраны рынак адгружана 37 159 тон солі, ці 132,8 працэнта да аналагічнага леташняга перыяду, у тым ліку за май — больш за 10 500 тон, што ў 2,9 раза больш, чым за май мінулага года. Усе заяўкі на соль выконваюцца ў поўным аб'ёме. ААТ «Мазырсьоль» вырабляе каля 700 тон солі за суткі пры штомесячнай патрэбе ўнутранага рынку 10-11 тысяч тон.

З пачатку года прадпрыемствамі канцэрна рэалізавана алею фасаванага 8 582,6 тоны, ці 183,2 працэнта да леташняга перыяду. У маі ў гандлёвую сетку было адгружана 2 558 тон алею — у 2,8 раза больш, чым у папярэднім маі. Па стане на 6 чэрвеня рэшткі фасаванага алею складаюць 260,1 тоны. Штодня вырабляецца 100-110 тон бутэляванага алею, што зноў жа, падкрэслівае канцэрн, дазваляе цалкам забяспечыць патрэбы гандлёвых арганізацый.

За студзень—май рэалізавана 6 284 туб плодаагародніннага дзіцячага харчавання. Тэмп росту склаў 71,3 працэнта. У рэштках маецца 3,8 мільёна ўмоўных бляшанак

дзіцячага харчавання ў асартыменце (гэта на 100 дзён). Сыравіны для вытворчасці плодаагародніннага дзіцячага харчавання дастаткова, імі прадпрыемствы галіны забяспечаны да новага ўраджаю. Патрэбы ўнутранага рынку забяспечваюцца цалкам, але ў выпадку ўзнікнення ажыятажнага попыту прадпрыемствы гатовыя будучы павялічыць аб'ёмы вытворчасці.

За пяць месяцаў года ваўкавыскае ААТ «Беллакт» на ўнутраны рынак паставіла 1 339 тон сухіх малочных сумесяў для дзіцячага харчавання. Тэмп росту склаў 125,6 працэнта. У рэштках па стане на пачатак чэрвеня засталася 950 тон сухіх дзіцячых сумесяў (больш чым на 100 дзён). Пры неабходнасці прадпрыемства можа павялічыць аб'ёмы выпуску прадукцыі.

За той жа перыяд кандытарскімі арганізацыямі канцэрна на ўнутраны рынак паставіла 30,3 тысячы тон прадукцыі, што складае 106,1 працэнта да леташняга аналагічнага перыяду. Рэшткі на 2 чэрвеня складалі 2,99 тысячы тон кандытарскіх вырабай. Нягледзячы на тое, што ў кандытарскай галіне выкарыстоўваецца 60 працэнтаў сыравіны крытычнага імпарту (бабы какава, патака, арэхавы алей, агар, пекцін і інш.), арганізацыі забяспечваюць бесперабойную пастаўку ў гандаль кандытарскіх вырабай, падкрэсліваюць у канцэрне.

За пяць месяцаў на ўнутраны рынак паставіла 8 555 мільёнаў штук цыгарэт. Тэмп склаў 128,2 працэнта. У тым ліку ў маі было паставіла 2 021,8 мільёна штук — тэмп 156,6 працэнта. Рэшткі тытунёвых вырабай на пачатак чэрвеня складалі 359,9 мільёна штук. Зараз у сувязі з ажыятажным попытам на тытунёвыя вырабай ААТ «Гродзенская тытунёвая фабрыка «Нёман» працуе ў кругласутачным рэжы-

ме, без выхадных і без спынення абсталявання падчас абедзеннага перапынку.

За студзень—май рэалізавана 5 270 тысяч дал гарэлкі, тэмп склаў 113,5 працэнта. З 28 мая на 10 працэнтаў былі павышаныя цэны на яе (з 8 650 да 9 520 рублёў за бутэльку). На 1 чэрвеня рэшткі гарэлкі і лікёра-гарэлачных вырабай складалі 851 тысячу дал. У канцэрне традыцыйна дадаюць, што тыя запасы, што маюцца, дазваляюць забяспечыць стабільнасць на ўнутраным рынку ў выпадку ўзнікнення ажыятажнага попыту на гэтую прадукцыю — гарэлку і лікёра-гарэлачныя вырабай.

Р.С. У якасці невялікага каментару (усе ж мы ходзім па крамах, таму шмат слоў не патрэбна) да вышэйвыкладзенай інфармацыі канцэрна хацелася б дадаць наступнае. Думаю, мала хто — нават халапоўкі алею — меркаваў, што гэтыя прадукты харчавання цалкам знікнуць з паліцы. Питанне было ў іншым: па якім кошыце яны застануцца? Для многіх, хто старую запасы, купля на бліжэйшы час гэтай прадукцыі — увогуле неактуальная справа. Спажыванне кандытарскіх вырабай у летні сезон (акрамя марозіва) і без таго традыцыйна зніжаецца. Шырокага асартыменту цыгарэт па стане на раніцу 8 чэрвеня — пасля павышэння цэн на іх на 30-60 працэнтаў — у продажы яшчэ не было. Ды і не ўсе гатункі (ад іншага вытворцы), наколькі стала зразумелым са СМІ, зноў можна будзе сваё адна набыць. Таму кругласутачны рэжым працы гродзенскай фабрыкі «Нёман» задавоўвае хутэй статыстыку, чым саміх курцоў. І зноў жа — пра цэны. Толькі аднойчы яны сарамліва згаданы ў дачыненні гарэлкі...

Сяргей РАСОЛЬКА.

БЮДЖЭТНАЯ ПАЗЫКА ПАД ЗАКУПКІ СЕЛЬГАСПРАДУКЦЫІ

Арганізацыям спажывецкай кааперацыі ў першым паўгоддзі будзе прадастаўлена 50 мільярдаў рублёў бюджэтай пазыкі для закупкі сельскагаспадарчых прадукцыі і насельніцтва і харчовых тавараў, вырабленых прадпрыемствамі Мінсельгасхарчу і канцэрна «Белдзяржхарчпрам». Такое рашэнне ўтрымліваецца ў пастанове Савета Міністраў № 685 ад 1 чэрвеня, паведаміла прэс-служба Белкаапсаюза.

Вяртанне бюджэтай пазыкі ўстаноўлена ў тэрміны, вызначаныя дагаворамі, але не пазней 30 чэрвеня 2014 года. Міністэрству фінансаў даручана ва ўстаноўленым парадку заключыць з арганізацыямі спажывецкай кааперацыі дагаворы аб умовах прадастаўлення і вяртання гэтых сродкаў. Своечасовае вяртанне пазыкі ўскладзена на старшыню праўлення Белкаапсаюза, а таксама на кіраўнікоў адпаведных арганізацый спажывецкай кааперацыі.

Прадпрыемствы Белкаапсаюза сёлета плануецца закупіць у насельніцтва і сельгаспрадпрыемстваў прадукцыі на 510 мільярдаў рублёў, што на 6,7 працэнта больш, чым летась. У тым ліку ў насельніцтва — на 360 мільярдаў рублёў, або на 6,9 працэнта больш.

Сяргей РАСОЛЬКА.

**ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СУДОМ
ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, принадлежащего
ООО «Завод электродвигателей «Элласт»,
расположенного по адресу: Восточный
Тракт, д. 2, г. Новолукомль, Чашникский район.**

**НА ТОРГИ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ
СЛЕДУЮЩЕЕ ИМУЩЕСТВО:**

- Лот № 1.** Печь СВО-70 инв. № 041095, первоначальная стоимость 28 845 800 белорусских рублей.
- Лот № 2.** Камера окрасочная, первоначальная стоимость 4 963 750 белорусских рублей.
- Лот № 3.** Автомобиль ЗИЛ 5301, первоначальная стоимость 12 911 450 белорусских рублей.
- Лот № 4.** Токарно-винторезный станок 16В20 инв. № 041039, первоначальная стоимость 22 417 150 белорусских рублей.
- Лот № 5.** Токарно-винторезный станок 16В20 инв. № 0414041, первоначальная стоимость 36 314 700 белорусских рублей.
- Лот № 6.** Термопластавтомат ДЕ 3330Ф1 инв. № 041074, первоначальная стоимость 17 948 350 белорусских рублей.
- Лот № 7.** Токарно-винторезный станок ГС 526У инв. № 041083, первоначальная стоимость 51 071 050 белорусских рублей.
- Лот № 8.** Установка сварочная ВСС5, инв. № 041029, первоначальная стоимость 47 257 750 белорусских рублей.
- Лот № 9.** Установка сварочная ВСС5, инв. № 041038, первоначальная стоимость 75 611 450 белорусских рублей.
- Лот № 10.** Печь для запрессовки статоров, инв. № 041088, первоначальная стоимость 1 568 450 белорусских рублей.
- Лот № 11.** Станок токарный 16А20Ф3С, инв. № 041012, первоначальная стоимость 33 747 850 белорусских рублей.
- Лот № 12.** Станок токарный 16А20Ф3, инв. № 041014, первоначальная стоимость 33 747 850 белорусских рублей.
- Лот № 13.** Станок токарный 1325Ф30-01, инв. № 04048, первоначальная стоимость 34 691 150 белорусских рублей.

**Торги будут проводиться по адресу:
Восточный Тракт, д. 2,
г. Новолукомль, Чашникский район.
Время проведения торгов –
28 июня 2011 года в 11.00.**

Минимальная величина первого шага торгов составляет 5 % стоимости лота.

Лицо, желающее принять участие в торгах, не позднее последнего рабочего дня перед торгами обязано:

- подать заявку на участие в торгах;
- дать подписку об отсутствии препятствий, предусмотренных законодательством, для приобретения имущества;
- внести задаток в размере 10 % от первоначальной стоимости лота на депозитный счет хозяйственного суда Витебской области № 3642903000023 в 201 филиале ОАО «СБ Беларусбанк» г. Витебска, код 259, УНП 300007670.

Сумма, внесенная лицом, купившим с торгов имущество, зачисляется в счет покупной цены. Остальным участникам торгов внесенные ими суммы возвращаются в течение пяти рабочих дней со дня проведения торгов. Победитель торгов обязан возместить затраты суда на организацию и проведение торгов.

По вопросам проведения и участия в торгах следует обращаться в хозяйственный суд Витебской области (г. Витебск, ул. Правды, 32), также по телефону: тел./факс (80212) 49 13 47, тел.м. +37529 366 40 10 судебный исполнитель Коржов Алексей Игоревич, (80212) 49 13 40 старший судебный исполнитель Бородулин Алексей Александрович, дополнительная информация содержится на сайте хозяйственного суда Витебской области <http://court.by>, e-mail: vitsud@tut.by.

ЗБОРНАЯ ПЕРАМАГЛА ЛЮКСЕМБУРГ І ЗАХАВАЛА ДРУГОЕ МЕСЦА ДА ВОСЕНІ

Наша зборная перайграла каманду Люксембурга (2:0) і на летні адпачынак адпраўляецца, маючы ў актыве 12 ачкоў і займаючы другое месца. Гэтую пазіцыю ў групе мы зарэзервавалі да восені, да матчаў з Босніяй і Герцагавінай, якія правядзём спачатку дома, а пасля на выездзе. Другое месца дае нам шанец праз стыкавыя гульні трапіць у фінал Еўра-2012.

АДМУЧЫЛІСЯ

Нягледзячы на тое, што мы маем на адну гульні больш за супернікаў па групе, якія наступаюць нам на пяткі, усё пакуль ідзе згодна з планам. Калі не браць у разлік сам футбол. Гульня супраць аўтсайда нашай групы парадаваць балельшчыкаў ніяк не магла. Прадказальна каманда карлікавай дзяржавы засела ў глыбокай абароне, аддаючы нам права атакаваць. Аднак атака ў нашай каманды не ладзілася. Увесь першы тайм ля варот Люксембурга нічога путнага стварыць не ўдавалася, хоць моманты былі ў Варанкова і Пуцілы. На перапынак каманды пайшлі пад свят нездаволеных гледачоў — ці то нашай камандай, ці то манерай гульні Люксембурга.

У другім тайме Штанге адважыўся-такі на замены. Сяргей Карніленка рэалізаваў 11-метровы на 48-й хвіліне. Пасля гол забіў Антон Пуціла. У канцоўцы мы і самі маглі прапусціць, калі Юрыі Жаўноў адбіў мяч на нагу суперніку. Пашанцавала яшчэ, што зборная Люксембурга такім зручным выпадкам не скарысталася. На гэтым мучэнні каманд скончыліся. Нашай зборнай пад кіраўніцтвам Штанге нарэшце ўдалося ўзяць і гэтую вышыню — выйграць у Люксембурга, якому мы саступілі ў 2007-м, а летась згулялі ўнічыю.

АЛЯКСАНДР КУЛЬЧЫ:

«Гульня не атрымлівалася»

Паўабаронца Аляксандр Кульчы растлумачыў невыразную гульні нашай каманды няясным полем:

— Поле не дазваляла дзейнічаць хутчэй, мяч драбіў. Калі б Андрэй Варанкоў забіў гол з метра ў першым тайме, далей было б лягчэй. А так пасля перапынку выйшаў Карніленка і дадаў нам агрэсіі і магутнасці. Добра, што забілі. Зборнай патрэбна добрая паляна. Мяч павінен хутка перамяшчацца па газоне, а не драбіць па ім.

— Як аднесліся да свісту балельшчыкаў, калі каманды ішлі на перапынак?

— Зразумела, чаму балельшчыкі такім чынам выказвалі незадаволенасць. У нас было шмат страт, браку. Гульня не атрымлівалася.

— Чаму нам не ўдавалася ніколі забіць Люксембургу больш за два мячы?

— Паглядзіце на статыстыку: ім амаль усе забіваюць адзін-два мячы.

— Як бачыце расстаноўку сіл у нашай групе?

— Хацелася б, каб усе ўнічыю гулялі, а мы перамагалі.

БЕРНД ШТАНГЕ: «Я вельмі паважаю сваю каманду, а пра тактыку лепш прамаўчу»

Бернд Штанге дасягнуў заяўленай мэты: нічыя з Францыяй стала станоўчым вынікам разам з перамогай над Люксембургам. Задаволены трэнер аб'явіў, што ў хуткім часе едзе падтрымаць нашу моладзевую зборную на чэмпіянат Еўропы ў Данію.

— За апошнія чатыры дні ў нас былі дзве цяжкія гульні, асабліва з французамі. Той матч каштаваў нам шмат нерваў і сіл. Зараз патрабавалася шмат цяперанія і нерваў, каб нашу аб'яўленую мэту дасягнуць. У нас 12 ачкоў. Я вельмі паважаю



Фота БЕЛТА.

сваю каманду за тое, як яны стрымлівалі свае нервы і дачакаліся галоў. Пра тактыку я лепш прамаўчу. Нават Францыя мела праблемы з Люксембургам. Мне як трэнеру лепш гуляць супраць Францыі, чым супраць Люксембурга.

«Прайшоўся» галоўны трэнер і па балельшчыках, якія асвіствалі ў перапынку каманду:

— Мне б хацелася бачыць больш патрыятызму ад нашых заўятараў. Мне, як ураджэнцу краіны, дзе футбол знаходзіцца на найвышэйшым узроўні, складана зразумець, чаму так мала балельшчыкаў прыйшло, чаму яны свісталі. Аднак пасля двух галоў яны падтрымалі нас.

ЛЮК ХОЛЬТЦ: «За другое месца будучы змагацца румыны і беларусы»

Трэнер зборнай Люксембурга адзначыў, што беларусы перамаглі заслужана: «Калі разглядаць футбольны аспект, то беларусы больш тэхнічныя, пераўзыходзілі нас, таму перамога гаспадароў заслужаная. Сёння яшчэ

рана казаць пра тое, хто зойме другое месца. Барацьбу за яго будучы весці Боснія і Герцагавіна, Румынія і Беларусь. Канчатковая барацьба, мяркую, разгорнецца паміж румынамі і беларусамі».

Застаецца дадаць, што ў нас перадзе тры гульні: дзве з Босніяй і Герцагавінай, адна — з Румыніяй на выездзе. Для таго, каб захаваць другое месца, неабходна ў паядынках з Босніяй набраць 4 ачкі.

Становіцца ў групе D: Францыя — 13 (6 гульняў), Беларусь — 12 (7), Боснія і Герцагавіна — 10 (6), Албанія, Румынія — па 8 (6), Люксембург — 1 (7).

Гульні, якія засталіся: 2 верасня — Беларусь — Боснія і Герцагавіна, Албанія — Францыя, Люксембург — Румынія. 6 верасня — Румынія — Францыя, Боснія і Герцагавіна — Беларусь, Люксембург — Албанія. 7 кастрычніка — Францыя — Албанія, Румынія — Беларусь, Боснія і Герцагавіна — Люксембург. 11 кастрычніка — Францыя — Боснія і Герцагавіна, Албанія — Румынія.

Алена АЎЧЫНІКАВА.



Рубрыку вядзе Валянціна ШПІЛЕЎСКАЯ, тэл. 285 88 81

№ 21 (400)

Узышлі гарбузы, кабачкі... Што далей?

Што на гэты конт раіць загадчык аддзела гарбузовых культур Інстытута агародніцтва НАН Беларусі Анатоль ХЛЕБАРОДАЎ.

Калі на ўсходах агуркоў з'явіліся 2—3 сапраўдныя лісцікі, зніміце часовае ўкрыццё — плёнкі ці спанбонд. Адрозніць зямлю вакол усходаў, прапаліце і акучце расліны. Не давайце пустазеллю завалодаць сітуацыяй. За сезон на гарбузовых культурах трэба правесці 2—3 апрацоўкі глебы, пакуль не разрастуцца плеці і не сыдуцца паміж радамі, бо глеба пастаянна павінна быць рыхлая і без пустазелля. Калі ў вас агуркі ўзышлі густа, прарэзьце з разліку 10—20 см паміж раслінамі. Загушчэнне потым можа адбіцца на ўраджайнасці. У гарбузоў і кабачкоў ці патысонаў у лунцы пакідаць 1—2 лепшыя расліны.

За сезон на добра ўгноеных глебах дастаткова правесці аднаразовую падкормку раслін гарбузовых культур сумессю мінеральных угнаенняў — азотных, фосфарных і калійных. Агульная колькасць мінеральных угнаенняў, якія ўносяцца, не павінна перавышаць 70 г на кв. м. У сырое надвор'е ўгнаенні трэба ўносіць у рассыпстым выглядзе, а ў сухое пажадана растварыць. Акрамя мінеральных угнаенняў, для падкормак можна выкарыстоўваць і арганічныя — гноевую жывку і курыны памёт. Пры ўнясенні іх разбаўляюць вадой адпаведна 1:6 і 1:12. Станоўчы эффект на развіццё раслін аказвае прымяненне пазакаранёвай падкормкі наступнымі відамі мінеральных угнаенняў (г на 10 л вады): мачавіна — 10—20, сульфат калію — 7—8, суперфасфат — 10—12.

Сеяць яшчэ не позна

Морква, пасеяная ў чэрвені, дае надрэнны ўраджай. А тым больш моркву, пасеяную менавіта ўлетку, закладаюць на захоўванне. Згодна з народнымі прыметамі, моркву нельга сеяць тады, калі цвіце вішня. Можна, таму, што менавіта на гэты час прыпадае першы вылет шкодніка нумар адзін — маркоўнай мухі. А ў чэрвені мінае першая хваля гэтых шкоднікаў, а зямля цёплая, застаецца яе толькі ўвільгатніць (калі яна сухая), бо морква лепш прараствае ў вільготнай зямлі.

Самы час пасеяць **рэдзьку** чорную і белую. Рэдзька, калі памятаецца, незаменны сродак пры прастудных захворваннях (няхай яны, безумоўна, вас мінаюць), яна павышае апетыт, паляпшае страваванне, садзейнічае вывядзенню халестэрыну з арганізма. А салата з рэдзькі — вельмі смачная і карысная ежа. І ўвогуле, ніхто не стане аспрэчваць, што рэдзька — гэта крыніца вітамінаў. Не забудзьцеся яе папоўніць.

Жаўцее цыбуля

Згадзіцеся, з такой праблемай сутыкаюцца многія гаспадыні. І паліваюць, і падсыпаюць пад яе, а яна ўсё роўна капрызнічае. Пра нягоды з цыбуляй у агародзе расказала Вера Іосіфаўна з Капыля і папрасіла што-небудзь параіць, каб захаваць ураджай.

Сітуацыю каментуе загадчык аддзела цыбульных культур Інстытута агародніцтва НАН Беларусі Мікалай КУПРЭНКА.

— Кожную сітуацыю, калі жаўцее цыбуля, трэба разглядаць асобна, — кажа Мікалай Пятровіч. — Тут ёсць некалькі прычын, пачынаючы з таго, што на агародзе можа быць парушаны севазварот. Магчыма, на агародзе суха, глеба патрабуе рыхлення, бо раслінам не хапае кіслароду. Трэба правесці падкормку любым растворам азотных угнаенняў: мачавіны, карбаміду, аміячнай салетры, каравяком, ці, як чыгачка зрабіла, — паліць курыным памётам. Любыя варыянты падкормкі будуць на карысць. Але ў кожным прыватным выпадку павінен быць свой падыход. Можна, частак заражоны нематодай, і тады ўсе намаганні будуць марнымі. Мабыць, пад цыбулінай знаходзіцца лічынкі мухі ці ў зямлі глебавыя грыбы.

Напрыклад, сцёблавая нематода паражвае цыбулю рэпчатую, часнок, парэй і батун. Пашкодзаныя расіны адстаюць у росце, лісты жаўцеюць і адміраюць, цыбуліны набываюць выроўліваю форму, донца разбураецца. На цыбуліне з'яўляюцца

белаватыя, шэраватыя ці карычневыя плямы. Унутраная луска робіцца шэрай альбо карычневай, рыхлай, зярністай.

Нематода сустракаецца пераважна на цяжкіх глебах, асабліва шкодна яна пры моцных ападках і высокай вільготнасці глебы. На сухіх лусках цыбуліны яна не шкодна, але, трапіўшы ў вільготнае асяроддзе, актывізуецца. Нематоды — ніткападобныя паўпразрыстыя чарвякі. Зімуюць у цыбулінах, рэштках лістоў і лускі. У неспрыяльных умовах захоўваюць жыццяздольнасць ад двух да пяці гадоў. Каб змагацца з гэтай нематочу, трэба захоўваць правільны севазварот і вяртаць пасадкі цыбульных культур на ранейшае месца праз 4—5 гадоў. Для аздарулення глебы ўчастак рэкамендуецца засяваць шматгадовымі травамі і вагнаваць; спальваць усе хворыя расліны; для пасеву выкарыстоўваць толькі здравы матэрыял. Паколькі паражэнне нематодай носіць ачаговы характар, пасля знішчэння пашкодзанага раслін глебу апрацоўваюць карбаціёнам з разліку 200 мл на 1 кв. м. Намочанне пасадкавага матэрыялу ў вадзе пакаёвай тэмпературы на працягу трох сутак садзейнічае выхаду нематод з цыбулін. Перад пасадкай тэмпературу вады павышаюць да 45—50 градусаў на 20 хвілін, пасля чаго астуджаюць і падсушваюць.

Цыбульная муха — гэта шкоднік, пра якога ведаюць многія не па чутках. У нашай краіне цыбульная муха мае, як правіла, два пакаленні. У сухое гарачае

лета верагодна з'яўленне і трэцяга пакалення. Лічынкі першай генерацыі шкодзяць у канцы мая — пачатку чэрвеня, другой — у пачатку ліпеня.

Меры барацьбы. Паражоныя расліны знішчаюць разам з цыбулінамі. Вельмі важная якраз ранняя сяўба, высадка цыбулі; мульчыраванне глебы паблізу раслін торфам або пілавнікам з дабаўленнем рэчываў, якія адпуджаюць шкодніка (тытунёвы пыл, попел, крэалін, «карболка»). Пілавніне і торф папярэдне працітваюць крэалінам (1 частка крэаліну на 20 частак торфу альбо пілавіння). Таксама пасевы паліваюць двойчы — у перыяд першага і другога пакалення шкодніка — растворам кухоннай солі (1 шклянка солі на 10 л вады). Устаноўлена, што пах морквы адпуджае цыбульную муху, а пах цыбулі — маркоўную. Таму рэкамендуецца высяваць цыбулю і моркву па чарзе (рад морквы, рад цыбулі).

Трэба сказаць, што пры любым жаўцэнні цыбулі можна ёй дапамагчы (калі гэта не заражана глеба). Па-першае, карміць, па-другое, калі засушлівы перыяд, — паліць і трэцяе — падрыхліць глебу, каб быў нармальны паветраны абмен.

У заключэнне спецыяліст параіў, што ўжо цяпер трэба правесці прафілактычную апрацоўку ад паранаспарозу фунгіцыдамі, які дазволены для прымянення на прысаджытных і дачных участках. У прыватнасці — радаміліам ці метафілам.

Як прадказаць надвор'е

- Калі начная роса не высыхае — чакайце навальніцы.
- ...ПА СОНЦУ І ЗОРКАХ
 - У летнюю ноч шмат зорак на небе — дзень будзе гарачым.
 - Белаватыя воблакі над вадой, якія хутка знікаюць пры ўзыходзе сонца, — прымета яснага надвор'я.
 - Калі сонца ўзыходзіць у тумане, уздзень будзе ціха і душна. Тады па ўсім відаць: чакаецца яснае надвор'е.
 - Пры захадзе сонца неба зацягваецца з поўначы — быць ветру.
- ...ПА ДРЭВАХ І РАСЛІНАХ
 - Лес шуміць летам — перад непагадзю.
 - Яліна перад дажджом падымае галіны.

- Адсырэла падсохлае сена на лузе — быць дажджу.
- На лісці каштана выдзяляецца шмат кропель клейкай вадкасці — праз суткі-двое наддыдзе працяглы дажджлівы перыяд.
- Клён «плача» за тры-чатыры гадзіны перад дажджом.
- Вельмі адчувальныя да змяненняў надвор'я кветкі наготак і мальвы. Гэта сапраўдныя прадказальнікі надвор'я. Калі пры яшчэ чыстым, блакітным, бяздонным небе гэтыя кветкі склалі свае палёсткі і быццам павялі — неўзабаве будзе дождж.
- Шыпшына перад дажджом не раскрывае сваіх бутонаў.
- Перад дажджом многія кветкі пахнуць мацней, чым звычайна.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Чым здзівіла «БЕЛАГРА-2011»?



АСАБЛІВАЕ ажыўленне на дэманстрацыйным полі пад Сenniцай назіраецца ля павільёнаў з пародзістымі трусами, козамі, курамі, страусамі. Адны любяць ды фатаграфуюцца побач з імі, другія абменьваюцца кантактамі і заключаюць дагаворы, трэція ходзяць-прыглядаюцца і ўрэшце рэшт набываюць незвычайную жывёнасць. І нядзіўна: на выставе практычна ўсе спецыялізаваныя гаспадаркі рэспублікі гандлююць без нацэннак.

«І дом вартуе, і каларадскіх жукоў збірае»

Побач з курынымі клеткамі спыніліся два мужчыны. Адзін з іх, паказваючы на цацарку, пачаў расказваць, што гэта птушка ёсць каларадскіх жукоў. Так гэта ці не, мы запыталіся ў жанчын, якія даглядаюць птушак на Першай Мінскай птушкафабрыцы. Сапраўды, пацвердзілі яны, калі цацарку выпускаць на бульбяное поле, яна з ахвотай знішчыць шкоднікаў. Акрамя таго, гэтая рухавая птушка — добры вартунык. Калі чужы чалавек падыходзіць да дома, яна пачынае нервавацца і пранізіва крычаць. Мясца цацаркі па смаку нагадвае мясца фазана альбо курапаткі. Яйкі ж гэтай птушкі маюць моцную шкарлупіну, якая дазваляе перавозіць іх на вялікіх адлегласці і доўга захоўваць.

Недалёка ад цацарак — клеткі з двума дарослымі страусамі. Прывезлі іх з Клімавіцкага раёна. Кожны з іх каштуе 10 мільёнаў.

— Сёлета ў нас ужо набылі 6 страусаў, — расказвае эканаміст аддзела маркетынгу ААТ «Агракамбінат Прыдняпроўскі» Вольга ПАДГОЛІНА. — У асноўным яны карыстаюцца попытам у прыватнікаў, уладальнікаў аграздыбаў. Як расіяне, так і беларусы набываюць страусіныя яйкі. Тут, на выставе, мы іх прадаём са зніжкай — за 34 390 рублёў. Яйка важаць паўтара кілаграма, яно замяняе тры дзясяткі курыных. Бяруць яго на вя-

лікую кампанію ў якасці «разынкі» на святочны стол.

Можна пакаштаваць на выставе і страусіны шашлык, набыць дыетычнае страусінае мяса.

«Навічкам раю пачынаць з каліфарнійцаў»

Загадчык племянной трусафермы ААТ «Межаны» (Браслаўскі раён) Іосіф ВАРАНЕЦКІ сам дома трымае вялікую гаспадарку, у тым ліку і каліфарнійскіх трусаў.

— Людзям, якія ніколі не разводзілі трусаў, але вельмі хочуць, раю пачаць з каліфарнійцаў, чэшскага альбіноса ці бургундца. Яны самыя простыя ў абыходжанні, кармленні, не схільныя да хваробаў. І як мамкі добрыя.

Усе 14 парод трусаў (матэчнае пагалоўе), якія маюцца на адзінай у рэспубліцы дзяржаўнай племянной трусаферме, прывезены з Еўрасаюза.

— Попыт на трусаў зараз ёсць, — адзначае Іосіф Варанецкі. — Асабліва нашы мясныя трусы карыстаюцца попытам у расіян: прыязджаюць і набываюць па 40-50 галоў зараз. Самыя перспектыўныя для мяса каліфарнійская парода, чэшскі альбінос, бургундскі, венскі шэры, венскі блакітны. Яны больш хуткаспелыя: 4-5 месяцаў — і можна забіваць. Выхад мяса — 2,5-3 кілаграмы з труса. Ёсць познаспелыя пароды — фландр і баран, іх трэба гадаваць амаль год. На выставе кілаграм жывой вагі каштуе 40 тысяч беларускіх рублёў, фландры і французскія «бараны» прадаюцца па 100 тысяч за кілаграм.

Што тычыцца праблем, якія хваляюць загадчыка трусафермы, то гэта якасць камбікорму для «вушастых».

— Што хаваць, у рэспубліцы не навучыліся яшчэ вырабляць паўнаватасны збалансаваны камбікорм для трусаў, — уздыхнуў суразмоўца.

«Трансгенная каза»

На выставе таксама можна ўбачыць і «трансгенную казу». Расійскія і беларускія вучоныя, працуючы па праграме Саюзнай дзяржавы «БелРас-Трансген», упершыню ў свеце атрымалі двух трансгенных казлоў, ДНК якіх змяшчае ген, які кадзіруе лактаферын — бялок груднога жаночага малака. Ад іх ужо ёсць нашчадкі.

На сёння, паводле слоў навуковага супрацоўніка РУП НПЦ НАН Беларусі па жывёлагадоўлі Юрыя КІРЬКОВІЧА, у лабараторыі аднаўлення і ген-



Цацарка дапамагае выратаваць бульбу ад каларадскіх жукоў.

най інжынерыі сельскагаспадарчых жывёл у Жодзіне такіх жывёл-прадцэнтаў 15 штук. Яны даюць малако з колькасцю лактаферыну ў літры ад 3 да 6 грамаў.

— Зараз праводзім даследаванні гэтага малака. У перспектыве плануецца на базе нашага інстытута стварыць гаспадарку, дзе будзе 2,5 тысячы коз — прадцэнтаў такога малака (іх малако стане асновай высокаэфектыўных і бялагічнанабясечных лекавых прэпаратаў новага пакалення), а таксама цэх па выдзяленні лактаферыну з гэтага малака. Дарэчы, на сусветным рынку сёння 1 грам лактаферыну каштуе 2,5-3 тысячы долараў.

Пра трактар з магутнасцю 350 конскіх сіл і камбайн, які за 1 секунду намалочвае 16 кілаграмаў збожжа

Мінскі трактарны завод упершыню паказаў сваю новую распрацоўку — трактар МТЗ-3522, які за адзін праход па полі можа і глебу разрыхліць, і пасеяць, і мінеральныя ўгнаенні ўнесці. Салідная эканомія паліва і працоўнага часу. А галоўнае, маючы такі трактар, сялянам можна забыцца пра спякотныя дні на пасяўной.

— За два тыдні з МТЗ—3522 у ло-

бой гаспадарцы можна ўсё пасеяць, — расказвае пра сваю прадукцыю начальнік канструктарскага бюро ўпраўлення канструктарска-эксперыментальных работ МТЗ Васіль ГНЕДЧЫК. — Трактар мае магутнасць 350 конскіх сіл, ён прайшоў прыёмачныя выпрабаванні, пачаты выпуск установачай серыі гэтай мадэлі. Кіруюцца трактар з дапамогай кнопак і джойсціка. Каштуе ён значна танней, чым аналагі вядучых сусветных вытворцаў. Пры гэтым па спажывецкіх якасцях ён ім не саступае.

Ёсць што паказаць і лідару па вытворчасці камбайнаў — РУП «Гомсельмаш». Яго новая распрацоўка — збожжаўборачны камбайн «Палессе GS16». Гэты камбайн у першую чаргу патрэбны гаспадаркам, якія збіраюць вялікія ўраджаі, бо намалочвае ён 16 кілаграмаў збожжа ў секунду. Невысокі расход энергіі і ў выніку — нізкі сабекошт ураджаю.

Паводле слоў намесніка начальніка Дэпартаменту рэгіянальных прадаж Уладзіміра ЛЯВОНАВА, ужо восенню з дзясяткаў такіх камбайнаў (першая прамысловая партыя) выйдзе на беларускія палі.

Безумоўна, каштаваць такая тэхніка будзе нятанна. Таму дазволіць сабе гэтыя машыны змогуць у першую

чаргу перадавыя сельскагаспадарчыя прадпрыемствы. Аднак і іншым не варта адставаць. Тым больш што дзяржава па-ранейшаму будзе дапамагаць сялянам у абнаўленні машына-трактарнага парку.

Міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Міхаіл РУСЫ:

«Для гаспадарак Беларусі захавана магчымасць набываць айчынную сельгастэхніку ў лізінг. Умовы лізінгу наступныя: першапачатковы ўзнос у памеры 15 % ад кошту, а затым на працягу 7 гадоў роўнымі долямі прадпрыемства ўносіць плату за набытую тэхніку. Я лічу, што такія ўмовы набыцця тэхнікі выгадныя для сельгастэхніцы».

«Для гаспадарак Беларусі захавана магчымасць набываць айчынную сельгастэхніку ў лізінг. Умовы лізінгу наступныя: першапачатковы ўзнос у памеры 15 % ад кошту, а затым на працягу 7 гадоў роўнымі долямі прадпрыемства ўносіць плату за набытую тэхніку. Я лічу, што такія ўмовы набыцця тэхнікі выгадныя для сельгастэхніцы».

Надзея ДРЫЛА.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.



Колькі будуць адпачываць педагогі дашкольных устаноў?

«Няўжо ў нас ужо гэтым летам будуць 42 дні адпачынку? Ад шчасця не можам у гэта паверыць... Ці ўсе выхавальнікі будуць адпачываць 42 дні? Ці змогуць разлічваць на больш працяглы водпуск кіраўнікі фізічнага выхавання?», — з такімі пытаннямі напрыканцы тыдня, калі ў СМІ было агучана рашэнне ўрада вярнуць педагогам дашкольных устаноў ранейшую працягласць працоўнага водпуску, да нас у рэдакцыю патэлефанавалі некалькі нашых падпісчыкаў. Мы паабяцалі ім, што літаральна днямі з'явіцца тлумачэнні Цэнтральнага камітэта Беларускага прафесійнага саюза работнікаў адукацыі і навукі наконт парадку налічэння работнікам дашкольных устаноў адукацыі працоўнага адпачынку.

— На жаль, але ў сувязі з розначытаннямі і адсутнасцю адзінай пазіцыі на месцах мы рыхтуем запыты ўпаўнаважаным органам дзяржкіравання па пытаннях прымянення пастановы ўрада № 679 ад 31 мая гэтага года, — патлумачыў журналісту «Звязды» намеснік старшыні ЦК галіновага прафсаюза Раман ДАПІРА. — Ёсць меркаванне, што ўсім без выключэння педагогічным работнікам дашкольных устаноў ужо гэтым летам павінны быць прадастаўлены 42 дні асноўнага водпуску. Аднак ёсць таксама і меркаванне, што працоўны водпуск педагогічным работнікам дашкольных устаноў за рабочы 2011 год павінны прадастаўляцца прапарцыянальна адпрацаванаму часу адносна 4

чэрвеня. Патлумачу, чаму адлік прапануецца весці адносна 4 чэрвеня, — таму, што тэкст пастановы Савета Міністраў быў апублікаваны ў газеце «Рэспубліка» 3 чэрвеня, а сама пастанова ўступіла ў дзеянне на наступны дзень пасля апублікавання. У гэтым выпадку разлік адпачынку за рабочы год з 1 верасня 2010 года па 31 жніўня 2011 года будзе наступны: за перыяд з 1 верасня 2010 года па 3 чэрвеня 2011 — зыходзячы з працягласці працоўнага адпачынку 30 календарных дзён, а за перыяд з 4 чэрвеня 2011 года па 31 жніўня 2011 года — зыходзячы з працягласці працоўнага адпачынку 42 календарныя дні. Абедзве гэтыя часткі адпачынку ў суме і складаць працягласць працоўнага адпачынку. У самім тэксце ўрадавай пастановы ніякіх тлумачэнняў наконт парадку налічэння не ўтрымліваецца, таму мы і вымушаны звяртацца па тлумачэнні да ўпаўнаважаных органаў кіравання. Паколькі сезон масавых водпускаў распачнецца недзе бліжэй да канца чэрвеня, спадзяёмся, што на гэты момант усе пытанні наконт парадку налічэння водпускаў будуць ужо зняты.

Дакладна сёння можна сказаць толькі адно: павелічэнне працягласці асноўнага водпуску распаўсюдзілася на выхавальнікаў дашкольных устаноў, загадчыкаў дашкольных устаноў, намеснікаў загадчыкаў па асноўнай дзейнасці, выхавальнікаў — метадыстаў, кіраўнікоў фізічнага выхавання і музычных кіраўнікоў.

Надзея НІКАЛАЕВА.



Мінгарвыканкам прымае меры па ўрэгуляванні канфліктнай сітуацыі на рынку «Малінаўка»

Канфліктная сітуацыя склалася з-за прынятага ўласнікам рынку рашэння аб скасаванні дагавораў арэнды з прадпрыемствамі ў сувязі з запланаванай рэканструкцыяй рынку. Паводле інфармацыі ўпраўлення прадпрыемства камітэта эканомікі Мінгарвыканкама, існуючая сітуацыя доўжыцца са студзеня гэтага года. Мінгарвыканкам неаднаразова праводзіў сустрэчы з зацікаўленымі бакамі. У студзені была дасягнута дамоўленасць з арандатарамі і ўласнікамі, што арандныя адносіны могуць быць спынены толькі пасля прыняцця рашэння гарвыканкама аб рэканструкцыі рынку.

Аднак СТАА «АлвікапіталІнвест» у аднабако-

вым парадку парушыла дамоўленасць і ў чэрвені накіравала прадпрыемствам паведамленні аб скасаванні дагавораў арэнды з 4 ліпеня, што і выклікала спраўдлівае незадавальненне.

Па гэтым пытанні ў Мінгарвыканкаме 8 чэрвеня адбылася сустрэча з індывідуальнымі прадпрыемствамі рынку «Малінаўка» і кіраўніцтвам СТАА «АлвікапіталІнвест». У ходзе сустрэчы кіраўніцтва рынку даручана адклікаць выданыя паведамленні аб скасаванні дагаворных адносін з арандатарамі гандлёвых месцаў і рэкамендавана выконваць дасягнутую раней дамоўленасць.

БЕЛТА.

Закрытое акцыйнае грамадства Банк ВТБ (Беларусь)



сообщает, что решением Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) от 31 мая 2011 года, протокол № 7, утверждены изменения в Проспект эмиссии облигаций Закрытого акцыйнага грамадства Банк ВТБ (Беларусь) восьмого и девятого выпусков, утвержденный решением Совета директоров ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) от 28 января 2011 года, протокол № 1.

Утвержденные изменения зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 06 июня 2011 года.

С текстом изменений в Проспект эмиссии облигаций Закрытого акцыйнага грамадства Банк ВТБ (Беларусь) восьмого и девятого выпусков можно ознакомиться по адресу местонахождения ЗАО Банк ВТБ (Беларусь): г. Минск, ул. Московская, д. 14.

Лицензия на осуществление банковской деятельности НБ РБ № 23 от 17.05.2010 г. УНП 101165625.

НЕ ШУКАЙЦЕ МІФІЧНАЙ «ЗАПРАЎКІ КЕБІЧА»

ПРАПАНОЎВАЕМ працяг гутаркі карэспандэнта «Звязды» з В.Ф. Кебічам з нагоды яго юбілею.

(Заканчэнне. Пачатак у нумары за 8 чэрвеня.)
— *А як у гады вашага прэм'ерства, калі не толькі кожны рэгіён, а нават раён і больш-менш значны завод, былі сам сабе галава, чым неверагодна ўскладнялі дзейнасць урада, удавалася вырашаць канкрэтныя гаспадарчыя пытанні?*

Цаной велізарнага напружання, выкарыстання ўсіх рэзерваў, у тым ліку і асабістых сувязяў. Кіраўніком справы і слова, Чалавекам, без перабольшвання, з вялікай літарой таксама аказаўся і казахстанскі лідар Нурсултан Назарбаеў. Ён разумеў нашы эканамічныя цяжкасці і ў меру сваіх магчымасцяў дапамагаў іх вырашаць. Як ні дзіўна, у Літве, дзе былі моцныя антысавецкія настроі і якая ў ліку першых выйшла са складу СССР, таксама мы знайшлі сяброў у асобе Альгірдаса Бразаўскаса, Казіміры Прунскаса, іншых кіраўнікоў краіны. Тое, што ўдалося пакінуць за Беларуссю нашы здраўніцы ў Сочы, Місхоры, Друскінінкі, было вынікам маіх перамоў з кіраўнікамі новых незалежных дзяржаў.



У Маскву на сустрэчу з расійскімі прэм'ер-міністрам Віктарам Чарнамырдзіным і старшынёй Цэнтрабанка Віктарам Герашчанкам — дарэчы, выхадцам з Гродзенскай вобласці.

У кулэ вагона, натуральна, працягвалі абмяркоўваць мэту камандзіроўкі. Багданкевіч падтрымліваў стварэнне адзінай валюты, выказваў слушныя аргументы на карысць гэтага кроку. Але за некалькі хвілін да падпісання пагаднення Чарнамырдзін раптам кіліча мяне для размовы з вока на вока і паведамляе непрыемную навіну: «Багданкевіч не будзе падпісваць дакументы». Я літаральна аслупянеў: «Не можа быць, мы ж канчаткова дамовіліся, удакладнілі пазіцыі ўрада і Нацбанка». Чарнамырдзін гаворыць: «А мы зараз пабачым». І запрашае мяне ў залу, дзе было ўсё падрыхтавана для цырымоніі падпісання. І сапраўды, Багданкевіч адмовіўся ставіць свой подпіс. Я да яго: «У чым справа?» Той у адказ: «Мне забаранілі рабіць гэта Шушкевіч». Вось такая выйшла сумная гісторыя з аб'яднаннем грашовых сістэм.

— **А сёння можна паўтарыць спробу?**

— Цяпер выкананне гэтай задачы значна ўскладнілася. Расія забягацела на экспартце нафты і газу, ужо хоча атрымаць аднабаковы прэфэрэнцыі і выгады для сабе, патрабуе ад кіраўніцтва Беларусі ісці на ўступкі, якія часам зусім не прымальныя. Скажам, за свае крэдыты Масква настойвае на продажы буйной дзяржаўнай уласнасці. Гэтага патрабуе вялікі расійскі капітал, які тады не меў такой палітычнай вагі, як цяпер. А вось тады ўмовы і абставіны для ўвядзення адзінай

валюты былі непараўнальна больш спрыяльныя. Сёння гэта амаль немагчыма, бо, на мой погляд, пагражае стратай палітычнай і эканамічнай самастойнасці беларускай дзяржавы.

Пачытайце ўважліва Бела-вежскія пагадненні. Там, між іншым, замацоўвалася існаванне адзінай эканамічнай прасторы, адзінай грашовай сістэмы і шмат яшчэ чаго адзінага. Вялікая памылка ўдзельнікаў сустрэчы ў Віскулях была ў тым, што яны дэансавалі Саюзны дагавор 1922 года, ці, інакш кажучы, пагадненне аб стварэнні СССР. Але Віскулі — тэма асобнай вялікай размовы.

— **Ваша жыццё пасля адстаўкі: чым займаецеся, як адпачываеце?**

— Спачатку анекдот, так бы мовіць, ад Кебіча. Раней Сочы, як вядома, быў знакаміты падпольнай гульні прэферансістаў. Дык вось, прыязджаюць туды тры сябры і з раницы да вечара гуляюць у карты. У апошні дзень адпачынку яны нарэшце агледзеліся: адзін з іх здзіўлена гаворыць: «Хлопцы, дык тут і мора ёсць!» Так і я пасля адстаўкі зрабіў тры сябе адрыццё: акрамя дзяржаўнай службы, ёсць іншае — нармальнае жыццё, а не праца з 8 раницы да 9-10 вечара і, як правіла, з адным выхадным у нядзелю. Хоць, прызнаюся, першыя тыдні і месяцы пасля адстаўкі не мог прывыкнуць да вымушанага бяздзяння, нявыклікай цішыні вакол сябе. Але потым жыццё, як гаворыцца, пачало наладжвацца. Я быў абраны старшынёй Беларускага гандлёвага саюза, выбіраўся дэпутатам парламента, удзельнічаў у эканамічным жыцці краіны. Наш саюз, калі ў двух словах, — гэта грамадская арганізацыя, галоўная мэта якой садзейнічае прытоку інвестыцый у Беларусь і дапамагаць нашым экспартёрам выходзіць на замежныя рынкі. Я стаў нарэшце адпачываць як чалавек. Для мяне цяпер выхадныя без рыбалкі не адпачынак ужо. Гэта вялікая асалода заехаць як мага далей ад сталіцы і парываць.

— **Ведаеце, сёння рыбалка — не такое ўжо і таннае хобі. Адны сучасныя імпарцыйны прылады чаго каштуюць...**

— А я не бедны чалавек. Магу сабе дазволіць якасную рыбацкую амуніцыю. Прэзідэнт пасля адстаўкі сваім указам прызначыў мне персанальную пенсію з фармулёўкай: «За асаблівыя заслугі перад народам Рэспублікі Беларусь». Невялікую зарплату атрымоўваю ў нашым саюзе.

— **Прабачце за бестактоўнасць, і гэта ўсе вашы крыніцы даходаў?**

— Усе. А што вас засмучае?

— **Кажуць, што вы, калі былі яшчэ пры ўладзе, абзавяліся на ўсялякі выпадак уласнай аўтазаправачнай станцыяй у Мінску.**

— І вы пра гэту міфічную «запраўку Кебіча»? Няма яе і ніколі не было. Нехта калісьці пусціў такую плётку, і мне ўжо абрыдла яе абвяргаць.

— **Тады час быў такі, што многія расійскія і беларускія начальнікі абагаціліся на бартарных здзелках, «прыхватызцы», «адкатах» за лабіраванне інтарэсаў пэўных груп бізнесу. А чыноўнікі самага высокага рангу паўдзельнічалі ў падзеле «золата» партыі. Вы мелі да гэтага дачыненне?**

— Не, хоць аднойчы быў запрошаны і прысутнічаў у Маскве на сакрэтным нарадзе высокапастаўленых партыйных функцыянераў, буйных гаспадарнікаў, банкіраў. Размова ішла аб ратаванні фінансаў КПСС, раскіданых у банках па ўсім свеце, для будучых пакаленняў камуністаў. Агучваліся розныя меркаванні: захоўваць валюту ў спецыяльных банкаўскіх сейфах, праз падстаўных асоб укладваць сродкі ў прыбытковыя акцыі, аблігацыі, інвестыцыйныя фонды, якія варочалі мільярды сумамі. Мне прапанавалі стаць адным з захавальнікаў часткі скарбаў партыі. Я адмовіўся. Больш са мной гутаркі на гэтую тэму не заводзілі.

— **І чаму вы адмовіліся?**

— Тут некалькі прычын. Я не быў да канца ўпэўнены ў тым, што гэта менавіта «золата» партыі, а не «брудныя» грошы з крымінальным следам. Акрамя гэтага, я быў вельмі заняты на працы ва ўрадзе і не меў часу на легальнае ўладкаванне партыйных фінансаў. Таксама

спрацавала і пачуццё самазахавання. Бо я ведаў, што там, дзе велізарныя грошы, там і небяспека стаць ахвярай тых, хто захацеў бы завалодаць імі. А па «золата» партыі абавязкова прыйшлі б. Хутчэй за ўсё, гэта былі б прадстаўнікі значных крыніц.

— **У якую суму ў доларавым эквіваленце вы ацэньваеце партыйныя скарбы?**

— На той момант, на мой погляд, па вельмі прыблізных ацэнках можна казаць, што ад 400 да 500 мільярдаў долараў належалі КПСС.

— **І як вы думаеце, захавалася нешта да нашых дзён?**

— Відаць, толькі нязначная частка. Як мне здаецца, шмат партыйных грошай было раскідана замежнымі банкам сумесна з расійскімі прайдзісветамі ад бізнесу і палітыкі. Дзякуючы гэтым шалёным грошам яны потым сталі буйнымі прадпрыемствамі, уладальнікамі ці саўладальнікамі банкаў, карпарацый, фірмаў, вялікіх пакетаў акцый, і зараз шыкоўна жывуць за мяжой. Заўважаю, што сёння ў Расіі ўжо не шукаюць «золата» партыі.

— **Вячаслаў Францавіч, а ці не ўзнікаў жаданне пасля няўдачы на прэзідэнцкіх выбарах з'ехаць жыць за мяжу, хоць бы ў Расію, як гэта зрабілі асобныя адстаўныя дзеячы ўжо прэзідэнцкай Беларусі?**

— Магчымаць такая была. Я ўжо казаў, што мяне звязвалі сяброўскія адносіны з Чарнамырдзіным. Віктар Сцяпанавіч, калі быў прэм'ерам, неаднойчы клікаў мяне жыць і працаваць у Маскве. Там і сёння ў мяне шмат сяброў і знаёмых ва ўсім сляях грамадства. Я думаю, што мая кваліфікацыя кіраўніка дазволіла б няблага зарабляць ва ўмовах пад'ёму расійскай эканомікі. Але не ўсё вымяраецца матэрыяльнымі дабрацтвамі. Для мяне Радзіма — гэта не толькі месца нараджэння. Тут магілы маіх бацькоў, тут прайшлі лепшыя гады майго жыцця, тут нарадзіліся мае дзеці, тут жывуць родныя і блізкія, сотні людзей, з якімі я разам ішоў па жыцці, тут мілья меймаў сэрцу мясіцы і прырода. Я думаю, што гэта пераканаўчыя аргументы.

Леанід ЛАХМАНЕНКА.

Гэта ж мы, Госпадзі...

НЕ ЗАЦВІТУЦЬ НІ ЛІПЫ, НІ РАБІНЫ...

НАВІНА, якая патрасае апошнія дні невялікі ўтульны, прыгожы, багаты гісторыяй Камянец, датычыць загубленых дрэў. Справа ў тым, што ўздоўж вуліцы 8 Сакавіка раслі старыя таполі. З год таму іх прызналі аварыйнымі і небяспечнымі дрэвамі. У моцную навальніцу любое з дрэў магло ўпасці і нарабіць бяды. Таму зімой камунальнікі выкарчавалі і прыбралі векавыя таполі. Многія жыхары навакольных дамоў шкадавалі дрэвы, якія памяталі іх маладосць ды вясчэрні спатканні. Але вясной шкадаванне змянілася надзеяй, што хутка ўздоўж вуліцы маладыя прыгожыя ліпы, рабіны, зацвітуць, напоўняць непаўторным водарам гарадскую вуліцу.

Камунальная служба горада за купіла ў фермера саджанцы маладых дрэў, якія пасля былі высаджаны ўздоўж дарогі. І надзіва добра прыняліся. Людзі клепатліва даглядалі раслінны маладняк, і дрэўцы дружна шумелі зялёнай лістотай. Але адным з летніх ранкаў пасля выхаднага дня гараджане прагнуліся і ўбачылі з вокнаў проста страшную карціну: усё дрэўцы былі па-варварску паламаны, знявачаны. Нават ніводная бура, ніводзін ураган так не робіць, хоць нешта пакідае ацалелае. Тым больш што бурны і навальнічны не было. А было ясна, што такое зрабіў чалавек — істота пры дзвюх руках і дзвюх нагах.

Абражаныя прыкрай выхадкай невядомых гараджане адразу грашылі на п'яныя кампаніі недаросткаў. Але міліцыя хутка вылічыла сапраўднага ворага дрэў. Ім аказаўся дарослы чалавек, які мае жонку, дзяцей, работу. І гэта, мусіць, яшчэ горш.

Як раскажаў карэспандэнту газеты супрацоўнік Камянецкага райаддзела міліцыі Ігар ШАБЛІНСКІ,

заведзена крымінальная справа ў дачыненні да 34-гадовага жыхара вёскі Вайская, які працуе вадзіцелем адной з арганізацый райцэнтра. Сваю чорную справу ён рабіў у ноч на панядзелак, а калі яго затрымалі ў панядзелак днём, быў яшчэ ў такой стадыі ап'янення, што нічога патлумачыць не мог. Пазней адным з магчымых матываў свайго ўчынку хуліган назваў сварку з жонкай. Упэўнена назваць прычыну, як бачым, ён не можа. Сам спрабуе знайсці тлумачэнне. Дык вось, докладна вядома, што напярэдадні знішчальнік дрэў піў усю ноч. Перад гэтым меў спрэчку з жонкай, потым супярэчнасцяў прыбавілася падчас тэлефоннай размовы. Можна здагадацца, што яна не пахваліла галаву сям'і, які бадзеецца ўсю ноч ды языком не варочае. Той пачуе запіў ды пайшоў спаганяць злосць на ні ў чым не вінаватых дрэвах. А калі б на іх месцы былі старыя таполі (іх вывернуць не ўяўлялася б магчымым), трэба думаць, пайшоў бы ламаць агародку, ліхтарныя слу-

пы, дарожныя знакі ці яшчэ што-небудзь. У гарадской гаспадарцы заўсёды знойдуцца рэчы, якія можна зламаць, збэсціць, знішчыць, калі п'яная агрэсія не можа ўтрымацца ў межах асобнага індывідуума.

Камунальная служба папярэдне ацаніла свой урон за 26 ліп і 5 рабін у памеры 3,6 мільёна рублёў. Хутчэй за ўсё, суд абмяжуеца спананнем штрафу, можа, прызначыць папраўчыя работы. Хоць артыкул 339 Крымінальнага кодэкса, па якім заведзена справа, дапускае і пазбаўленне волі тэрмінам да трох гадоў. Пакараць чалавека можна — горш, што прычыны ўчыненага зла застаюцца.

Аду з прычын даўно называла мне памочнік пракурора Брэсцкай вобласці Вольга Дзмітрук, і я ўжо прыводзіла яе думку ў адным з матэрыялаў. Паводле меркавання вопытнага пракурора работніка, гарэлка цяпер натуральна з нейкай дурніцай. П'яныя людзі масава здзяйсняюць неадэкватныя ўчынкi. Згадзіліся з гэтым выказваннем і камянецкія сышчыкі, прывёўшы, у сваю чаргу, аргумент, што раней гарэлка практычна не мела тэрміну годнасці, а цяпер яна даволі хутка псуецца. Значыць, нешта тут ёсць. А калі піць гэты прадукт вёдрам, як у вышэйзгаданым выпадку, калі наш «герой» ужываў гарэлку ўсю ноч, і пасля абеду наступнага дня ў яго крыві зафіксавана 1,4 праміле алкаголю, то чаго можа чакаць? Добра

яшчэ, што сваю беспрычинную агрэсію ён абрынуў на няшчасныя дрэвы, а не на выпадковага сустрэчнага.

Неабмежаваныя магчымасці судзейнічае ў ужыванні спіртнога ў спалучэнні з няўстойлівай псіхікай (эксперты Сусветнай арганізацыі аховы здароўя абяцаюць, што псіхічныя хваробы вось-вось апыраўдзяць сардэчна-сасудзістыя ў агульнай карціне ўзроўню захваральнасці) пагражаюць наступствамі. Уласна кажучы, пагрозы спраўджаюцца нават часцей, чым мы можам чакаць. Не трэба быць Фрэйдам, каб зразумець, што псіхіка ў маладога чалавека, мякка кажучы, не зусім устойлівая. А Фрэйд, хутчэй за ўсё, расклаў бы факт хуліганства па сваіх паліцах. Па-першае, вуліца 8 Сакавіка ў п'янай свядомасці можа асацыявацца з жаночай тэмай, па-другое ліпы, рабіны жаночага роду. Таму, пасварыўшыся з жонкай, самая справа — нішчыць усё, што ўскосна напамінае жаночы пачатак. Адзін з герояў Адрэяна Чэлентана, калі яго пакінула дзяўчына, накалоў з машыну дроў. Можа, і нашым суайчыннікам, у каго энергія б'е цераз край, арганізоўваць грамадска-карысныя работы? У Камянцы людзі кажучы, што, акрамя пакарання, якое прызначыць суд, зламысніка трэба прымусяць пасадзіць новыя дрэвы. Некалі гэта называлі працатэрапія. Шкада, што такога паняцця няма ў Крымінальным кодэксе.

Святлана ЯСКЕВІЧ.

НА РАЗВЯЗЦЫ РАСПАЧЫНАЮЦА РАБОТЫ. РУХ ЗАКРЫВАЕЦА

НА перасячэнні вуліц Дзянісаўскай і Маякоўскага ў сталіцы распачынаюцца будаўніча-мантажныя работы на транспартнай развязцы. У сувязі з гэтым з 15 чэрвеня па 1 верасня на названых вуліцах закрываецца рух тралейбусаў.

Паводле інфармацыі дзяржаўнага прадпрыемства «Мінсктранс», на гэты перыяд рух маршрутаў №19, 20 у абодвух напрамках арганізуецца па вуліцы Аранскага, Партызанскім праспекце, вуліцы Кашавога, праспекце Ракасоўскага. Тралейбусы маршрута №23 будуць хадзіць да плошчы Ванеева па вуліцы Аранскага, Партызанскім праспекце, вуліцах Ванеева, Кашавога, Партызанскім праспекце, вуліцы Аранскага.

Каб кампенсаваць зняты тралейбусны рух, арганізуецца часовае аўтобусны маршрут №192 «АВ «Усходні» — Вакзал», які пройдзе па вуліцах Ванеева, Дзянісаўскай, Маякоўскага, Свядлова, Ульянаўскай, Бабруйскай у праамы кірунку і па вуліцах Бабруйскай, Кірава, Свядлова, Маякоўскага, Дзянісаўскай, Ванеева ў зваротным кірунку. Пасажыры, якія маюць шматразовыя праязныя дакументы на тралейбус, змогуць карыстацца ім пры праездзе ў часовым аўтобусным маршруце №192 на працягу чэрвеня.

Сяргей РАСОЛКА.

У ГАСПАДАРЦЫ СПАТРЭБІЦЦА!»

2



3

ПРАЦЯГВАЕЦЦА падпісная кампанія на другое паўгоддзе. Зразумела, што яна заўсёды будзе мець больш плённы вынік, калі ў гэтым прымае ўдзел сама газета. А журналісты старэйшага беларускамоўнага выдання заўсёды імкнуча быць у эпіцэнтры самых важных падзей і знаёміцца з жыццём нашых падпісчыкаў не падчас тэлефонных размоў, а выязджаючы «ў народ».

Чарговым пацвярджэннем сказанага можна лічыць паездку ў Мінскую і Магілёўскую вобласці. Калі прысталічны рэгіён умясціў у сабе два раёны — Чэрвеньскі і Бярэзінскі, дзе прайшлі відзіты ў паштовыя вузлы сувязі і райвыканкам з уручэннем фірменных сувеніраў і рэкламна-інфармацыйнай прадукцыі, то памежная Магілёўшчына, лічыце, літаральна «патула» ў нашых прызах. Асноўны «удар» прыйшоўся на Круглянскі раён. Не так даўно ў сценах рэдакцыі быў атрыманы пыласос, а вось з каларавым тэлевізарам «Віцязь» мы завіталі на мясцовы РВПС. З улікам велізарнай спякоты прапанова правесці фотасесію на пошце адпала сама сабой. А вось у цяньку, ды яшчэ ў межах пошты, — якраз.

Такую ідэю падтрымалі начальнік аддзела ідэалогіі Круглянскага райвыканкама Сяргей Лазоўскі (на фота 1 злева) і кіраўнік вузла паштовай сувязі Людміла Байгус. Не супраць пабыць у добрай кампаніі быў і сам віноўнік нашага прыезду — падпісчык з больш 20-гадовым стажам Канстанцін Юскавец. Ён падкрэсліў, што «Звязду» чытае з вялікім задавальненнем. Асабліва азартным чалавекам сябе не лічыць, але ж, як сказаў Канстанцін Харытонавіч, не паспытаць шчасця ў штоквартальнай звяздоўскай латарэі — грэх. У любым выпадку нічога не прайграеш. Калі шчаслівы білетік табе не выпадае, то газета ўсё роўна будзе прыходзіць дадому. З такім меркаваннем цяжка не пагадзіцца.

На Шклоўшчыне таксама любяць і паважаюць адзінае штодзённае беларускамоўнае выданне. У гэтым можна было пераканацца падчас размовы з начальнікам мясцовага вузла паштовай сувязі Таццянай Шынкевіч. Яна нагадала, што працуе на новым месцы работы нядаўна, але ж сувязь з прэсай і друкаванымі сродкамі масавай інфармацыі падтрымлівае даўно. Чаго толькі варта згадаць працоўны стаж у Магілёве на гарадскім аддзяленні сувязі №30! Менавіта тады, як зазначыла Таццяна Анатольеўна, яна даволі цесна пазнаёмілася са «Звяздою». На ад'езд мы пажадалі ёй далейшых поспехаў у працы на новай пасадзе. А доб-

рым памочнікам для таго, каб зорка ўдачы свяціла па жыцці, павінен стаць настольны гадзіннік з фірменным лагатыпам газеты ў надзвычай арыгінальным афармленні (фота 2).
Вяном даволі працяглай паездкі па Магілёўшчыне можна лічыць сустрэчу з намеснікам старшыні Магілёўскага аблвыканкама Валерыем Малашкам і дырэктарам Магілёўскага абласнога філіяла РУП «Белпошта» Аленай Котавай. Цёплая размова, поўнае паразуменне, у тым ліку важных стратэгічных задач, што стаяць перад рэспубліканскімі СМІ і газетай «Звязда», у прыватнасці. І мы разам з уласным карэспандэнтам у гэтым рэгіёне Ілонай Івановай, якая,

да таго ж, выступіла сапраўдным штурманам падчас выбару аўтамабільнага маршруту па абласным цэнтры, накіраваліся ў бок газетнага павільёна № 20, які належыць ААТ «Магілёўсаюздрук». І выбар такі быў невыпадковы: па выніках сумеснага конкурсу газеты «Звязда» і рэспубліканскага «Саюздруку» пад назвай «Лепшаму кіяскёру — звяздоўскі приз» кіяскёр Валянціна Сільчанка выйграла электрарачайнік. І хоць з-за цяперашняга спякотнага надвор'я тэма гарачага



1

чаю ці кавы суступае размова пра халодны морс ці пітную ваду, але ж прыз Валянціне Якаўлеўне (фота 3) прыйшоўся даспадобы. У любым выпадку — падарунак па заслугах, ды і ў гаспадарцы спатрэбіцца.

Фінальны акорд паездкі праз Быхаўшчыну, Клічаўскі і Кіраўскі раёны пацвердзіў наша меркаванне. Нават у сённяшнім няпростым эканамічным становішчы, калі многія людзі будуць вагацца: зэканоміць на газеце на карысць аднаразовага паходу ў магазін па прадукты ці ўсё ж не развітацца з любімым выданнем і быць у курсе ўсіх актуальных падзей, што тычацца кожнага адукаванага чалавека, — трэба ладзіць выязныя сустрэчы. Бо асабістыя кантакты і сустрэчы «ўжывую» не заменіць ніякі адміністрацыйны рэсурс ці пісьмовыя просьбы.

Уладзімір ЗДАНОВІЧ.
Мінск—Чэрвень—Беразіно—
Бялынічы—Круглае—Шклоў—
Магілёў—Быхаў—Клічаў—
Кіраўск—Мінск.

Уладзімір Буцякоў без мёду не застаецца, бо працуе, як пчала.



Вясковія хаты ў Памяці — абавязкова на тры вакны, як у Валянціны Грамыкі і яе ўнучка Мішы.



На вясковай лаўцы ледзь не палова Памяці: Надзея Цімашэнка з унучкамі Міцём і Колям і жыхар-патрыярх Настасся Паплёўкіна.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Памяць — гэта наша ўдзячная памяць пра пана Шалгана за тое, што жывём на ягонай добрай зямлі, — патлумачыла паходжанне назвы Настасся Апанасуна. — Як жа хацелася нам тады сваёй зямлі, як моцна за яе трымаліся!»

Хтосьці з памятоўцаў прыгадаў, што ў даўнія часы ў пасёлку было пад 90 кароў. А сёння толькі дзве гаспадыні не могуць абысціся без свайго сырадою — Марыя Паплёўкіна і Валянціна Грамыка. Не так яны, як дзеці, якіх прывезлі да іх на лета.

У Памяці, як і паўсюль, гарачая пара і летні дзень год корміць. Трава вымахала ў пояс — самы час каціць. Касіць даводзіцца дзедзюскай касою-літоўкай, а звозіць дапамагаюць коні, якім гэтае сена і назапашваецца. Нават пенсіянеры хапаюцца за косы і граблі і ўвіхаюцца на сонечных палянах. Уладзімір Калінавіч Буцянаў таксама не лянуецца і, акрамя каня, трымае сем вулляў пчол. Гэты промысел у яго ад часу, калі працаваў на саўгасным пчальніку. Яшчэ ён — колішні вадзіцель і трактарыст і захоўвае важныя ўрадавыя ўзнагароды за працу — два ордэны. Ніхто больш у Памяці не можа пахваліцца гэтакімi заслугамі. Але ён не хваліцца, між іншым, прыгадвае:

— За ноч на сваім трактары Т-74 (гусенічным) я пераворваў па 10 гектараў зямлі і засяваў за дзень да 35 гектараў!

Крыўдаў і праблем у жыхароў Памяці няшмат. Незразумела ім, чаму раней плацілі «чарнобыльскія», а потым перасталі. А суседнім Малым Нямкам пляццё дагэтуль. Яшчэ перажываюць, што вялікія дрэвы ствараюць небяспеку і ўжо час іх спілаваць, а сельсавет не спяшаецца дапамагчы.

Памяць — адзіная ў Беларусі вёска з такой назвай. І ўжо таму яе трэба зберагчы і нельга крыўдзіць.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.
Веткаўскі раён.

Вёска Памяць: шэсць коней, дзве каровы і два буслы



Мендзелеў Уладзімір шкадуе каня і сам «упрагаецца», калі не вельмі далёка да сенакосу.



На пытанні чытачоў адказалі загадчыца інфарктнага аддзялення №2 10-й гарадской клінічнай бальніцы г. Мінска Наталля ПАЛЯУКОВА і ўрач-кардыёлаг таго ж аддзялення Ірына ГРЫШЫНА.

(Працяг. Пачатак у нумары за 8 чэрвеня.)



— Уздзенскі раён, Алена Аляксандраўна, 51 год. У апошні час узнікае рэзкі боль у вобласці сэрца. Перыядычна яно нібы замірае, адчуваю нейкае трапятанне. У 40 гадоў выдалілі шчытападобную залозу. Ціск з таго часу высокі, верхні можа быць і 200, 210, але часцей — да 170.

— Якую тэрапію вы прымаеце?
— **Канкор — 2,5 мг, а часам і палову ад гэтага...**

— Канкор запавольвае пульс... А колькі вы яго прымаеце?

— **Гадзі паўтара-два.**

— Так і трэба.

— **Але пульс стаў зусім, мне здаецца, павольным.**

— Канкор прымаеце да дасягнення пульсу ў 50 удараў. Калі радзей, то дозу трэба змяняць.

— **У мяне 60-65. Але часам узмацняецца, асабліва па начах.**

— Значыць, ноччу з'яўляецца тахікардыя. Што вы тады прымаеце?

— **Заспакаляльныя — карвалол, валер'яну, харціл. І калі не дапамагае, то нормадыпін. Або калі і гэта не дапамагае, то каптапрыл.**

— Нормадыпін хутка не дзейнічае, а таму, каб ціск трымаўся на ўзроўні 150, можна штодня, у абед, прымаць 5 мг гэтага прэпарата. А для разрэджвання крыві вы прымаеце што-небудзь?

— **Кардыамагніл прымаю, але потым перастала... Неяк на страўнік ён дзейнічае...**

— У прыцыпе, ён абаронены і не павінен уздзейнічаць на страўнік. Але ж можна і палакард прымаць.

— Яго штодня трэба піць?

— Штодня, пасля вячэры.

Вам жа ставілі ішэмічную хворобу сэрца?

— **Ставілі.**

— А стэнакардыя ёсць?

— **Здаецца, не гаварылі.**

— Боль, пра які вы кажэце, тлумачацца праявай гіпертаніі і ішэмічнай хваробы сэрца. Паказанні да прызначэння дэзагрэгантаў — аспірыну, або кардыамагнілу, або палакарду абавязковае пры ішэміі для прафілактыкі інсульту і інфаркту. Калі ёсць абстрактныя з боку страўніка, то можна піць і з пропускамі. Але ўвогуле паказана прымаць штодня ў невялікіх дозах.

— **А ўльтрагук сэрца трэба штогод рабіць?**

— Пажадана штогод, каб пабачыць, ці павялічыліся яго памеры, ці не з'явіліся на клапанах нейкія змяненні.

— **А чым прыглушыць рэзкі боль, калі ні ўдыхнуць, ні выдыхнуць?**

— Хутчэй за ўсё, такі боль звязаны не з сэрцам. А з пазваночнікам — астэахандрозам. Варта схадзіць да неўролага. Ад пазваночніка ідуць нервы, якія карэньчыкі да ўсіх органаў. Паспрабуйце правесці пальцам па міжрабрынні — можа, знойдзеце хваравітую кропку. Калі ў сэрцы коле, то гэта не падобна на праявы ішэміі.

— **Я адчуваю проста цяжар.**

— А гэта — гіпертанія і ішэмія. Вам трэба сачыць за ціскам.

— **Я сачу... А яшчэ ў мяне такое пытанне. Па ўсім целе адчуваю нейкую пульсацыю... Часам нават пад скурай бачна, як нешта дрыгаецца...**

— Гэта можа быць скарачэнне дробных груп мышц.

— **Але ж па ўсім целе... Гэта можа быць з-за адсутнасці кальцыю?**

— Па-першае, трэба разабрацца, ці сапраўды ў вас мала кальцыю. І вызначыць яго ўзровень па крыві — гэта недастаткова. Неабходна вызначыць яго наяўнасць у касцяў — з дапамогай дэнсітаметрыі. Але ж наўрад ці тут ёсць прамая сувязь. Мабыць, вам варта спачатку правесці холтэраўскае маніторыраванне, паколькі вы апісваеце і арытмію.

— **Мінская вобласць, Арына. У сына на ўльтрагук выявілі пралапс мітральнага клапана. Наколькі небяспечны гэты стан? Ці паказаны пры ім фізічныя нагрукі? Ці можна служыць у арміі?**

— Гэты дыягназ адносіцца да парушэнняў, дысплазіі злучальнай тканкі сэрца, што, як правіла, перадаецца ў спадчыну. Пралапс — гэта няпоўнае змыканне створак мітральнага клапана. Калі скарачаюцца перадсердзі, то клапаны павінны быць закрытымі, а пры гэтай паталогіі гэтага не адбываецца. Калі ж створкі не змыкаюцца, кроў праходзіць паміж імі. Такі стан можа праяўляцца арытміяй. Тут важна, як часта і наколькі інтэнсіўна яна праяўляецца. Важная не толькі ступень пралапсу сама па сабе, але і выражанасць гемадынамічных парушэнняў. Пралапс небяспечны раптоўным спыненнем сэрца. Вось чаму пры складаных паталогіях праціпаказаны заняткі спортам, цяжкія фізічныя нагрукі. Што да службы ў арміі, то кожны канкрэтны выпадак разбіраецца ў ваенкаматах на медкамісіях.

— **Пралапс можа прагрэсаваць? Або які ёсць, такім і застаецца?**

— Гэта паталогія можа і застацца на ранейшым узроўні, — на тым, які быў з дзяцінства, а можа і прагрэсаваць. Гэта залежыць ад многіх прычын — ад генетыкі, а таксама ад перанесенай прастуды. На такіх клапанах часцей селяцца мікробы падчас ангіны, а з узростам, калі на клапанах з'яўляюцца атэрасклератычныя бляшкі, можа развіцца і парок сэрца.

— **Віцебск, Алена Віктараўна. Перанесла інфаркт пяць гадоў таму. Зараз прымаю ўсе прызначаныя прэпараты. Але ж калі п'ю нітраты, то пакутую ад галаўнога болю. Скажыце, ці можна без іх абыйсціся? Што рабіць, калі лячэнне выклікае побочныя эфекты?**

— Калі побочныя эфекты непакояць пацыента больш, чым само захворванне, то ён можа перастаць быць прыхільным лячэнню. Якасць жыцця павінна быць усё ж такі на першым месцы, і пагроза ўскладненняў у такім выпадку адыходзіць на задні план. Пацыент пачынае разважаць над тым, што інфаркту ці інсульту, або паўторнага інфаркту ці інсульту можа і не быць. Дык навошта трымаць? Вядома, напраклад, што інгібітары АПФ — лізінапрыл, каптапрыл — правакуюць сухі кашаль. Калі ўрач пераконваецца, што гэта побочны эфект ад прыёму прэпаратаў, то прызначае іншыя, пры якіх будзе больш камфортна. Прэпаратаў вышэйназванай групы, якія не выклікаюць кашлю, досыць многа. Напрыклад, лазартан, дыяван — гэта так званыя антаганісты рэцэптару ангіятэнзіну.

Бывае, што пры стэнакардыі пацыент не можа прымаць нітраты, бо яны выклікаюць галаўны боль. Але ж трэба разумець, што ад галаўнога болю не загінеш, а калі своечасова не прыняць нітрагліцэрын, то можна і памерці. Дзеянне нітрату накіравана на расшырэнне вен, у тым ліку і галаўнога мозга, — адсюль і галаўны боль. Каб згладзіць дзеянне нітрагліцэрыну, неабходна ўзяць пад зыг валідол. Калі ж справа даходзіць да рэваты, то ёсць другая група прэпаратаў такога дзеяння — малсесаміні.

— **Пры выяўленні артрыяльнай гіпертанзіі спачатку прызначаюць толькі адзін прэпарат?**

— Як правіла, калі ў пацыента не было інфаркту ці інсульту, лекавая тэрапія пачынаецца з прымянення аднаго прэпарата — інгібітара АПФ, потым дадаецца мачагонны сродак — гіпатыязід, потым — амладылін. Нітраты дадаюцца пры наяўнасці не проста гіпертаніі, але і ішэміі, стэнакардыі. Дарэчы, сёння ў свеце усё часцей вядзецца размова аб вырабе поліпіпэліду, каб у адной таблетцы былі лекавыя рэчывы рознага кшталту. Патагенез гіпертаніі досыць складаны, і цяжка ўгадаць, на якое звязно трэба ўздзейнічаць. Таму і прызначаецца кожнага прэпарата патроху.

— **Ці можна наведваць лазню пры гіпертаніі?**

— Калі лазню або саўну вы наведваеце ад нараджэння, то, па вялікім рахунку, можна. Аднак тут нельга сказаць адназначна. Трэба бачыць пацыента, ведаць, ці не павышаецца ў яго ад гэтай працэдурцы ціск. Лепш, напэўна, не парыцца, а проста наведваць працэдурную. Наогул у любой справе лепш не правакаваць неспрымнасці.

— **Мінск, Віктар. Дзе можна зрабіць ультрагукавое даследаванне сэрца і ў якім выпадку яго трэба рабіць?**

— Зараз досыць часта сустракаюцца і дысплазіі, або пралапсы, злучальнай тканкі, а гэта таксама відаць толькі на ўльтрагуку. Калі вам паставілі дыягназ гіпертанічнай хваробы, то ўльтрагук сэрца рабіць трэба абавязкова. Неабходна паглядзець, ці не павялічыліся ад гэтай хваробы сценкі левага жалудачка, вызначыць ступень гіпертрафіі. На ўльтрагуку мы бачым камеры сэрца, наколькі павялічаны камеры левага жалудачка. Яго гіпертрафія — гэта рызыка развіцця інфаркту. Ультрагук сэрца можна прайсці і тады, калі ў вас ёсць хранічны танзіліт, — каб ведаць, ці не пашкоджана сардэчная мышца. Такое даследаванне, як і любыя іншыя, варта выконваць раз у год, а пры неабходнасці — і часцей... У кожнай бальніцы ёсць аддзяленне ультрагукавога дыягностыкі, а значыць, там можна зрабіць і ўльтрагук сэрца.

— **А на кардыяграме мы што ўбачым?**

— На кардыяграме мы ўбачым арытмію, ішэмію, ступень гіпертаніі, парушэнне праводнасці, што ўкажа нам на пагрозу раптоўнага спынення сэрца... Пры гіпертаніі важна надаваць

увагу не столькі абследаванням, колькі фактарам рызыкі інфаркту і інсульту. На першым месцы — курэнне, а далей — высокі ціск і лішняя вага.

— **Гродзенская вобласць, Валянціна. Хлопцу 23 гады. Ультрагукавое даследаванне сэрца паказала, што ёсць пралапс мітральнага клапана 1-й ступені. Як лячыць гэтую паталогію?**

— Тут асаблівага лячэння не патрабуецца, гэта не тая хвароба, якой неабходная медыкаментозная ці хірургічная карэкцыя. Маладому чалавеку варта толькі назірацца ва ўчастковага ўрача. Праз год трэба паўтарыць ультрагукавое даследаванне сэрца, зрабіць кардыяграму. Калі будзе трэба, спецыяліст дасць парады, як паводзіць сябе ў далейшым.

— **Іўеўскі раён, Валянціна Васільеўна. 70 гадоў. У мяне дыягназ — ішэмічная хвароба сэрца, атэрасклероз. А яшчэ вельмі баляць ногі, запалююцца вены на іх, з'яўляюцца ацёкі, асабліва бліжэй да вечара...**

— Такія адчуванні могуць даваць не толькі праблемы з сасудамі, але і артроз суставаў ніжніх канечнасцяў. Я б вам параіла паспрабаваць насіць эластычныя панчошкі або бінтаваць ногі эластычнымі бінтамі зверху ўніз, каб падтрымліваць сасуды і не дапускаць, каб у іх застоівалася кроў. Старайцеся трымаць ногі вышэй: кладзіце іх на крэсла або на спінку канапкі. Менш уживайце вадкасці.


— **Мінская вобласць, Ірына Антоўна. Сыну 37 гадоў, у яго высокі ціск, бывае 150/90. Прычыну гэтага ніяк не можам знайсці. Ці можна прайсці абследаванне ў Мінску?**

— Вы можаце звярнуцца ў платныя медыцынскія цэнтры або ў Мінскую абласную бальніцу. Калі вы возьмеце накіраванне ў свайго доктара ў абласную бальніцу, то паслуга будзе бясплатнай. Не забудзьцеся ўзяць з сабой вынікі абследаванняў, праведзеных раней.

Святлана БАРЫСЕНКА, Волга ШАУКА. (Працяг будзе.)

ВЫПІСВАЙЦЕ «ЗВЯЗДУ» НА ІІІ КВАРТАЛ АБО 2-Е ПАЎГОДДЗЕ 2011 ГОДА

З БЯСПЛАТНЫМІ ўКЛАДКАМІ



ДЛЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПАДПІСЧЫКАЎ	63850	14 600 рублёў на месяц 87 600 рублёў на паўгоддзе
ДЛЯ ВЕТЭРАНАЎ ВАВ І ПЕНСІЯНЕРАЎ	63145	13 400 рублёў на месяц 80 400 рублёў на паўгоддзе
ДЛЯ ВЕДАМАСНЫХ ПАДПІСЧЫКАЎ	63858	24 800 рублёў на месяц 148 800 рублёў на паўгоддзе
ВЕДАМАСНАЯ ПАДПІСКА ДЛЯ ўСТАНОЎ МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ, МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДРАОЎЯ	63239	22 200 рублёў на месяц 133 200 рублёў на паўгоддзе
ПАДПІСКА «ДА ЗАПАТРАБАВАННЯ» (праз кіёск РУП «Белсаюздрук»)		
ДЛЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПАДПІСЧЫКАЎ	63850	13 250—13 350 рублёў на месяц 79 500—80 100 рублёў на паўгоддзе
ДЛЯ ВЕТЭРАНАЎ ВАВ І ПЕНСІЯНЕРАЎ	63145	12 120—12 150 рублёў на месяц 72 720—72 900 рублёў на паўгоддзе
ДЛЯ ВЕДАМАСНЫХ ПАДПІСЧЫКАЎ	63858	19 591—22 511 рублёў на месяц 117 546—135 066 рублёў на паўгоддзе
ВЕДАМАСНАЯ ПАДПІСКА ДЛЯ ўСТАНОЎ МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ, МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДРАОЎЯ	63239	18 063—20 140 рублёў на месяц 108 378—120 840 рублёў на паўгоддзе

* Залежыць ад рэгіёна

Гарэлка, малако — у В'етнам, адтуль — чай і кава

Прадстаўнікі дзелавых колаў і прадстаўнікі ўлады Віцебшчыны ў В'етнаме падпісалі дзясяткі пагадненняў аб супрацоўніцтве. Дамовіліся аб супрацоўніцтве з уладамі і бізнэсам правінцыі Хайфон. Дарэчы, Хайфон — трэці горад па колькасці насельніцтва — больш за 1,6 мільёна чалавек, другі па значнасці порт краіны.

Паездку арганізавала Віцебскае аддзяленне Беларускай гандлёва-прамысловай палаты. Паводле слоў кіраўніка аддзялення Валерыя Будкевіча, падчас візіту беларускай дэлегацыі першым быў падпісаны кантракт аб

пастаўцы з Віцебска лікёра-гарэлачных вырабаў. Вялікі інтарэс в'етнамскія партнёры праявілі да экспарту ў іх правінцыю сухога малака, мясных кансерваў аршанскага вытворцы.

У сваю чаргу, в'етнамцы гатовы пастаўляць нам чай, каву, фрукты, морапрадукты. Вялікі інтарэс праяўлены і да супрацоўніцтва ў галіне турызму. Правінцыя вядомая сваімі курортамі, таксама ў Хайфоне шмат старых будынкаў, пабудаваных еўрапейцамі. Ды і на Віцебшчыне ёсць чым здзівіць іншаземцаў.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

МАК І КАНОПЛІ — ДА ВЫНІШЧЭННЯ

На тэрыторыі Мінскай вобласці на працягу ўсяго лета будзе праводзіцца спецыяльная праграма «Мак».

УУС Міннаблвыканкама нагадвае, што пасеў і вырошчванне забароненых раслін і грыбоў, якія ўтрымліваюць наркатычныя або псіхатропныя рэчывы, нават у мінімальнай колькасці, караюцца штрафам у памеры да 2 базавых велічын. Калі ж будзе даказаны факт пасеву вышэйназваных раслін з мэтай іх збыту ці вырабу з іх наркасродкаў, давядзецца адказваць згодна з Крымінальным кодэксам, адпаведны артыкул якога прадугледжвае пазбаўленне волі тэрмінам да 15 гадоў. Летась за час правядзення праграмы «Мак» на тэрыторыі вобласці зафіксавана 555 фактаў незаконных пасеваў маку і каноплі, складзены 363 адміністрацыйныя пратаколы, выяўлены 224 злачынствы, звязаныя з незаконным абаротам наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчываў. Паведаміць аб фактах росту маку і каноплі, а таксама пра асоб, якія маюць дачыненне да незаконнага абароту наркатыкаў, можна ва ўпраўленне па наркакантролі і процідзеянні гандлю людзьмі УУС Міннаблвыканкама па нумары ў Мінску: 8 (017) 204 62 00. Анімінасць гарантуецца.

Святлана БАРЫСЕНКА.

ОАО «Брестский КСМ» приобретает на баланс общества простые (обыкновенные) акции, выпущенные ОАО «Брестский КСМ», в количестве до 5030 штук по цене 250000 рублей за одну акцию с оплатой денежными средствами с целью дальнейшей продажи инвестору. Срок, в течение которого акционеры должны предоставить предложение о продаже принадлежащих им акций, — с 10.06.2011 г. по 13.06.2011 г. по адресу: г. Брест, ул. Московская, 360.

Выкуп простых (обыкновенных) акций произвести в период с 15.06.2011 г. по 18.06.2011 г. с оформлением сделок купли-продажи акций пропорционально поданным заявлениям. Адрес, по которому будут заключаться договоры купли-продажи акций: г. Брест, ул. Московская, 360.

Сроки, форма и порядок оплаты — наличными денежными средствами или перечислением денежных средств на счет продавца не позднее 20 банковских дней с момента заключения сделки.

Контакт. тел. 8 0162 23 71 14.

ДЫДЖЭЙКУ Ollу Hare (Волю Заяц) увесь час запрашаюць выступаць на вечарыны брэйкбіт — прагрэсіўнай электроннай музыкі з ламаным рытмам. Дзяўчына-дыджэй сярод шматлікіх хлопцаў-дыджэйў — гэта як цёмнаскуры футбаліст у камандзе, дзе гуляюць выключна белыя еўрапейцы. Тым не менш яе музыка хітае, і выступае Ollу Hare часта напрыканцы у якасці аднаго з хэдайнараў. Сустракаемся з брэйкбіт-лэдзі апоўдні ля «Мінск-Арэны», куды яна ходзіць на масаж. Усмешлівая, адкрытая, і адразу відаць, што розумам не пакрыўджаная.

— Дык ці шмат у Беларусі такіх дыджэек? — так заводзім гутарку з Воляй.

— Дыджэйкі ў нас ёсць. Але такіх, якія ездзяць на гастролі па Беларусі і за мяжу, ведаю толькі трох: сябе, Марыну Bastet і Кацю Lee.

— Ты заканчвала музычныя школы і кансерваторыі? — працягваем допыт.

— Я самавучка, у дыджэй-школах не навучалася. У мяне ёсць сябар, які пісаў музыку. Колькі гадоў таму я прапанавала яму скінуцца грашыма і набыць вінілавыя прайгравальнікі. Мы тыркаліся-тыркаліся, нешта вычыталі ў інтэрнэце. Гэты хлопец ведаў структуру трэка (музычнай кампазіцыі — Я.В.), тлумачыў мне гэтыя пытанні. Паступова я пачала знаёміцца з разнастайнымі арганізацыямі і граць на вечарынах. Так аднойчы патрапіла на дыджэй-батл — своеасаблівы спаборніцтва. Мне сказалі: «Ты дзяўчынка, якая іграе брэйкбіт? Такая ў фінал не трапіць». Слова «не» прагучала для мяне як «ты павінна ўцерці ўсім нос». Конкурс праводзіўся дзевяць месяцаў. Ігралі па некалькі разоў на месяц. Трэба было самой піярыць свае вечарыны, быць навідавоку, ладзіць фотасесіі з сабой, арганізоўваць інтэрв'ю з сабой на спецыялізаваных сайтах.

У выніку я зрабілася адзінай дзяўчынкай-фіналісткай дыджэй-батла за тры гады існавання конкурсу.

— Ці запрашалі цябе іграць дзе-небудзь за мяжой? Якія ўвогуле выступы запомніліся?

— У Піцеры ёсць вядомы клуб «Тунель». Там я іграла на вечарыне разам з англічанамі Black Sun Empire. Прысутнічала каля 1500 чалавек. Таксама іграла на прапэці ў аэрапорце «Мінск-1» перад выступам Prodigy летася.

Запомнілася паездка ў Севастопаль. Крым, 25 снежня, шмат людзей, тэмпература +21. У Мінску было каля -22.

Такія ўспаміны першымі прыйшлі ў галаву. Я яшчэ маладая, дыджэйскі стаж толькі тры гады. Шмат наперадзе.

За сваю навуковую працу дыджэйка атрымала ўрадавую прэмію

— Выходзіць, ты адала сябе музыцы? Скончыла школу і падалася за дыджэйскі пульт? — далікатна пытаемся ў Волю пра яе адукацыю.

— Я скончыла БНТУ, прыбарубаўдаўнічы факультэт. Было цяжка адначасова наведваць вечарыны і навуцацца, але за наведваннем заняткаў пільна сачылі. Даводзілася спаць па тры-чатыры гадзіны на суткі. Толькі на пятым курсе стала лягчэй.

Дыплом я здала на 10 балаў.

— Якая была тэма?

— Калі казаць проста, то яна была звязаная з колерам святла ў лямпачка — калараметрыяй. З другога курса я друкавала артыкулы на гэтую



Вы калі-небудзь чулі пра такія фокусы: Беларуская дзяўчына-дыджэй?

А гэтая з'ява існуе. Мы сустрэліся з папулярнай дыджэйкай Ollу Hare, якая распавяла нам пра сучасныя тэндэнцыі ў беларускіх начных клубах: пад што танчаць, ці шмат жлукцяць, колькі грошай трацяць.

А таксама выказала погляд на важную праблему: чаму беларускія поп-выканаўцы не маюць поспеху за мяжой, а нашы дыджэй актыўна выступаюць побач з іншаземнымі зоркамі.

У гэтых пытаннях Ollу Hare можна лічыць экспертам. Яна не толькі актыўна выступае, але і прывозіць у нашу краіну модных еўрапейскіх дыджэйў. За арганізацыю інтэрнацыянальных вечарын дзяўчына атрымала ўзнагароду «Лепшы прамоўтар года ў Беларусі» на цырымоніі TopDJ Awards 2011.

Беларуская брэйкбіт-лэдзі ВОЛЯ ЗАЯЦ. СЛУГА НАВУКІ ЦІ ДЗЯЎЧЫНКА-ДЫДЖЭЙ?

тэму ў спецыялізаваных выданнях. Увесну за гэтую дыпломную працу атрымала прэмію беларускага ўрада за дасягненні ў галіне якасці.

Ідэі, выказаныя ў дыплеме, карысныя для здароўя людскіх вачэй. Калі я скончыла школу, мой зрок пагоршыўся. А ўсё гэта ў многім залежыць ад няправільнага карыстання святлом, няправільнага падбору лямпачак.

«Людзі ў нас на вечарынах простыя, усміхаюцца: «Во, англічанін прыехаў!»

— Каго з вядомых у свеце дыджэйў табе ўдалося прывезці ў Беларусь?

— Нядаўна ў нас быў самы вядомы дыджэй і брэйкбіт-прадзюсар Польшчы Adam Faz, вядомы лонданец Jay Cunnning. Яны былі ў Беларусі ўпершыню, і гэта можна лічыць прывілеяй у нашым клубным руху. У студзені 2010-га я прывозіла брытанца Atomic Hooligan. Была паспяхова вечарына. Выраслі ўкладзі заробленыя грошы ў наступны праект і прывезці яшчэ больш вядомага дыджэя са Злучанага Каралеўства — Cut La Roc. І атрымаўся пракол, з грашыма разлічылася толькі праз некалькі месяцаў.

«Першае ўражанне, калі прылятаюць у наш аэрапорт, што трапілі не туды»

— Чаму? У нас брэйкбіт не такі папулярны, як у Брытаніі ці Польшчы?

— У нас збольшага ходзіць на вечарыны тэхна. Гэта стары музычны

стыль, ён больш прасты для разумення. Туды можна прыйсці ў гальштучку, металітэт людзей такі: «А што гэта на табе апранута?». Брэйкбіт — больш андэграўндная музыка. Гэта больш для людзей, якія любяць музыку, а не антураж. Часта на нашых вечарынах спалучаюцца адразу тры музычныя кірункі — брэйкбіт, дабстэп і драмнбэйс. У той жа Польшчы на такіх фестывалі прыходзіць па 5000 чалавек.

— Як сябе паводзяць замежныя дыджэй? Ці падабаецца ім выступаць у нас?

— Першае ўражанне, калі прылятаюць у наш аэрапорт, што прыляцелі не туды. Нават калі перасаджваліся ў Вене ці Рызе, там шмат людзей. А ў нас апроч персаналу і дзесці пасажыраў часам нікога няма. І яны пужаюцца. Дыджэй Jay Cunnning упадабаў, што людзі ў нас на вечарынах простыя. Усміхаюцца: «Во, англічанін прыехаў!» Ледзьве не чарку на кожным кроку прапаноўваюць. Заходзіш у клуб, з табой многія размаўляюць, табой цікавяцца. У іх наадварот: моўчкі на цябе пазіраюць, маўляў, што ты там сыграеш.

— П'юць шмат?

— Пытанні накат алкаголю прапісваюцца ў райдары. Калі не, то ўсё адно прынята пытацца: «Што будзеце піць?» Звычайна адказваюць: «Гарэлку». Самі падпіваюць, а потым да іх падыходзяць знаёміцца, частуюць.

Але ўжываюць далёка не ўсе. Напрыклад дыджэй Cut La Roc (яму каля 40 гадоў, мае траіх дзяцей) праз паў-

гадзіны пасля выступу едзе дадому спаць.

«Раўнівец так «начысціў» твар дыджэю, што той трапіў у шпіталь»

— З кур'ёзаў была адна запамінальная гісторыя. Везлі дыджэя Magnet Man у аэрапорт. Раптам зламалася машына, спазніліся на самалёт. Была нядзеля, віза сканчалася апоўначы. А самалёт вылятаў толькі а чацвёртай раніцы. Замежніка хацелі дэпартаваць. А нядзеля — нічога не працуе, няма да каго звярнуцца. У выніку нам знайшлі нейкага дзядзечку, які дазволіў застацца да чацвёртай раніцы. Яму за гэта дзякуй.

Але ўсе заробленыя на вечарыне грошы патрацілі дыджэю на білет.

— І гэта ўсе кур'ёзы? Што я ў газеце напішу? Можа, бывала, каб у каго грошы скралі ці яшчэ што скандальнае?

— Была іншая гісторыя ў аднаго з арганізатараў пару гадоў таму. Дыджэй з Лондана пазнаёміўся з беларускай дзяўчынай. Разам паехалі ў адзін з гіпермаркетаў, відаць, па прадукты. Гэтай дзяўчыне ўвесь вечар тэлефанавалі хлопцы, яна не адказвала. І выпадкова яны ўсе разам сустрэліся ў тым гіпермаркцеце. Раўнівец так «начысціў» твар дыджэю, што той трапіў у шпіталь.

— А ўвогуле, якія норавы ў сучасных клубах? Ці шмат трэба мець грошай, каб наведваць вечарыны?

— Глядзі. Трыццаць тысяч у нас каштуе ўваход. Дваццаць тысяч, напрыклад, трэба на таксі ў адзін бок, і столькі ж — у другі. На бары табе патрэбна мінімум ад трыццаці тысяч. А так звычайна 80-100 тысяч. Атрымліваецца — каля 170 тысяч, каб добра пагуляць.

— А што, у клуб ходзяць толькі пітушчыя людзі?

— Не. Я заўважыла, што людзі, якія пачалі хадзіць па клубах у больш сталым узросце, хочучь усяго і адразу. А тыя, што пачалі хадзіць падлеткамі, п'юць рэдка. Напрыклад, мой сябар дыджэй Mike Kanash увогуле не ўжывае. У Брэсце ёсць праект з хлопцаў, якія выступаюць па ўсім свеце. Адзін з іх, Лёша 4kuba, увогуле не п'е, не курыць, не есць мяса. Вельмі паважаюць такіх людзей.

Моладзі прыйшоў час кідаць піць. Калі сімпатычная дзяўчына прыходзіць у клуб, а праз 40 хвілін яе выносіць на плячы яе малады чалавек,

гэта ненармальна. Тое самае і з хлопцамі. Удзень — нармальны, цікавы чалавек. Але ўначы лічыцца, што трэба напівацца. І чалавек пераўтвараецца ў незразумелую істоту. Іграць для адэкватных людзей куды больш прыемна.

— Ты возіш замежнікаў і ў нашы рэгіянальныя клубы. Яны саступаюць мінскім?

— Напрыклад, у Гомелі ёсць клуб «Плаза». Вялікі, прыстойны, вельмі добрае стаўленне да выступаўцаў. У Магілёве ёсць клуб «Куба», па ідэйнасці такіх у нас няма больш нідзе: без вялізных ахоўнікаў, просты, стыльны. У Віцебску клуб маленькі, але аматару музыка можа больш, чым у сталіцы. Так што ў рэгіёнах ёсць вельмі надзвычайныя клубы.

Чаму беларускія поп-спевакі не маюць міжнароднага прызнання?

— Калі вы, беларускія дыджэй, можаце выступаць на адных вечарынах з фірмовымі замежнікамі, чаму наша эстрада ў такім недаразвітым стане? Чаму з нашых поп-спевакоў смяюцца, чаму іх амаль нідзе не ведаюць, амаль нікуды не запрашаюць?

— Хочаце ўсё пачуць, што я думаю? Добра. Па-першае, адзенне спявачак. Лічу, што ім трэба больш думаць над элегантнасцю, жаночасцю. Не ведаю, ці маю права пра гэта казаць, але беларускія дзяўчаты часта апрануты вельмі аднолькава: шэрыя ці чорныя нагавіцы, такога ж колеру скураная куртка, прамыя валасы (найчасцей пафарбаваныя ў белы колер). Я разумю, што ў нас прадаецца вельмі шмат падобных рэчаў. Але трэба думаць галавой, як апрануцца цікава, тым больш спявачкам.

Па-другое, мае значэнне пластыка рукаў. Усё павінна быць адпрацавана: паварот галавы, рух рукі. Але ж ненармальна стаяць на сцэне, расставіўшы ногі, быццам цябе выцягваюць з пакоя, а ты не хочаш, упінаешся.

Я лічу, што ў нашай Акадэміі музыкі ёсць таленавітыя дзеці з цудоўным голасам. Калі ў іх укладзіся, паказаць, як рухацца, патлумачыць, як апрануцца, то можна зрабіць нумар не горшы, чым быў у Азербайджана на «Еўрабачанні». Увогуле што тычыцца гэтага конкурсу, песню, якая намінуецца на перамогу, цягам некалькіх месяцаў могуць круціць у крамах, у інтэрнэце. І што, Еўропа павінна тры месяцы слухаць «Я люблю Беларусь»? Трэба выбіраць песні на нейкі нейтральны тэмы — пра каханне, прыгажосць...

— Чаму ў нас няма дальнабачных прадзюсараў, якія прадугледзілі б гэтыя праколы?

— Павінна стаяць задача: укладзі грошы і іх адбіць. Калі гэтага няма, перавага не заўсёды аддаецца талентам.

— Ты б сама хацела папулярнасці?

— Мне не патрэбна такая бяздумная папулярнасць: «Глядзіце, вунь Заяц пайшла!». Хацелася б, каб мяне людзі ведалі, але і разумелі пры гэтым, што я дасягнула ўсяго сваімі ўласнымі намаганнямі.

Мне хацелася б стаць паўнаватасным дыджэем-прадзюсарам. Для гэтага трэба ствараць уласныя аўтарскія трэкі. Такі ў мяне з'явіцца ў бліжэйшы час...

Яўген ВАЛОШЫН.

Фота Аляксандра АБУХОВІЧА і з архіва Волю ЗАЯЦ.



Ollу Hare падчас выступу.

Воля разам з кампан'ёнам атрымлівае прэмію TopDJ Awards 2011.

Іграе брэйкбіт-лэдзі



Государственный комитет по имуществу СООБЩАЕТ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЪЯВЛЕННЫХ на 24 июня 2011 г. АУКЦИОНОВ по продаже принадлежащих Республике Беларусь акций следующих открытых акционерных обществ:

- ОАО «Завод железобетонных конструкций» г. Молодечно;
- ОАО «Молодечножелезобетон»;
- ОАО «Оршастройматериалы»;
- ОАО «Радошковичский керамический завод»;
- ОАО «Рогачевстрой».

Извещение о проведении указанных аукционов было опубликовано в газете «Звезда» от 6 мая 2011 г.

УНП 100745627

Паважаная **Валянціна Мікалаеўна КУНЦЭВІЧ**, шчырая, абаяльная, дабрэйшай душы чалавек, шануюная зямлячка і суседка з в. Малая Сліва! Віншумем Вас з 70-годдзем з дня нараджэння, зычым здароўя, жыццёвага аптымізму, сямейнага дабрабыту, павагі ад родных і блізкіх Вам людзей.

З павагай Новік Т.І., Кунцэвіч В.А., Кунцэвіч М.У.



САЦЫЯЛЬНАЕ ЖЫЛЛЁ

Мне 62 гады, яму — 73, мы хочам уступіць у законны шлюб. У мяне кватэры няма, у яго — аднапакёвая сацыяльная кватэра ў Мінску, якую ён атрымаў 3 гады таму. Дапамажыце, калі ласка, адкажыце на такія пытанні: ці прапішуць мяне ў яго кватэру, калі мы возьмем шлюб? Ці выпіша мяне гарышанкам з кватэры ў выпадку яго смерці (няхай Бог пашле яму шмат гадоў!)? Каго са сваякоў ён можа прапісаць у сваю кватэру зараз, пакуль адзінокі? Што з гэтай нагоды гаворыць цяперашні Жыллёвы кодэкс і той, які будзе прыняты ў верасні 2011 года?

С.Н., Віцебская вобласць

Інстытута прапіскі зараз не існуе. Ёсць рэгістрацыя грамадзян па месцы жыхарства або па месцы знаходжання, што адпавядае ранейшым тэрмінам пастановаў і часовай прапіскі. Палажэнне аб рэгістрацыі грамадзян па месцы жыхарства і месцы знаходжання зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 7.09.2007 г. № 413. Згодна з пунктам 6 Палажэння, рэгістрацыя грамадзян у жылых памяшканнях сацыяльнага карыстання ажыццяўляецца ў адносінах тых грамадзян, якія маюць права ў адпаведнасці з заканадаўствам на ўсяленне ў гэтыя жыллыя памяшканні.

Усё, што датычыцца жылых памяшканняў сацыяльнага карыстання, рэгламентуецца Жыллёвым кодэксам Рэспублікі Беларусь (артыкулы 80 — 84), а таксама главай 3 Палажэння аб парадку ўліку грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, прадстаўлена жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

29.11.2005 г. № 565 (далей — Палажэнне). Згодна з гэтым Палажэннем (пункт 6б), наймальнік жыллага памяшкання сацыяльнага карыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду мае права ўсяліць у займаемае ім жылое памяшканне жонку (мужа), сваіх няпоўнагадовых і поўнагадовых непрацаздольных дзяцей і непрацаздольных бацькоў, якія не маюць у гэтым населеным пункце жылых памяшканняў ва ўласнасці альбо жыллага памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду ў карыстанні на падставе дагавора найму.

Пунктам 67 Палажэння прадугледжана, што ў выпадку смерці наймальніка жыллага памяшкання па дагаворы сацыяльнага найму дзяржаўнага жыллёвага фонду такі дагавор спыняе сваё дзеянне. Пры гэтым, калі непрацаздольныя поўнагадовыя члены сям'і такога наймальніка, якія пражывалі сумесна з ім, не маюць у карыстанні жыллага памяшкання дзяржаўнага жыллёвага фонду на падставе дагавора найму

альбо ва ўласнасці іншага жыллага памяшкання ў гэтым населеным пункце агульнай плошчай 15 кв. метраў і больш на аднаго чалавека, якое адпавядае ўстаноўленым для пражывання санітарным і тэхнічным патрабаванням, то з адным з іх заключаецца дагавор найму жыллага памяшкання сацыяльнага карыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду.

Асобы, якія дасягнулі пенсійнага ўзросту, лічацца непрацаздольнымі. Таму калі ў жонкі няма іншага жыллага памяшкання ні ва ўласнасці, ні ў карыстанні, то ў выпадку смерці мужа, які быў наймальнікам сацыяльнага жыллага, яе не выселяць з жыллага памяшкання, дзе яна пражывала з мужам і была зарэгістравана па месцы жыхарства, а з ёю заключаецца дагавор найму жыллага памяшкання сацыяльнага карыстання.

У праекце Жыллёвага кодэкса Рэспублікі Беларусь пытанні, звязаныя з жыллымі памяшканнямі сацыяльнага карыстання дзяржаўнага жыллёвага фонду, выдзелены ў главе 19 (артыкулы 119 — 124). Праектам дадаткова прадугледжана, што ў членаў сям'і, якіх мае права наймальнік усяліць у займаемае ім жылое памяшканне сацыяльнага карыстання, не павінна быць не толькі дзяржаўнага або ўласнага жыллага, як гэта патрабуецца цяпер, але і жыллага памяшкання ў доме арганізацыі забудовшчыкаў. У астатнім па пытаннях, якія зададзены вамі, адрозненняў з дзейным заканадаўствам у праекце няма.

Кватэрнае пытанне

ДОМ ЁСЦЬ, АЛЕ...

Забяспечанасць жыллём у нас менш як 15 кв. метраў агульнай плошчы на аднаго чалавека. Але на кватэрны ўлік нас не ставяць, па той прычыне, што мужу пасля смерці маці дастаўся дом у нашым жа горадзе... Ці правмерная гэта адмова, калі той дом — вельмі стары і практычна непрыдатны для пражывання?

В. Б., г. Марілёў.

Паводле Палажэння аб парадку ўліку грамадзян з патрэбай у паляпшэнні жыллёвых умоў, выдзялення жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду (зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29 лістапада 2005 г. № 565), на кватэрны ўлік прымаюцца грамадзяне, забяспечанасць якіх агульнай плошчай жыллага памяшкання, дзе яны пражываюць, на аднаго члена сям'і складае менш за 15 кв. метраў.

Пры гэтым, у адпаведнасці з падпунктам 3.1.2 Палажэння, забяспечанасць агульнай плошчай вызначаецца, зыходзячы з сумы агульнай плошчы ўсіх жылых памяшканняў, якія знаходзяцца ў гэтым населеным пункце ва ўласнасці або ў карыстанні грамадзяніна і членаў яго сям'і, з якімі ён прымаецца на ўлік асоб з патрэбай у паляпшэнні жыллёвых умоў. І калі ў суме агульная плошча ў сям'і перавышае 15 кв. метраў на аднаго чалавека, то гэта можа з'яўляцца падставай для адмовы ў пастаноўцы на кватэрны ўлік.

Акрамя таго, пунктам 4 Палажэння вызначана, што грамадзяне, якія маюць ва ўласнасці ў гэтым населеным пункце жыллыя памяшканні, у якіх яны не пражываюць, не могуць быць прызнаны асобамі з патрэбай у паляпшэнні жыллёвых умоў, за выключэннем выпадкаў, калі пры ўсяленні ў гэтыя жыллыя памяшканні яны стануць асобамі з патрэбай у паляпшэнні жыллёвых умоў.

Разам з тым, пры разглядзе гэтага пытання неабходна мець на ўвазе, што адной з падстаў для прыняцця на ўлік (незалежна ад узроўню забяспечанасці агульнай плошчай) з'яўляецца пражыванне ў жылым памяшканні, якое прызнана не адпаведным санітарным і тэхнічным патрабаванням, што прад'яўляецца да жылых памяшканняў (падпункт 3.1.3 Палажэння). Таму калі дом, атрыманы ў спадчыну, і сапраўды з'яўляецца старым, то ён у вызначаным парадку можа быць прызнаны будынкам, які не адпавядае ўстаноўленым санітарным і тэхнічным патрабаванням. У гэтым выпадку адпаведнае рашэнне выканана павінна дадавацца да заявы аб прыняцці сям'і на кватэрны ўлік.

Віктар САВІЦКІ.

ТРАНСПАРТ ДЛЯ АМАТАРАЎ КЛАСІКІ

На 10 чэрвеня запланава-на правядзенне музычнага форуму "Шэдэўры сусветнай класікі ў музеі пад адкрытым небам".

У сувязі з гэтым, як паведамліў дзяржаўным прадпрыемстве "Мінсктран", у перыяд з 19.00 да 22.00 па маршруце №203 "АС "Паўднёва-Заходняя" — Музей народнай архітэктуры і быту" будзе арганізавана праца аўтобусаў па раскладзе з інтэрвалам 12 хвілін. Адраўленне аўтобусаў у Мінск пасля заканчэння мерапрыемства будзе весціся пасля запаўнення салонаў рухомага саставу.

Сяргей РАСОЛЬКА.

Организация:

Открытое акционерное общество «Несвижский завод медицинских препаратов»

Учетный номер плательщика: УНП 600031159
 Вид деятельности: производство фармацевтической продукции
 Орган управления: концерн «Белбиофарм»
 Единица измерения: млн. руб.
 Адрес: 222603, Минская область, Несвижский район, п. Альба, ул. Заводская, 1

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2011 г.

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства			
остаточная стоимость	110	51 511	65 164
Нематериальные активы			
остаточная стоимость	120	2	3
Доходные вложения в материальные ценности			
остаточная стоимость	130	2 600	1 941
Вложения во внеоборотные активы	140	3 766	3 160
ИТОГО по разделу I	190	57 879	70 268
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы и затраты	210	6 594	7 046
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам	220	131	19
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	5 043	3 393
Денежные средства	260	599	43
в том числе: денежные средства на депозитных счетах	261	266	-
Финансовые вложения	270	10	10
ИТОГО по разделу II	290	12 377	10 511
БАЛАНС (190+290)	300	70 256	80 779
ПАССИВ	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный фонд	410	23 111	26 127
Добавочный фонд	430	9 649	14 515
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)	450	8	-350
Целевое финансирование	460	564	28
ИТОГО по разделу III	490	33 332	40 320
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	29 066	27 308
ИТОГО по разделу IV	590	29 066	27 308
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	2 755	6 568
Кредиторская задолженность	620	5 100	5 293
Задолженность перед участниками (учредителями)	630	3	1 290
прочая задолженность	632	3	1 290
ИТОГО по разделу V	690	7 858	13 151
БАЛАНС (490+590+690)	700	70 256	80 779

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г.

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг	010	28 851	32 134
Налоги и сборы, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг	011	252	555
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку) (010-011)	020	28 599	31 579
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг	030	28 016	29 246
Валовая прибыль (020-021-030)	040	583	2 333
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (020-030-050-060)	070	583	2 333
II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Операционные доходы	080	6 756	6 510
Операционные расходы	100	6 582	6 250
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от операционных доходов и расходов (090-100)	120	174	260
III. ВНЕОБРАТНЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ			
Внеоперационные доходы	130	553	839
Внеоперационные расходы	150	1 397	2 722
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) от внеоперационных доходов и расходов (140-150)	160	-844	-1 883
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (±070±120±160)	200	-87	710
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения (± 200+210-220)	240	723	2 333
Налог на прибыль	250	75	184
Прочие налоги, сборы из прибыли	260	195	179
Прочие расходы и платежи из прибыли	270	-	-
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (200-250-260-270)	300	-357	347
Руководитель		С.С. Просмыцкий	
Главный бухгалтер		Ж.С. Азарко	

УПРАВЛЯЮЩИЙ ООО «ТЕРМОКОМФОРТ» (г. Минск, УНН 101479644)

19 июля 2011 года в 15.00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН ПО ПРОДАЖЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА:

Фольксваген Транспортер, 1998 года выпуска, регистрационный знак АВ 9782-7, принадлежащего ООО «Термокомфорт», по адресу: г. Минск, ул. Академическая, 15/1, каб. 502.

Задаток по лоту перечисляется на расчетный счет № 30120103804015 в Региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Банк», г. Минск (код 369) и равен 2 229 337 рублей (10% от первоначальной стоимости автомобиля, которая составляет — 3741 доллар США без НДС по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения торгов).

Для участия в аукционе в срок до 18 июля 2011 года по адресу: 220025, г. Минск, а/я 77, ООО «Агентство по антикризисному управлению» (тел. 8029 140 11 97) представляются следующие документы:

1. Заявление на участие в аукционе.
2. Платежный документ с отметкой банка о внесении задатка.
3. Копии документов, подтверждающих юридическое полномочия участника торгов (его представителя).

Аукцион проводится с повышением первоначальной стоимости имущества на шаг аукциона. Шаг аукциона равен 5% от первоначальной стоимости автомобиля. Выигравшим торги на аукционе признается лицо, предложившее за лот наиболее высокую цену. Договор купли-продажи имущества заключается в день проведения торгов.

Филиал «Центр «Белтехинвентаризация»

- ❖ Оценка оборудования и транспортных средств
- ❖ Оценка недвижимости и сетей всех форм собственности
- ❖ Независимая строительная экспертиза

ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА

№ лота	Наименование объекта/ Краткая характеристика объекта	Начальная цена продажи лота, бел. руб. без НДС	Сумма задатка, бел. руб.
1	Здание специализированное складов Одноэтажное бревенчатое здание с подвалом общ. площадью 494,0 кв.м	247 070 000	24 707 000
Продавец имущества: Комиссия по работе с имуществом, обращенным в доход государства при администрации Железнодорожного района, адрес объекта: г. Гомель, ул. Шилова, д. 20, к. 3. Шаг торгов — 5%. Затраты на организацию аукциона оплачивает покупатель.			
Срок подачи заявления		До 17.00 11 июля 2011 г. по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46	
Дата, время, место проведения аукциона		12 июля 2011 г. в 11.00 по адресу: г. Гомель, ул. Гагарина, 46, Гомельское областное управление Филиала РУП «Жилкоммунтехника» Центр «Белтехинвентаризация»	
Номер р/с для перечисления задатка		Р/с 3012105618010 в РД № 700	
Условие пользования		ОАО «БПС-Банк» по г. Минску, код 369, УНП 102353509	
Объекты продаются в собственность			

Дополнительная информация по тел. 8 0232 75 06 63 (факс), www.bti.by

БРОНІК І СТРАЧАНАЕ

Завуркатала ў страўніку. Здараецца. Завуркатала, і я пачуў з далёкага дзяцтва голас дзедэ Броніка: «Кішкі марша граюць! Трэба нам, Валодзя, моцна пад'есці, каб добра паспаць. Калі слаба паясі, будзе пад галаву нізка спаць. Ядзя, стаў вядэру на стол!» Баба Ядзя накладала-налівала нам у жалезныя эмаліраваныя талеркі скрылі кіслага малака. Дзед быў паранены ў жы- вот і штовечар еў лыжкаю кіслае малака з белым хлебам. Да малака з хлебам пры- вучыўся і я. Чорны хлеб я люблю больш за белы. Чорны быў смачнейшы. Дзед сядзеў на шырокім, як на двох, зэдлі. Для мяне быў зроблены зусім маленечкі зэдлік, які стаўляўся на лаву, каб я мог сядзець за сталом, як і дарослыя. Стол наш стаяў на супраць печы, побач з якою на нізенькай табурэтцы ўзвышалася выварка з вадою. Акром печы, у пакоі яшчэ быў вялікі буфет з зашклёнымі дзверцамі. Вячэралі мы ўтраіх: дзед Бронік, баба Ядзя і я. Ад таго часу ў маім цяперашнім жыцці мала што засталася. Баба з дзедом сышлі ў лепшы свет яшчэ на самым пачатку сямідзясятых. Дзядзька Антон зрабіў у доме паравое ацяпленне і разабраў печ. Буфет пераставілі з пакоя ў кладоўку. Зэдлікі і лаву памяншлі на крэслы. Варыць-гатаваць пачалі на газавай пліце, якую паставілі ў прыбудаванай верандзе. Туды і вадаправод правялі, і знікла патрэба трымаць у пакоі поўную выварку вады. Кіслае малако я даўно не ем, хіба што ёгурт...

МАЛІШЭЎСКІ І НЕАНДЭРТАЛЬЦЫ

Альгерд Малішэўскі называў неандэртальцамі тых з мастакоў, хто прызнаваў толькі каштоўнасці мінулага, а да сучасных адкрыццяў і пошукаў ставіўся агрэсіўна і ваража. Альгерд казаў, што мастакі-неандэртальцы нават знешне падобны да валасатварых і вузкалобых прашчурай. Я лёгка пагаджаўся на тое, што старэйшыя мастакі-кансерватары падобныя да неандэртальцаў, але маладзейшыя з іх не мелі выразнага падобенства са старажытным паўчалавекам. Цяпер, калі старэйшыя мастакі-неандэртальцы пакінулі наш добры свет, а тыя маладзейшыя моцна пасталелі і пастарэлі, я бачу, як іх кансерватыўныя погляды паадбі- валіся на знешнасць, як праявілася неандэртальства. Таму ўсё часцей і часцей я згадваю параду Малішэўскага. Ён казаў, што трэба выцягваць сябе з багны мінуўшчыны, як той знакаміты барон Мюнхгаўзен выцягваў сам сябе за валасы з гразкага балота.

ГАРЫК І БУКЕТ

У Гарыка смярдзелі ногі. Наша агульная знаёмая Зоя сказала: «Гарык, ад цябе ідзе цяжкі дух, нібыта ад старой патрэсканай печы!» Наш Гарык перажываў з-за сваіх смуродлівых ног. Ён хадзіў да доктара, ён пакрываў падэшвы мазіямі, ён мыў ступакі па тры разы на дзень. Нічога не дапамагала. Ад Гарыка сыходзілі задушлівыя пахі свежай магілы і падохлай на ветры чорнай ямлі. Жанчыны не любілі Гарыка. Але знайшлася тая, што палюбіла, што выйшла за яго і нарадзіла яму дзіця. Здараецца і тако- же дзіва. У жонкі Гарыка слабачуйны нос. Можна сказаць, што яна зусім не чуе вода- раў і смуродаў. Нягледзячы на гэты хіб, яна любіць кветкі. Гарык купляе жонцы букеты, а духі не купляе. На што?

НЮША І МАЛОЧНІЦА

Чытаю ў электрычны насенны рэклам- ны заклік «Скажы малочніцы не!» і згад- ваю Нюшу з яе вечнай малочніцай. Нюша страшэнна баіцца розных хвароб, асаблі- ва яна палюбаецца хвароб сараматных, якія ўбіваюцца ў палавыя органы. Таму з сэксам у Нюшы здараюцца перабой, а хваробы ўсё адно да яе чапляюцца ды лепяцца. Малочніцу сваю яна залечвала ўжо некалькі разоў, а тая зноў з'яўлялася. Я нават спачуваў Нюшы, па-сяброўску. Сапраўды, шкада цётку. Такое адчуван- не складалася, што ўсе яе наведумляныя хваробныя страхі ў гэтай трыклятай ма- лочніцы і матэрыялізоўваліся. Яшчэ раз я перачытаў заклік «Скажы малочніцы не!», і падумаў: цяпер у слоўніку трэба зрабіць рэдакцыю — памяняць месцамі першае значэнне слова з другім, бо малочніца як хвароба стала больш вядомай за малоч- ніцу як жанчыну — прадавачку малака. І трэцяя думка наведвала мяне: ну не трэба ў нашым шматпакутным метро вешаць за- клікі кштальт «Скажы малочніцы не!».

МІХАСЬ І ЯГОНЫ ДЗЕД

У цягніку пазнаёміўся са старым Міхасём. Па дарозе з Мінска ў Вільню ён шмат чаго параславаўдаў. Асабліва кранальна ён згадваў і казаў пра свайго дзедэ, які лічыў, што кожны чалавек павінен быць сам сабе доктарам. «Узмакрэў? Трэба абсохнуць!» — любіў паўтараць дзед Міхася. Аднойчы дзед з унукам вырашылі схадзіць у грыбы. Усталі рана, яшчэ цёмна было. Дзед доўга апранаўся, марудна ўздзяваў споднія порткі, павольна завязваў на іх матузкі, няспешна абуваўся. Калі дзед апрануўся і закрыў галаву кепкаю, за вокнамі і сонца з'явілася.



Міхась адчыніў дзверы, каб ісці ў лес, а дзед вазь- мі ды ўздыхні: «Узмакрэў. Трэба абсохнуць...» Ска- заў і павесіў кепку на цвік. Унук тады ледзь не загла- каў: «Дзеду, вы ж паўгадзіны апраналіся?» — «Нічога страш- нага, як апрануўся, так і распрануся». Дзед разуўся, зняў нагавіцы і лёг на лаву, пры пе- чы. «Трэба абсохнуць», — сказаў і заснуў.

МІХАСЬ І ВОЖЫКІ

«Мяне мала што цікавіць у жыцці. Непа- далёк ад Мінска я паставіў дамок, там ад снегу і да снегу жыў. Мне семдзесят сёмы год ідзе, і хвалю мяне толькі прырода з яе пташкамі ды кветкамі. Уночы, калі кветкі з пташкамі засынаюць, я люблю карміць вожыкаў. Бяру сподак, наліваю малака, стаўлю пасярод двара, чакаю. Вялікая во- жычыха прыводзіць да малака траіх ва- жанятаў. Спачатку г'е сама, потым і яны пап'юць малачка. Свячу на іх літарыкам, разглядаю. Душа радуецца. Святла майго яны не баяцца. Вып'юць важаняты малака, вышнуруюцца за вожычыхаю і сыходзяць. Гэта мінулым летам я паіў вожыкаў малач- ком. Цяпер чакаю, можа і сёлета завітаюць на малака, парадуюць мяне, старога».

ЛАСТОЎСКІ І ЧУЖЫНА

«...часам на чужыне ведаюць аб нас толькі тое, што напішуць аб нас нашыя ворагі», — кажа Вацлаў Ластоўскі, калі разважае пра беларуса на чужыне. Трап- нае назіранне. Варта зрабіць яго больш экспрэсіўным, сказаўшы: зольшага на чужыне пра нас ведаюць тое, што пішуць пра нас ворагі і здраднікі.

МАЦІ І ЦЕМРА

Маці паскардзілася, што ёй не хапае та- тавага храпення. Яно яе раздражняла, шмат начэй яна з-за таго храпення не магла зас- нуць, а цяпер тое бацькава пахраванне ўспамінаецца зусім інакш... Прачынаешся, услахоўваешся ў цемру і здаецца, што за- раз пачуеш храп. Пачуеш і скажаш: «Слава, ты так храпіш, што я заснуць не магу». Ён прачнецца, павернецца на другі бок і скажа: «Ніна, ты адразу не засынай, бо тады я з-за твайго храпення да раніцы спаць не буду. Давай мы паспрабуем разам заснуць...» Та- ты амаль дзесяць гадоў з намі няма, а маці ўсё ўслахоўваецца ў цемру.

Адам ГЛОБУС.

Ну і ну!

Злодзей скраў... цацкі

У Віцебску дворнік і беспрацоўны паведамліў ў міліцыю аб тым, што раніцай нехта ўзламаў дзвярныя запоры камеры для кантэйнераў са смеццем у доме і скраў дзіцячыя цацкі. Кошт цацак ацанілі ў 690 тысяч рублёў. Устанавілі, што «ўпаў у дзя- цінства» 27-гадовы беспрацоўны, раней ужо судзімы. Частку цацак канфіскавалі. Няўжо астатняе прадаў? Пры гэтым уз- нікае цікавае пытанне: чаму цацкі знаходзіліся ў такім, мякка кажучы, непрыстасаваным для гэтага месцы?

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Будзе суд зямны

Двое 17-гадовых жыхароў Баранавічаў вырашылі ўкрасці бетоннашалку з тэрыторыі царквы «Узнясенне». Але зла- дзеям не пашанцавала. Вартаўнік не спаў, ды і нарад міліцыі падаспеў на падмогу. Заведзена крымінальная справа.

Баброў стала менш

Пінскія памежнікі звярнулі ўвагу на павозку, якая руха- лася ад ракі Пастыр у бок в. Парэ. У хуткім часе з дапамогай службовай сабакі памежнікі вый- шлі на закінутую хату, у якой знайшлі 4 мякі і сумку з бабровымі шкурамі. 132 шкуры, коштам 12 млн рублёў, канфіскавалі.

Сымон СВИСТУНОВІЧ.

24.06. 2011 г. в 12.30 состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Татьяна». Повестка дня: 1. О совершении сделок общества. Собрание будет проходить по адресу: г. Гомель, ул. Павлова, 26. Начало регистрации участников собрания: 12.00. УНП 400068248

У суд Ганцавіцкага р-на Брэсцкай вобл. паступіла заява аб прызнанні адсутным без вестак Цімошака Сяргея Міхай- лавіча, 2 лютага 1968 года нараджэння, ураджэнца г. Крупкі Мінскага р-на, апошняе месца жыхарства: г. Ганцавічы, вул. Грыцаўца, 25, кв. 2, Брэсцкай вобл.

Прасім усіх грамадзян і юрыдычных асобаў, якія маюць звесткі пра Цімошака Сяргея Міхайлавіча, паведаміць іх су- ду Ганцавіцкага р-на на адрас: 225432, г. Ганцавічы, вул. Камуністычная, д. 21 на працягу двух месяцаў з моманту публікацыі.

Утеранные бланки строгой отчетности 2РН «Страховой полис добровольного страхования от несчастных случаев и заболеваний» серии БН, в количестве 2 штук с № 0723042 по № 0723043 Представительства Белгосстраха по Слуцкому району считать недействительными. УНП 600013344

Утеранный бланк строгой отчетности 1СуО «Квитанция о приеме наличных денежных средств по обязательному страхованию строений, принадлежащих гражда- нам» серии КО, в количестве 1 штуки № 3065354 Представительства Белгосстраха по Любанскому району считать недействительным. УНП 600013344

ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИВАЦЕВИЧСКИМ РАЙОННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристика земельных участков, выставляемых на аукцион

Местонахождение (адрес земельного участка)	Брестская область, Ивацевичский район, г.п. Телеханы, улица Пушкина, 8 (далее – лот № 1)	Брестская область, г. Ивацевичи								
		улица М.Танка, 9А (далее – лот № 2)	улица М.Танка, 9Б (далее – лот № 3)	улица М.Танка, 9В (далее – лот № 4)	улица М.Танка, 9Г (далее – лот № 5)	улица М.Танка, 9Д (далее – лот № 6)	улица М.Танка, 9Е (далее – лот № 7)	улица М.Танка, 9Ж (далее – лот № 8)	улица М.Танка, 9З (далее – лот № 9)	
Площадь участка, га	0,0210	0,0208	0,0208	0,0208	0,0208	0,0208	0,0208	0,0208	0,0208	0,0208
Виды земель	общего пользования	неиспользуемые земли								
Вещное право на земельный участок	аренда сроком на 10 (десять) лет	аренда сроком на 20 (двадцать) лет								
Целевое назначение земельного участка	для установки и обслуживания временного торгового павильона	для строительства и обслуживания торгового павильона								
Кадастровый номер участка	123455500001001336	123450100001003341	123450100001003340	123450100001003339	123450100001003338	123450100001003337	123450100001003336	123450100001003335	123450100001003334	
Начальная (стартовая) цена земельного участка, рублей	1444630 (один миллион четыреста сорок четыре тысячи шестьсот тридцать)	2926080 (два миллиона девятьсот двадцать шесть тысяч восемьдесят)								
Наличие строений, сооружений на участке	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	
Наличие инженерных коммуникаций на прилегающей территории	линия электропередачи, водопровод, связь	линия электропередачи, водопровод, канализация, газопровод								
Состояние дорожной сети улиц	с усовершенствованным покрытием	гравийное покрытие, в ближайшей перспективе – строительство с усовершенствованным покрытием								
Ограничения в использовании	нет	на площади 0,0032 га, в связи с расположением в санитарно-защитной полосе водопровода								

Аукцион состоится 11 июля 2011 года в 10.00 в малом зале райисполкома по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, д. 44, каб. 116. Для участия в аукционе гражданин, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) представляет комиссии следующие документы: заявление об участии в аукционе; копию платежного поручения, заверенную банком, о внесении суммы залога в размере: лот № 1 – 144460 (сто сорок четыре тысячи четыреста шестьдесят) рублей, лоты № 2-9 – 292610 (двести девяносто две тысячи шестьсот десять) рублей на р/с № 3641100650034 в ЦБУ № 111 филиала № 802 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Ивацевичи, код банка 245, получатель платежа – Ивацевичский райисполком, УНП 200100489, назначение платежа 04002; гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения без нотариального засвидетельствования; индивидуальным предпринимателем – копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов; представителем гражданина или индивидуально-го предпринимателя – нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь

– доверенность, выданная юридическим лицом или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица – легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенность или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовом состоянии, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык; представителем иностранного гражданина – легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованным в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе граждане, представители граждан, представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц, индивидуальные предприниматели предъявляют документ, удостоверяющий личность. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задаток в размере, установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой. Аукцион проводится при условии наличия не менее двух участников аукциона по каждому лоту. Передача земельных участков в аренду производится без изменения их целевого назначения с условиями: внесения победителями аукциона платы за право заключения договоров аренды; возмещения победителями аукциона исполкому расходов по организации и проведению аукциона в размере: 1344077 рублей по лоту № 1, 1161295 рублей по лотам № 2-9; заключения победителями аукциона с Ивацевичским райисполкомом договоров аренды земельных участков и осуществления в двухмесячный срок со дня получения решения исполкома о предоставлении земельных участков в аренду государственной регистрации прав на земельные участки; получения победителями аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки, утверждения проектной документации на строительство объектов

в срок, не превышающий 6 месяцев для лота № 1 и 2 лет для лотов № 2-9 со дня принятия исполкомом решения о предоставлении земельных участков; осуществления начала строительства объектов после получения разрешений на строительство не позднее 6 месяцев после разработки и утверждения в установленном порядке проектной документации на объекты; благоустройства прилегающей территории в соответствии с проектной документацией; осуществления строительства объектов в сроки, определенные проектно-сметной документацией. Договор аренды земельного участка по результатам аукциона подписывается сторонами после принятия исполкомом решения о предоставлении победителю аукциона земельного участка и не позднее 2 рабочих дней после оплаты победителем аукциона стоимости предмета аукциона, расходов по организации и проведению аукциона. Указанную плату победители аукциона обязаны внести в течение 10 рабочих дней со дня принятия исполкомом решения о предоставлении земельных участков. Предварительное ознакомление с земельными участками на местности проводится при подаче заявления. Заявления на участие в аукционе принимаются с 10 июня 2011 г. по адресу: 225291, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, каб. 422, с 8.00 до 17.00 по рабочим дням по 5 июля 2011 года включительно. Контактные телефоны в г. Ивацевичи: (801645) 2 13 69, 2 54 76, 3 00 94.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

Сканворд з 15 пазіцыямі і выявамі птушак.

1. Начальнік паліцыі ў Азіі. Землеўладальнік Спарты.

2. Дзель гадзіннага інструмента. Злак. Шыфр.

3. Садовая кветка.

4. База. Лісцевая дрэва. Сінонім рая. Заслона туману. Род антылопы.

5. Беларуская стравя з меду. Разваліна. Стоп вучня. Конкурсныя эксперты. Снасць на кіта.

6. Багіня перамогі. Горная птушка. Адна з формай матэрыі.

7. Род флейты. Дужы чалавек (разм.). Узбекскі бубен.

8. Ашчадная... Паўночная рыба. Каўказскі бард. Сатырычны партрэт.

9. Эластычны матэрыял. Лекавая расліна.

10. Народная казка. Афталмаг. Частка спектакля. Марка самалёта. Порт на Азоўскім моры.

11. Даклад камандзіру. Мангольскі каубой.

12. Вялікая рэд-касьць. Навагодняя...

13. Мясная стравя. Пятля ў хамуце.

14. Вядомы латышскі кампазітар. Доля норма.


15. Міжнародны дагавор. нітак. Манета Тайланда. Кавалак цеста.

16. Настольная гульня. Зубны ўрач.

ПАКАЗАННЯ: Пачаткі і канцы слоў, якія трэба знайсці ў сканвордзе, паказаны лічбамі ў кружках. **ПАКАЗАННЯ:** Літары, якія ўваходзяць у словы, паказаны лічбамі ў квадраціках.

ШАШКІ
Пад рэдакцыяй міжнароднага арбітра Мікалая ГРУШЭЎСКАГА

ПЯТЫ ТУР
У ім для кваліфікацыйнага конкурсу рашэнняў шашачных пазіцый на прызы калектыву Свіслацкага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі (кіраўнік Канстанцін Міхайлавіч БАРАЎ) прапануецца канструкцыя 5 на 5:



Белыя: a1, d4, e3, f4, g1 (5). **Чорныя:** a5, b2, c3, h4, h8 (5). Выйгрыш.

Міні-праблема больш складаная, чым папярэдняя. Таму, хто з ёю справіцца, будучы залічаны і першыя чатыры заданні.

Так што яшчэ не позна ўключыцца ў конкурс **СПАРТЫЎНЫ ІНТЭЛЕКТУАЛЫ**

Міжнародны конкурс па шашачнай кампазіцыі «Беларусь-2010» ладзіцца газетай «Культура» і Беларускай федэрацыяй шашак, а непасрэдна яго абслугоўвалі міжнародныя майстры Віктар Шульга і Віталь Варушыла. У раздзеле задач-100 (катэгорыя А) перамаглі Ю. Голяка і М. Грашкова (Расія), У. Рычка (Украіна), Л. Вітошкін (Беларусь) і М. Фёдару (Украіна). Раздзел камбінацыйных праблем-100 з фіналам-блэк-роўкай (катэгорыя В) быў прысвечаны памяці слаўтага беларускага майстра жанра задач Гары Далідовіча. Тут заліковыя балы для прысваення міжнародных званняў атрымалі лаўрэаты М. Цветаў (Ізраіль), Р. Шаяхметаў і У. Матус (Расія), П. Шкльудаў і М. Грушэўскі (Беларусь). Прызёрамі катэгорыі С (дамачныя праблемы) сталі В. Бяляўскас (Літва), І. Івацка (Украіна) і М. Цветаў. Аўтары кампазіцый, якія ў кожнай катэгорыі занялі 1—3 месцы, узнагароджваюцца адпаведнымі дыпламамі.

З лепшым творам (92,67 ачка) гэтага цікавага спаборніцтва спартыўны інтэлектуаль пазнаёмцеся ў якасці нашага **бліца-61/5:**

Белыя: 7, 9, 10, 20, 21, 32, 38, 41, дамкі 3, 11, 25, 33, 40, 44, 46, 47 (16). **Чорныя:** 16, 27, 36, дамкі 42 (4). Цудоўная 4-фінальная задача Ю. Голяка з пайторнымі варыянтамі запырання чорнай дамкі (1): 24 (50ABC) 25-39 (50:15) 45, 33, 33-50, 32, 42 (15:1DEF), 45-7, 3-12, 6#. (D15:6) 50-11, 3-17, 1#. (E47:1) 45-7, 3-12, 6#. (F47:6) 50-11, 3-17, 1#. (A45) 34 (15) 50, 29, 29-45, 32, 42 (15:1DEF) 45-7, 3-12, 6#. (B6) 3-17 (15), 1, 33, 33-6, 32, 42 (15:45GHK) 1-40, 25-34, 50#. (G15:50) 6-44, 25-39, 45#. (H47:45) 1-40, 25-34, 50#.

(K47:50) 6-44, 25-39, 45#. Варыянт жа (С1) застаецца за вамі. **Аўтарскі-14/13**
У якасці яго чарговага задання Віктар Шульга прапануе свой эцюд. У чэмпіянаце Пінска-2 ён ацэнены судзямі ў 4 ачкі:
Белыя: 9, 42, дамкі 47 (3). **Чорныя:** 10, 15, 26, 31, 36 (6). Выйгрыш.

Тэрмін для адказаў традыцыйны — два тыдні. Напіраўвайце іх на адрас: **220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а, рэдакцыя газеты «Звязда», рубрыка «Шашкі».**

РАШЭННІ
Калі ласка, праверце свае рашэнні ранейшых заданняў.
Бліц-60/1 (1. Наўроцкі): ab8, b6, f8, f6-d2, b4, g3, c1 (c3) f4(b2A) e5 (a1B) f6, f8+. B(c1) f4, f4+. A.(g7, b2) g7(c1) gh6+.
Аўтарскія: 13/16 (Л. Вітошкін). b8, g5, c5, dc7, bg3, e3, e7, e1 (b4) a5, b6 (h2) g1x i 14/10 (В. Шульга). 18 (33A) 24, 3, 40, 7, 2 (38) 1 (42) 11, 47x. A(35) 24, 3, 40 (44a) 7, 8 (50) 17, 17, 26x. a (34) 7, 8/2 (40) 1/35x.

СЕННЯ
Месяц
Першая квадра ў 5.11.
Месяц у сузор'і Дзевы.

Сонца

Мінск	—	4.39	21.39	17.00
Віцебск	—	4.20	21.37	17.17
Магілёў	—	4.29	21.29	17.00
Гомель	—	4.35	21.16	16.41
Гродна	—	4.56	21.52	16.56
Брэст	—	5.06	21.44	16.38

Імяніны
Пр. Фядоры, Івана, Купрыяна, Ніла, Фёдара.
К. Ганны-Марыі, Пелагеі, Ахрамея, Рычарда, Станіслава, Феліцыяна.



НАДВОР'Е на заўтра

Геамагнітны ўзрушэнні

Віцебск 740мм р.в.с. -16...+18°C +25...+27°C

Гродна 743мм р.в.с. +16...+18°C +27...+29°C

Мінск 734мм р.в.с. +16...+18°C +28...+31°C

Магілёў 737мм р.в.с. +14...+16°C +24...+26°C

Брэст 742мм р.в.с. +16...+21°C +24...+26°C

Гомель 742мм р.в.с. +16...+18°C +28...+30°C

Абзначэнні:
☀ — невялікія геамагнітныя ўзрушэнні
☁ — слабая геамагнітная бура
☄ — малая геамагнітная бура

...у суседзай

Варшава	+14...+16°C	Кіев	+32...+34°C	Рыга	+28...+31°C
Вільнюс	+29...+30°C	Масква	+26...+28°C	С.Пецярбург	+26...+28°C

9 чэрвеня

Дзве даты

1881 год — нарадзіўся Іван Іванавіч Луцкевіч, беларускі палітычны дзеяч, археолаг, этнограф, публіцыст. Брат Аляксандра Луцкевіча. Адзін з ідэйных кіраўнікоў беларускага культурна-асветніцкага і грамадска-палітычнага руху пачатку ХХ ст. У 1903-19 гадах удзельнічаў у стварэнні газет «Наша доля», «Наша ніва», выдавецтва «Наша хата», Беларускага выдавецкага таварыства, Беларускага народнага камітэта, першых беларускіх школ, Віленскай беларускай гімназіі, Беларускага навуковага таварыства. Збіральнік і даследчык беларускіх старажытнасцяў. Яго асабістая калекцыя стала асновай Беларускага музея ў Вільні. Распрацоўваў пытанні дзяржаўнага самакіравання Беларусі. Быў прыхільнікам раўнапраўных адносін Беларусі з Расіяй, Польшчай, Украінай, Літвой. Аўтар навукова-публіцыстычных прац па гісторыі, мастацтву, кніжнай культуры Беларусі. Аказаў істотны ўплыў на творчы лёс Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча і інш. Памёр у 1919 годзе.

1822 год — амерыканец Чарльз Грэм атрымаў патэнт на ўстаўную сківіцу.

«Многа мае той, хто многа на сябе разлічвае».
Вільгельм Гумбальд (1767—1835), нямецкі філосаф, дзяржаўны дзеяч.

Цытата дня:

Уважнемся!
Двое сяброў.
— Ты калі будзеш дома?
— Нават не ведаю: я цяпер еду ў гандлёвы цэнтр, там чакае жонка, а ў яе ёсць грошы і ёй зусім няма чаго апрануць.



ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА

ЗАСНАВАЛЬНІКІ: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь

РЕГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар НАРКЕВІЧ Уладзімір Браніслававіч.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, В. ПАЗНЯКОЎ.

НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай — 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: лісьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, бухгалтэрыі: 292 22 03.

Аўтары апублікаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

<http://www.zviazda.by>
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ e-mail: rek@zvyazda.minsk.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Газета адрэдагавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009. 220013, Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 33.380. Індэкс 63850. Зак. № 2732.

Нумар падпісаны ў 19.30
8 чэрвеня 2011 года.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Погляд

«КРОК НАПЕРАД — ДВА НАЗАД?»

Урад Беларусі прыняў план, які павінен стабілізаваць фінансава-эканамічную сітуацыю ў краіне. Наколькі ўдасца «забяспечыць збалансаванае развіццё эканомікі», у хуткім часе мы даведаемся.

План ёсць. Але хацелася б ведаць: хто будзе ўкараняць яго ў жыццё? А гэта адно з важнейшых пытанняў. Савет Міністраў, зацвердзіўшы план, напэўна, спадзяецца на выканаўчую ўладу — сістэму кіравання. Але ці будзе яна здольнай вырашыць такую складаную праблему?

Камандна-адміністрацыйная сістэма, што далася нам ад былога Саюза, акрэгла і стала самастойнай сілай, якая здольная ўплываць на палітычна-эканамічнае жыццё краіны.

Як ні дзіўна, а сіла камандна-адміністрацыйнай сістэмы — у яе бяздзейнасці. Па камандзе яна пачынае дзейнічаць, і калі тая каманда прыносіць у сістэму дыскамфорт, то выкананне пастаноў непрыкметна затухае. Вось, напрыклад, браліся за грэчку, цыбулю... А дзе яны — свае і танныя?

З якой нагоды сістэма кінецца выконваць прыняты план? Што ён нясе, акрамя неспакое і непрадказальнасці ў перспектыве?

Можна з упэўненасцю сказаць, што да сённяшняга крызісу «прыклала руку» і камандна-адміністрацыйная сістэма.

У кожнай краіне ёсць свая сістэма кіравання, але наша празмерна грувасткая і непаваротлівая. Складваецца ўражанне, што, змагаючыся з крызісам, мы не збіраемся закранаць нашы міністэрствы, канцэрны... як і іншыя структуры, якія празмерна разрасліся і эфектыўна працаваць ва ўмовах крызісу наўрад ці здольныя. Усе чакаюць каманды і стараюцца выкарыстаць любы момант, каб нешта ад дзяржавы атрымаць, папрасці. Самая тыповая функцыя дзейнасці такой сістэмы — гэта размеркаванне, і менавіта гэтым доўгі час у нас і займаліся. А сёння размяркоўваць няма чаго — неабходна вырашаць эканамічныя праблемы, зарабляць грошы, а не стаяць з пугай над дырэктарам завода ці прадпрыемствам.

Інвестыцыі працуюць, інвестыцыі ідуць... любяць у нас паўтараць, «перадлапачваючы» свае рублі. Замежныя ж інвестыцыі цякуць тоненькім ручайком, а падчас нестабільнасці на нашым рынку і ён можа перасохнуць.

А на ўнутраным валавым прадукце (ВВП) нашы чыноўнікі ўвогуле памяшалі-

ся. Складваецца ўражанне, што УВП стаў фігавым лістком, каб хоць нечым прыкрыцца. А чаму тады грошай не хапае?

А зараз зменім накірунак размовы. Апынуўшыся сам-насам з Расіяй, мы адчулі сябе не зусім камфортна, бо нам дыктуюць непрымальныя ўмовы. Калі заходні вектар адпаў, то аказалася, што на адным усходнім крыле далёка не паляціш. Даволі доўга Беларусі ўдалася маневраваць паміж усходнім вектарам і заходнім. Гэта як у песні: «Два крокі налева, два крокі направа, крок наперад і два назад». Сёння краіне зноў патрэбен крэдыт МВФ. Калі бралі першы ў 3 млрд, то абяцалі выканаць умовы фонду. Выставілі на продаж шэраг дзяржаўных прадпрыемстваў і абставілі той продаж такімі ўмовамі, што, напрыклад, «Бархім» і сёння прадаецца.

Неабходна, лічу, наладжваць адносіны з Еўрасаюзам. Там перадавыя тэхналогіі, там грошы і перспектыва на будучыню.

Усё большае ўцягванне Беларусі ў сферу ўплыву Расіі нічога добрага нам не нясе. Вось рэзка падскочыла цана на курэй, і гэта тлумачыць тым, што іх вывозяць у Расію. Цану паднялі, а што, курэй ужо не вывозяць? Вывозяць, бо ў Расіі плацяць расійскімі — валютай. Выроўніванне цэн у краінах Мыйтнага саюза наўрад ці прынясе беларусам палёгка. Цэны на адзіны эканамічнай прасторы будучы расійскія — гэта значыць, высокія, а зарплата і пенсіі застаюцца нашы. І каму ад гэтага радасць? Калі так і далей будзе працягвацца, то Беларусі непрыкметна ператворыцца ў «бананавую рэспубліку», дзе будзе панаваць расійскі алігархічны капітал, а некаторыя расіяне ўжо цяпер у нашых санаторыях паводзяць сябе, як амерыканцы на Гаіці.

Складваецца ўражанне, што мы вяртаемся ў савецкае мінулае, калі купіць каўбасу можна было толькі ў Маскве, а жывёлагадоўчыя комплексы былі ў Беларусі. А як выглядалі нашы райцэнтры? Успомнім, у якім стане былі нашы замкі і палацы? Сітуацыю я крыху ўтрырую: каўбаса будзе, але ці будучы грошы купіць яе?

Палітыка «выкручвання рук», якую праводзіць кіраўніцтва Расіі, не з'яўляецца нечаканай — гэта пазіцыя больш магутнай дзяржавы з «імперскімі» амбіцыямі.

Еўрасаюз мы не напалохаем, а вось крэдыт атрымаць можна, то і давайце ісці крок за крокам да паразумення.

Сымон СВІСТУНОВІЧ.

Суб'ектыўнае «Кривое» люстэрка?

У панядзелак вечарам на гродзенскіх АЗС выстраіліся чэргі машын, і гэта, як у нядаўняй сітуацыі з тым жа цукрам, наводзіла на пэўныя цэнавыя прэгнозы. Што назаўтра і пацвердзілася: прыкладна на 30 працэнтаў падаражэла паліва. Лёгка падлічыць, колькі страціў на поўным баку сваіх «колаў» кожны аўтаўладальнік, які не падаўся ажыятажнаму попыту, што апошнім часам рэгулярна ставіцца ў віну радыём спажывацям.

Зразумела, што гэтая тэма адразу ж стала галоўнай у гаражных кааператывах. У прыватнасці, мой сусед, пенсіянер, радаваўся, што паспеў купіць 17 літраў «таннага» бензіну. А ў сталіцы, паводле звестак у інтэрнеце, аўтамаматы правялі акцыю «Стоп бензін». Для нашай краіны — навінка, але мы тут не першыя і не апошнія. Гэта, мяркую, звычайная сусветная практыка, калі людзі тым ці іншым чынам (толькі б не было крыміналу) выказваюцца па набалелых праблемах. І любая дзяржава, якая павяжае сваіх грамадзян, павінна разумець, што лепш гэта рабіць адкрыта, чым шаптацца ў гаражах ці на кухнях.

Вядома, цэны на паліва падскочылі не ад добрага жыцця. Ці быў іншы варыянт? Мяркуючы па аргументах канцэрна «Белнафтахім» (на яго інтэрнэт-сайце), гэта мера вымушана. Паведамляецца, што прыбытак беларускіх вытворцаў нафтапрадуктаў пры рэалізацыі на ўнутраным рынку не прадугледжаны. А цэны на паліва ў прыбалтыйскіх дзяржавах і Польшчы, па звестках на сярэдзіну карасавіка, перавышалі нашы больш чым на 80 працэнтаў. У выніку на працягу мая ў цэлым па рэспубліцы на АЗС «Беларуснафты» прададзена матэрнага паліва ў паўтара раза больш, чым у маі мінулага года, а на прыгранічных аўтазапраўках яго рэалізацыя вырасла больш як у 2,3 раза. І палюккі рост рэалізацыі нафтапрадуктаў на ўнутраным рынку зніжае экспартныя магчымасці перапрацоўшчыкаў і не-

тэўна ўплывае на рэнтабельнасць працы нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, канцэрн вымушаны прымаць меры для выраўноўвання цэн і павышэння эфектыўнай дзейнасці НКПЗ.

Прыкладна такімі ж былі і «свежыя» каментарыі наконт павышэння кошту бензіну і саларкі па тэлебачанні. Упор рабіўся на абарону нашага ўнутранага рынку, на канстатацыю і без таго зразу-мельных пераважнай большасці кіроўцаў рэалій, што літр паліва не можа быць таннейшым за доллар. І сапраўды, так было і пры афіцыйным курсе 3100 беларускіх рублёў за адзін «зялёны». А цяпер вядома, які курс...

Дарэчы, у вячэрніх навінах аднаго з тэлеканалаў «паліўную» тэму наогул не заўважылі. Хоць яна напраму звязана не толькі з «кашальком» кожнага аўтаўладальніка, але і з працай дзясяткаў і соцен прадпрыемстваў, у тым ліку і грамадскага транспарту. Так, ёсць рэаліі, з якімі трэба лічыцца. **Але было б лагічна, каб адразу ж, па гарачых слядах у тэлестудыю прыйшлі, які кажуць, усе зацікаўленыя асобы (у тым ліку з адпаведных дзяржаўных органаў, прадпрыемстваў з транспартным складнікам у сваёй дзейнасці і нават радыёвае аўтааматары) і абмяняліся меркаваннямі, як нам жыць далей. Аднак не... Падумаем, якая дробязь — трыццаціпрацэнтнае падарожжанне. Куды больш актуальныя тэмы — футбольны матч Беларусі з Люксембургам (віншу наш зборную з перамогай!) і, безумоўна, кішэчная інфекцыя ў Германіі і іншых еўрапейскіх краінах з-за небяспечных бактэрыяльных быццам ужо не ў іспанскіх агурках, а ў нямецкіх бабовых.**

Ды разбіраюцца ў Еўропе з чарговай напасцю, як раней са свінным і птушчым грыпам. Без нас разбіраюцца. А нам трэба глядзець у сваё «люстэрка» і, як кажуць, талакой брацца за ўласныя праблемы. Бо іх, акрамя нас саміх, ніхто не вырашыць.

Барыс ПРАКОПЧЫК.

Ён казаў так: «Улады ў нас дастаткова. Не хапае розуму таму слою камуністаў, які кіруе», — працываў Пётр Нікіценка і дадаў: — Мы даўно увайшлі ў сусветную сістэму эканамічнага развіцця, але кіруем па-ранейшаму як закрытай сістэмай. Таму сённяшнія метады і гаспадарчы механізм пазітыўнага рашэння не прыносяць ні на якіх узроўнях... Як бы нам ні цяжка было ўсведамляць, але трэба вучыцца сапраўдным чынам. Нашы кадры не змянілі ні на ёту ні мысленне, ні светапогляд, ні ідэалогію гаспадарання — яны па-ранейшаму топчуцца на тых жа эканамічных граблях, на тых жа паказчыках, якія ўжо даўно згнілі і заржавелі, якія не паказваюць рэальны рух эканомікі наперад, не паказваюць прагнознаы напрамкі, па якіх трэба рухацца... Таварышы, давайце больш сур'ёзна павывучайце ўсё, што напрацавала нармальна чалавечая эканамічная думка, і тады прыступайце да распрацоўкі прапаноў.

Калі ж вярнуцца да сённяшніх праблем беларускай эканомікі, то, на думку **Уладзіміра ЕРМАЛОВІЧА, намесніка дырэктара прадстаўніцтва Еўразійскага банка развіцця ў Рэспубліцы Беларусь**, нашай краіне не хапае органа, які б сістэмна аналізаваў стан знешняга гандлю:

— Мы ўважліва вывучалі сусветны вопыт і, калі паглядзець на іншыя краіны, то шмат якія з іх дастаткова паспяхова развіваюцца і з адмоўным сальдам у знешнім гандлі, і з адмоўным рахункам плацежнага балансу, і з праблемамі са знешнімі запазычваннямі, і з унутраным доўгам. **Мы ўсё рабілі нармальна ў Беларусі ў апошнія гады: развівалі сваю прамысловасць, рэалізоўвалі праекты, але ў нейкі момант, на жаль, наш урад страціў кантроль над знешнім балансам. Няма ў краіне органа, які б кожны дзень настойліва і рупліва займаўся аналізам знешнегандлёвага балансу: Мінэканомікі само па сабе, галіновыя міністэрствы самі па сабе, апарат урада сам па сабе, Нацбанк сам па сабе — і няма нікога ў краіне, хто б сказаў: «Не, мужыкі, стоп, болей валюту на імпорт выдаткоўваць нельга». Таму я перш за ўсё прапанаваў выдзеліць дзяржорган, які б займаўся структурным аналізам знешняга гандлю, плацежным і гандлёвым балансам, хто б гэта рабіў з раницы да вечара кожны дзень і пісаў адпаведныя лісты прэм'ер-міністра і Прэзідэнту.**

Дарэчы, Уладзімір Ермаловіч падтрымлівае думку Міхаіла Кавалёва, што прыйшоў час прымаць непалуярныя меры:

— Вельмі шмат мы казалі за апошніх пяць гадоў, што трэба займацца імпартазамышчэннем. Але, на жаль, развіццё адбылося такое, якое адбылося. Таму з пункту гледжання бюракратыі мы «прафукалі» гэты момант, калі трэба было спыніць імпорт або павесіць шлагбаум. А сёння, безумоўна, гэта ўсё балюча, бо скарачэнне прамежкавага імпарту — гэта спыненне вытворчасці, скарачэнне спажывецкага імпарту — гэта незадаволенасць насельніцтва. **І як бы мы тут ні разважалі пра эканамічныя сістэмы, выйдзем на вуліцу і паслухаем, што кажуць мужыкі на запраўках і курыльшчыкі... Так што Міхаіл Кавалёў мае рацыю — мы ўжо прыйшлі да той сітуацыі, калі, на жаль, трэба рэзаць, як кажуць хірургі, па жывому, іншага выхаду ў нас проста няма.** Якое курсавытварэнне мы б не абявалі, гэта ўсё роўна праблема не вырашыць. Нам трэба ўсё адно адштурхоўвацца ад існуючага балансу і прымаць непалуярныя, самыя крытычныя меры і крокі.

Але ён пры гэтым не лічыць, што сітуацыя зусім кепская:

— **Не падумайце, што я тут махаю рукамі і крычу «Каравул, ратуліце!» У прыныце, калі прыняць нармальныя, правільныя, лагічныя крокі і дзеянні ў бліжэйшыя 2-4 месяцы, то мы можам цалкам спакойна выйсці на больш-менш нармальную сітуацыю.**

Гергіі ГРЫЦ, к.э.н., прафесар Інстытута бесперапыннай адукацыі БДУ, бачыць на сёння тры шляхі сцэнара выхаду Беларусі з крызісу:

— Першы — нічога не рабіць, або рабіць тое, што мы зараз робім. Гэта інерцыйны сцэнар. І хутчэй за ўсё, ён скончыцца стратай фінансавага суверэнтэту праз увядзенне расійскага рубля як адзінага плацежнага сродку і далей з усімі выцякаючымі абставінамі. І мяркую, калі такая сітуацыя працягнецца ў эканоміцы, калі чыноўнікі будучы рэалізоўваць стратэгію назірання або самаўхілення, вась гэтая сітуацыя ўжо будзе надта прадказальна ўжо ў будучым годзе, а не праз 5-10 гадоў. Бо жыццё пры тым дыспарытэце нацыянальнай эканомікі ў прыцыпе ўжо немагчыма — няма рэсурсаў для стабілізацыі нацыянальнай эканомікі. Другі сцэнар — гэта заціснуць гайкі, лічыць, што бізнэс-супольнасць — гэта салдаты, лічыць, што людзі павінны працаваць болей, чым яны сёння зарабляюць і г.д. Але той, хто ў маім узросце, памятаюць андропаўскія часы і памятаюць, чым яны скончыліся. Сёння такі сцэнар немагчыма зрабіць, тым больш што ўсе зараз глядзяць: а як у сяброў, у сумежных краінах. А міністр фінансаў Украіны нядаўна сказаў, што ўсе краіны СНД сёння знаходзяцца на пад'ёме. І мяркую, што адміністрацыйны рэсурс тут таксама неэфектыўны.

Пра трэці сцэнар Георгій Грыц сказаў так:

— Я тут спашлюся на аднаго з заснавальнікаў ЗША, які казаў: давайце вызначымся, хто для каго — дзяржава для народа ці народ для дзяржавы? У мяне складваецца ўражанне, што сёння мы ў краіне ўзялі за аснову «народ для дзяржавы». Можа, ёсць сэнс рыторыку памяняць? Калі сапраўды пункт невяртання пройдзены, то можа, трэба звярнуцца за даверам да народа і да бізнэсу? І атрымаць гэты крэдыт даверу, я ўпэўнены, што гэты ша-нц яшчэ цалкам рэалістычны. Але для рэалізацыі гэтага сцэнара неабходныя дзве ўмовы: **па-першае, павінна быць зразумелая праграма, якая павінна нарадзіцца не ў кабінетах чыноўнікаў (бо мы бачым аналітычны ўзровень забеспячэння такога роду праграм), а праісці экспертызу і грамадства, і бізнэсу, і міжнароднай супольнасці, бо адзіная крыніца рэсурсаў сёння для рэалізацыі любой праграмы — гэта знешнія інвестыцыйныя рэсурсы. Калі мы не атрымаем даверу ў міжнародных фінансавых інстытутаў, яны гэтыя крэдыты не дадуць. І другая ўмова — праграма павінна быць персаналізаваная. У яе павінен быць аўтар, які або стане нацыянальным героем, або будзе падвернуты абструкцыі...**

Павел БЕРАСНЕЎ.

З чаго пачаўся валютны крызіс у Беларусі і, галоўнае, што рабіць для яго пераадолення, спрабавалі высветліць падчас абмену меркаваннямі ўдзельнікі Рэспубліканскага савета дзельных колаў.

У прыватнасці, **дэкан эканамічнага факультэта БДУ, прафесар Міхаіл КАВАЛЁЎ** лічыць, што ўсю мінулую пяцігодку мы жылі трохі лепей, чым павінны былі:

— Мы жылі ўсю мінулую пяцігодку трохі лепей, чым працавалі, мы рабілі тое, што самі не хацелі купляць, а затое набывалі чужое — вась мы і прыйшлі да такой сітуацыі, — лічыць Міхаіл Міхайлавіч. — Усё разам дзелавае асяроддзе (салідныя карпарацыі і дробныя фірмачкі) узяло кароткія крэдытаў недзе практычна на 13 мільярдаў долараў — і гэта не лічычы бягучага адмоўнага сальда гандлёвага балансу. Праблема гэта складаная і цяжкая, і цудам вырашана яна быць не можа.

Але дэкан эканамічнага факультэта перакананы, што пры памерах нашай эканомікі гэта не такія крытычныя грошы і можна было б спакойна жыць далей:

— Сёння наш ВУП, вылічаны па амерыканскіх цэнах, недзе на ўзроўні 150 млрд долараў. Калі параўнаць з гэтымі 13 мільярдамі — доўг не вельмі вялікі. І дзяржаўны доўг у 10 мільярдаў долараў — гэта, можна лічыць, нішто ў параўнанні з памерамі эканомікі. Можна было б новымі пазыкамі перакрыць старыя, і мы б цудоўна працягвалі развівацца. Праблемы, вядома, назапашваліся б, але гады два-тры мы маглі б яшчэ па інерцыі цалкам спакойна ісці. А за гэты час можа нешта і працавала б больш эфектыўна. Але вы памятаеце, быў сігнал МВФ у пачатку сакавіка — трэба дэвальваваць. Калі б мы дэвальвалі тады рубель працэнтаў на 15-20 — народ бы супакоіўся, працэс запазычання новых крэдытаў, каб пакрыць старыя, працягваўся, і ўсё было б добра. Але, на жаль, гэтага не зрабілі, а словы МВФ шматразова ўзмацнілі і пратрыражвалі. Першымі ў канцы года пахіснуліся нерэзідэнты — канвертацыя валюты нерэзідэнтамі рэшткаў сваіх рублёвых рахункаў склала мінус 300 мільёнаў долараў, хаця заўсёды яна была станоўчая. Яны першыя далі сігнал, потым пабегла насельніцтва — і вы бачыце, да чаго мы прыйшлі сёння, — сказаў Міхаіл Кавалёў і дадаў, што сітуацыю таксама пагоршыла і наўзгодненая з іншымі эканамічнымі ўладамі пазіцыя Нацбанка, бо рэгулятар павінен рэгуляваць.

— Эканоміка за мінулую пяцігодку вырасла трохі болей чым на 40%, грашовыя даходы насельніцтва — болей чым на 70%, — працягвае ён. — Такім чынам мы парушылі святое правіла, пра якое калісьці казаў класік эканомікі Ленін: «Плаціць трэба толькі прапарцыянальна прадукцыйнасці працы». Мы ж усё сталі плаціць болей, хаця і гэта таксама не крытычна... А вась імпорт толькі чысты спажывецкі вырас з 2,8 мільярда долараў да амаль 5,8 мільярда, то бок болей чым у два разы. Адкуль насельніцтва ўзяло грошы купіць імпарту болей, чым зарабілі? Адкажу — банкі крэдытавалі не эканоміку, а насельніцтва — усе грошы да апошняй капеечкі, што насельніцтва прынесла ў банкі, выдалі назад на жыллё і на імпорт, — тлумачыць Міхаіл Кавалёў і дадае, што да спажывецкага імпарту варта яшчэ дадаць і імпорт камплектуючых, з якіх тут збіраліся прадукцыя — тады сума агульнага імпарту атрымаецца яшчэ большай.

Цікава, што Міхаіл Міхайлавіч прытрымліваецца жорсткіх мер у адносінах да лішніх грошай у насельніцтва:

— **Калі ў насельніцтва будучы лішнія грошы, то іх лепей адабраць, як гэта ўжо аб'явілі ў праграме мер — стапрацэнтнай аплатай жыллёва-камунальных паслуг для сярэдняга класа, тых, хто можа гэта вынесці. Гэта цяжка і шмат каму не падабаецца, але той, у каго вялікія кватэры, павінен усе 100% аплачваць, другога выйсця з гэтай сітуацыі няма. Я прыведу простую лічбу: яшчэ тры гады таму мы за газ плацілі 0,5 млрд долараў, у гэтым заплацім 4,5...**

Аднак не ўсе падтрымліваюць такія меры ў адносінах да простага народа — прынамсі, такога пункту гледжання прытрымліваецца **Сяргей ЛІНГ, былы прэм'ер-міністр краіны:**

— **Вось вы кажаце — адабраць грошы ў насельніцтва. Гэта на макраўзроўні вельмі лёгка разважача. А вы схадзіце ў краму і паглядзіце коштаў... Ці вась у мяне як у прэм'ера ёсць трохпакаёвая кватэра. Іду плаціць — 800 тысяч за камунальныя паслугі — за святло, за тэлефон і г.д. Можна хто-небудзь з простых пенсіянераў такую суму заплаціць? А яшчэ дзве-тры запраўкі машыны за месяц — яшчэ 800 тысяч. І двух мільёнаў няма. А як жыць астатнім? Таму вась гэтыя лозунгі нашта. А трэба забраць грошы ў насельніцтва» адносяцца хутчэй да тых, хто сядзіць тут — у нас можна нешта забраць. Але калі вы з гэтым лозунгам з трыбуны ды пойдзеце ў народ, дык невядома, як вы вернецеся назад з народа.**

Сяргей Лінг таксама лічыць, што адказнасць за крызіс у эканоміцы павінны панесці тыя чыноўнікі, якія распрацоўвалі праграму развіцця на гэты год:

— **Я вась слухаю нашу дыскусію і ў мяне дзіўнае такое ўражанне — як быццам мы на голым полі сабраліся і няма ў нас ні дзяржавы, ні банка, ні чыноўнікаў, мы ўсё прыдумваем нанова... Хто распрацоўваў прагнозы развіцця краіны на бягучы год? Адкажныя людзі, якія ставілі свае візы, яны жывыя? Яны на зарплате? Яны працуюць? Трэба спытаць, чаму атрымаўся такі прагноз, які праваліўся яшчэ да ўагдоўдзя. Нехта за гэта павінен адказаваць, — сказаў ён і выказаў меркаванне, што дэвальвацыя трэба было праводзіць раней. — Я ўпэўнены, што калі б 2-3 месяцы назад выступіў прадстаўнік Нацбанка і сказаў, што дэвальвацыя будзе 15—20%, усе ахнулі б, як мінулы раз, але і курс бы спыніўся на 4 тысяччах. А зараз кажуць — 7-8 тысячч і невядома, дзе ён будзе.**

У сваю чаргу **Пётр НІКІЦЕНКА, д.э.н., акадэмік НАН Беларусі**, лічыць, што не варта сёння шукаць вінаватых, а трэба актыўна вывучаць здабыткі перадавой эканамічнай думкі:

— Я доўга разважаў, улічваючы сітуацыю, і мне не хацелася б у поўнай меры даваць ацэнку прычын сітуацыі, якая склалася, і ў тым ліку насаджаць нейкі песімізм у рашэнні праблем... І я вярнуўся ў думках да працы класікаў-рэвалюцыянераў, да Уладзіміра Ільіча Леніна.

На джэмперах «Світанка» — рэпарцёрская тэма



ЛЕТАМ звычайная фуфайка набывае асаблівы «статус», паколькі ператвараецца з ніжняга адзення ў верхняе. Гэты пераход патрабуе статы звычка, набыцця эксклюзіўнасці — адметнасці і прывабнасці. Адначасова павінны захавацца камфорт і гігіенічнасць. Усё гэта цудоўным чынам спалучаецца ў жаночых і мужчынскіх фуфайках любых памераў для любога ўзросту ад жодзінскага ААТ «Світанак». Што немалаважна, пералічанае дапаўняецца даступным коштам.

кай ад сезону да сезона. І тым не менш некаторыя (хоць і невялікія) змены перажывае нават яна, — мянцца можа прыляганне, даўжыня рукава, апрацоўка гарлавіны. Такая фуфайка была, ёсць і застаецца патрэбнай у любы час года, хоць у цэлым яна становіцца «цэнтравой» вясной-летам, а восенню-зімой на першы план выходзяць джэмперы. У калекцыі 2011/12 яны і інтэрлочныя, і футураваныя

набіўным палатном, якое вочка бачыць, калі адкладваеш капялюш. Для дзяўчынак дашкольнага ўзросту аксамітныя сукенкі ўпрыгожаны вышыўкай. Вышыўка, а таксама прыемныя, мяккія колеры прысутнічаюць і ў ясельнай калекцыі «Кукавака».

Бялізна зімой павінна не столькі радаваць вока малюнкамі, колькі забяспечваць камфортнае прыляганне. Гэта дасягаецца за кошт выкарыстання кулірнага палатна з дабаўленнем лайкры. Лайкра дае выдатную асаблівасць не збірацца ў складкі, а менавіта аблягаць цела. Прымяняюцца для бялізны і эластычныя баваўняныя палотны — лёгкія, тонкія, якія таксама добра трымаюць форму. Бавоўна для бялізны застаецца папулярнай заўсёды і для ўсіх узростаў катэгорый, паколькі гэта самае што ні на ёсць натуральнае палатно, замяны якому няма, напрыклад, для тых жа алергікаў.

Галоўнае начное адзенне для дзяцей і падлеткаў у зімовы час — піжамкі. Начосныя і інтэрлочныя, яны становяцца больш стыльнымі для старэйшага ўзроставага групы дзякуючы палосцы і эксклюзіўным элементам. Колеры — толькі цёплыя. Адценні жоўтага, малінавага, ружовага для дзяўчынак і досыць стрыманыя для хлопчыкаў.

Піжамы піжамамі, а ў больш старэйшым узросце хлопцы могуць ацаніць і не надта, на першы погляд, мужчынскую частку начнога гардероба. Навінка ад «Світанка» ў новым асеннім сезоне — начная сарочка для прадстаўнікоў моцнага полу. Чаму б і не?

У папулярнай лініі «Эга» — для актыўнай моладзі — з'явіліся вырабы з набіўных меланжавых палатнаў. Яшчэ летась, будучы на адной з парызскіх выстаў адзення і абутку, дызайнеры «Світанка» звярнулі ўвагу на прымяненне набіўкі на меланжавым палатне, што стала за гэты год вельмі папулярным як у верхнім адзенні, так і ў бялізне. Модным упрыгажэннем не толькі бялізны, але і верхняга адзення, і нават абутку з'яўляецца выкарыстанне карункаў (або іх элементаў) ці іх імітацыя. Так, у дзявочым бялізнавым камплекце колеру фіялету з гарчыцай можна пабачыць вышыўку з карункавай аплікацыяй.

Больш дарагое адзенне для дома выраблена з віскозна-баваўнянага палатна — тонкага, мяккага, апрацаванага па спецыяльнай тэхналогіі антипілінгу. У гэтай калекцыі выкарыстаны стрыманыя, сціплыя карункі, традыцыйныя формы, што не перашкаджае такому палатну выглядаць досыць



3 прафесійным святам віншуе дырэктар ААТ «Світанак» Іна МАЛІНОЎСКАЯ:

— Адміністрацыя прадпрыемства шчыра віншуе работнікаў канцэрна «Беллепрам», а таксама ўсіх нашых пакупнікоў з прафесійным святам! Лёгка прамысловасць краіны сёння вельмі актыўна развіваецца, а значыць, мы будзем дасягаць новых вышынь у нашай нялёгкай працы, задавальняць патрэбы самых пераборлівых спажывцоў. Нам прыемна, што адзенне ад «Світанка» сёння ёсць, бадай, у кожнай беларускай сям'і і што мы па-ранейшаму не проста ствараем новыя калекцыі, але і захоўваем пры гэтым высокую якасць натуральных вырабаў. Плёнай працы калегам і прыемных пакупак спажывцам!

эфектна. Прыемнае візуальнае адчуванне падае спалучэнне стылізаваных «гарохаў» з палоскай.

Аднак куды б ні прывяла дызайнераў фантазія, абнаўленне калекцый было б немагчымым без адпаведных тэхнічных магчымасцяў. У гэтым годзе прадпрыемства працягвала тэхнічнае пераўзбраенне.

— Сёлета ў межах інвестыцыйнага праекта мы закупілі дзесяць вязальных нямецкіх машын, — тлумачыць **галоўны тэхнолаг ААТ «Світанак» Святлана САМОСТАЙКА.** — Гэта дзавольць прадпрыемству пашырыць тэхналагічныя магчымасці ў вытворчасці кулірных і ластычных палатнаў з укладаннем эластэмерных нітак. У сувязі з павелічэннем патрэбы ў кроі закуплены яшчэ адзін аўтаматызаваны насіцалачна-раскройны комплекс. Для друку на гатовых вырабах закуплена сямікаляровая друкаваная машына аўстрыйскай вытворчасці. Абсталяванне, аналагічнае набытаму раней, добра зарэкамендавала сябе бесперабойнай працай і добрай якасцю друку. Набытая лінія для адціскання, распраўлення і рэзкі палатна ў мокрым выглядзе забяспечвае ашчадны рэжым адціскання і выдалеа энергаёмсты працэс сушкі.

План перааснашчэння прадпрыемства разлічаны да 2015 года. Да таго часу плануецца перааснасціць, напрыклад, фарбавальны цэх, дзе будзе ўстаноўлена новае фарбавальнае абсталяванне з праграмным кіраваннем і падключэннем усіх апаратаў да адзінай хімстанцыі па падачы фарбавальнікаў і хімікатаў. Усе фарбавальныя апараты будучы выведзены на адзін галоўны камп'ютар, дзе кіраванне і кантроль будзе ажыццяўляць адзін чалавек...

Святлана БАРЫСЕНКА, Вераніка ХІЛЬКЕВІЧ.

УНП 600038919



Дызайнеры аднаго з буйнейшых трыкатажных прадпрыемстваў падхапілі тэму вялікага ўплыву СМІ на сучаснае грамадства і вывелі яе на прынты ў новай асенне-зімовай калекцыі адзення для дзяцей малодшага школьнага ўзросту.



СВІТАНАК

МОДНЫЯ РЫСЫ

У верхнім адзенні дарослых і дзяцей — тых жа фуфайках і джэмперах — дызайнеры свету зараз актыўна выкарыстоўваюць шэры і сіні колеры. Праўда, колеры гэтыя не класічныя, прымітыўныя, а ўскладненыя, розных адценняў, ад зусім халодных да больш цёплых. На «піку» моды застаюцца графічныя, лінейныя, дробныя, з эфектам шкур малюнка. Буйныя аплікацыі і прынты саступілі месца больш лаканічным, сціслым.

гала-канцэртаў. Сёлета Міша паказаў сваю калекцыю хатняга адзення для хлопцаў «Тапун». Ідэю навеялі папулярныя ў 70-80 гады мінулага стагоддзя плюшавыя мядзведзі. Паколькі размова ідзе пра зручнае хатняе адзенне, то тэма знайшла адлюстраванне як у знешняй форме, так і ва ўпрыгажэннях — вышыўках мядзведзянят. Міхаіла з яго калекцыяй ужо запрасілі на конкурс маладых мадэльераў Латвіі. Аксана Хлопчанка паказала на «Млыне» калекцыю для падлеткаў старэйшай узроставага групы «Бунтары». Тут таксама цікавая і каларыстыка, і форма, і выкарыстанне ўставак з настроенымі маланкамі, якія, дарэчы, вяртаюцца ў моду. Атрымалася выдатнае спалучэнне зручнага, утульнага з нечаканым, бунтарскім. Міхаіла і Аксана рэгулярна атрымліваюць прапановы замежных калег для ўдзелу ў паказах моладзевага адзення ў Іспаніі, Вялікабрытаніі, Бельгіі... Дарэчы, шэраг мадэляў з аўтарскіх, «млынавых», калекцый часам папаўняюць сезонныя калекцыі «Світанка»...

Зразумела, што традыцыйная фуфайка — ці то дзіцячая, ці то жаночая, ці то мужчынская, — застаецца фуфай-




— гэта і кулір, і бавоўна, і віскоза. Дарэчы, віскоза ў вырабе джэмпераў раней не выкарыстоўвалася, хоць чаму б і не — такія вырабы прылягаюць да цела, і прыляганне гэта вельмі прыемнае. Джэмперы для хлопчыкаў не толькі абнавіліся па сваёй форме, але і атрымалі новыя тэмы — напрыклад, тэму рэпарцёра або тэму гарадскога вуліцы.

У калекцыі аксамітных сукенак і халатаў можна пабачыць і докарматыўныя малюнкi, і паетки, і палоску. Аксамітныя капелюшы ў сукенках камбінуюцца з

НЕПАЎТОРНАСЦЬ МАЛЮНКА

За тры месяцы гэтага года прадпрыемства ўкараніла ў вытворчасць 20 новых палатнаў, 50 новых рэцэптур для гладкага фарбавання і 350 колеракаларытаў для набіўных малюнкаў, 40 набіўных малюнкаў і 142 малюнкi для штучнага друку. Дызайнерамі распрацаваны і прыняты на мастацкім савеце 194 новыя мадэлі. Узровень абнаўлення асартыменту ў студзені—сакавіку склаў 95,5 працэнта.



Шэраг дызайнерскіх ідэй летняй калекцыі прадпрыемства зараз можна ацаніць у фірменных і буйных магазінах краіны. Тым часам на вытворчасці ўжо выпускаецца чарговая калекцыя сезона «Восень-зіма 2011/12».

Варта нагадаць, што «Світанак» даўно перайшоў на выпуск сезонных калекцый — «Восень-зіма» і «Вясна-лето». Кожная калекцыя складаецца з бялізны і верхніх баваўняных вырабаў для ўсіх узростаў абодвух палоў. На кожны сезон прыпадае каля 500 мадэляў. Каля 200 з іх абавязкова абнаўляюцца. Шэраг мадэляў складаюць базавую калекцыю — гэта пераважна тое, што карыстаецца стабільным попытам на працягу многіх гадоў і ад чаго пакупнік не чакае істотных перамен.

— Калекцыю «Восень-зіма 2011/12» яшчэ ў красавіку прадпрыемства па традыцыі прэзентавала аптывому расійскаму пакупніку падчас Федэральнага кірмашу г. Масквы, — расказвае **начальнік аддзела распрацоўкі новага асартыменту ААТ «Світанак» Ірына КАЗІМІРАВА.** — Мы ўлічылі нешматлікія атрыманыя заўвагі, прэзентавалі калекцыю беларускаму гандлю, улічылі яго заўвагі і, пачынаючы з гэтага месяца, прыступілі да масавага выпуску. На новы сезон мы прапануем асартымент, новы па канструктыўных асаблівасцях, па афармленні набівак, палатнаў, па каляровай гаме.

Без залішняй сціпласці можна сцвярджаць, што калекцыі «Світанка» — моцныя, паколькі працуе над імі стабільны прафесійны дызайнерскі калектыў. Гэта мастакі-мадэльеры Міхаіл Мытнік, Аксана Хлопчанка, Алесь Цітавец, Людміла Дзюшко і мастакі Кацярына Чабатаровіч, Ганна Нікалаева, Таццяна Козік і Міхаіл Казанцаў. Міхаіл Мытнік і Аксана Хлопчанка рэгулярна на бярэць удзел у міжнародным конкурсе «Млын моды» і выходзяць на сцэну падчас

